

Міжнародна грамадскае
аб'яднанне
«Згуртаванне беларусаў свету
«БАЦЬКА ЎШЧЫНА»

*Мой родны кум,
як ты мне мілы...*

Сачыненні пераможцаў дзіцячага
конкурса
(травень, 2002)



Мінск
«Беларускі кнігазбор»
2002

УДК 373.18(079):882.26.09
ББК 74.200.58
М 74

Мой родныкут, як ты м не мілы...: Сачыненні пераможцаў
М 74 дзіцячага конкурсу. / МГА «Згуртаванне беларусаў свету
«Бацькаўшчына». —Мн: «Беларускі кні-газбор», 2002.— 168 с.
ISBN 985-6638-88-7.

У кнігу ўвайшлі лепшыя творы пераможцаў дзіцячага конкурсу, праведзенага
МГА «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў сакавіку—маі 2002 г.

УДК 373.18(079):882.26.09
ББК 74.200.58

Выданне сталася магчымым дзякуючы
сп. **Ірэнэ Калядзе-Смірноў,**
старшыні Дабрачыннага фонду
«Ethnic Voice of America» (Парма, ЗША)

ISBN 985-6638-88-7

©МГА «Згуртаванне беларусаў свету
«Бацькаўшчына», 2002

У сакавіку—маі 2002 го да адбыўся Рэспубліканскі дзіцячы конкурс на лепшыя літаратурныя творы і малюнкі па тэмах: «Мой родны кут, як ты мне мілы...» і «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці».

У конкурсе бралі ўдзел 176 дзяцей з розных куткоў Беларусі. Экспертная камісія атрымала 55 малюнкаў і 121 літаратурны твор, з якіх перамаглі адпаведна 31 і 44. Было шмат прац, якія спалучалі ў сабе і лігаратурныя, і жывапісныя творы. Адабраць лепшыя было надзвычай цяжка. Не дзіўна, што лаўрэатамі сталі аж 70 удзельнікаў гэтага конкурсу. Нашая зямля з няспыннай уліктасцю нараджае яскравыя таленты па ўсёй Беларусі, а збіраць іх, даць магчымасць прайвіцу сябе і закліканы такія конкурсы. Вялікую колькасць твораў даслалі дзеці з вёсак Нясвіжскага, Глыбоцкага, Шаркоўшчынскага, Гомельскага, Полацкага, Петрыкаўскага, Шчучынскага, Круглянскага, Івацэвіцкага, Светлагорскага і іншых раёнаў. З Мінска, на жаль, было дасланы толькі 17 прац. Узнагароду для ўсіх лаўрэатаў конкурсу стала вандроўка ў Балгарыю. Для дзяцей з далёкіх куткоў Беларусі, з невялікіх вёсак і мястэчак гэта быў сапраўдны падарунак, таму што большасць з іх ніколі не выязджалі за межы нашай краіны і не бачылі мора.

Арганізавала конкурс управа Міжнароднага грамадскага аб'яднання «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». А ажыццяўленне гэтага праекта стала магчымым дзякуючы руплівасці і клопатам спадарыні Ірэны Каляда-Смірноў, кіраўніку Дабрачыннага фонду ў Кліўлендзе (ЗША). Спадарыня Ірэна — грамадская дзяячка і мецэнатка, вядомая

сваёй шчырай і адданай дабрачыннасцю як сярод беларускай дыяспары, так і ў Беларусі.

Гэта ўжо не першы дзіцячы конкурс, які праводзіць «Бацькаўшчына». І кожны раз, зноў жа пры падгрымцы спадарыні Ірэны, Згуртаванне выдае збор лепшых дзіцячых прац. Зараз Вы трymаецце ў руках зборнік твораў тых, хто ўжо з маленства закаханы ў сваю Радзіму і выказвае гэтае пачуццё даступным для свайго ўэрству чынам. Празвобразы, народжаныя ў дзіцячай свядомасці, Беларусь успрымаецца пановаму і вельмі нязвыкла для нас, дарослых, — жыццярадасна і аптымістична, з цвёрдай упэўненасцю і верай ў шчаслівую будучыню, зузнёслым гонарам і непрыхаваным жаданнем адстойваць усё сваё. Знаёмства з гэтымі творамі пераносіць у чисты і сонечны свет дзіцячых мараў, насычае неспатоленай прагай жыцця і шчасця.

Алена Макоўская



Сержык Чылікін-Садэльскі
(9 гадоў, г. Мінск)

Як я пішу

Дзядулька расказваў, што Францішак Багушэвіч перад тым як садзіўся пісаць, запальваў свечку і маліўся Богу, казаў малітвы і прасіў у яго натхнення. Мне гэта вельмі спадабалася. Я вырашыў гэта рабіць таксама. Калі я гляджу на свечку, у мяне адразу агеньчыкам успыхвае натхненне. І тады я гатовы пісаць дзень і ноч. Вось так я напісаў казанкі «Бульбінка», «Воблачак-ветразь» ды розныя смяшынкі.

Балада пра мову

Ой, народ беларускі,
Чаму ты больш размаўляеш па-руську?!

Гэтак нельга рабіць,
Свой знакаміты род губіць.

А нашы продкі стваралі яе вякамі,
З гэтай мовай нас Бог у свет пусціў.

А вы пра яе забылі,
Бяду сабе здабылі.

Забыць мову родную — гэта грэх.

А ў нас грахоў такіх цэлы меж.

Гэты верш пра мову я напісаў у школе, на ўроку са-
мападрыхтоўкі. Яе чытаў дырэктар нашай школы, і ён
сказаў: «Усё вельмі добра, толькі канцоўку трэба
змяніць». А канцоўка была такая: «Трэба назад сваю

мову набыць, а пра чужую, рускую, назаўсёды забыць!»
І яшчэ дырэктар дадаў: «Чым больш чалавек ведае
моў, тым ён разумнейшы». І з ім згадзіўся.

Як жа напісаўся мой верш пра мову? Мне сказалі,
што ў нас будзе алімпіяды па мове і каб я падрыхта-
ваўся, падумаў, і вось тады я напісаў гэты свой верш.

Мае думкі

Прозвішча Багушэвіч — ад слова Бог. Бог быў да
Багушэвіча вельмі прыязны. Багушэвіч любіў Бога, і
Бог яго любіў.

Прозвішча Багдановіч — таксама ад Бога. Максім
Багдановіч — таленавіты паэт. Гэты яго талент даў
яму Бог.

А прозвішча Багрым мне чытаецца, як Бог з Рыма.
Багрым.

Кулачок

Наша лецішча завецца «Крыніцы». Гэта недалёка ад
Седчы. Яно завецца так таму, што тут калісьці было
шмат крынічак і балотцаў. Гэтыя крынічкі былі гаючыя.
А на балотцы, якія расказвалі, расло шмат журавінаў.
А каля гэтих крыніцаў на трох пагорках расце стары
хваёвы лес. І ў яго вельмі цікавая назва — Кулачок.
Ніхто з туэтых не ведае, чаму гэты лес так
ахрысцілі. Можа, таму, што трох пагоркі, на якіх
ветразямі расце лес, збягаюцца ў адным месцы, як
кулачок. Цікава, што на адным з пагоркаў, пры дарозе,
ляжалі трох вялізных валуны, адзін пры адным. Сюды
часта прыходзілі і прыходзяць людзі. Яны ля гэтих
валуноў паліаць вогнішчы і святкуюць розныя святы. І

ўсё было б добра, але знайшліся «асілкі», якія, на жаль, скацілі адзін з валуноў на дарогу. А шкада: хай бы сабе ляжалі, як прыроды паклала...

Тры пагоркі... Тры валуны... От табе і Кулачо к.

Гэта на Пухаўшчыне, на самым паўночным яе ўскрайку, паблізу вёскі з прыгожай назваю Дубаўное.



Ганна Адамовіч
(10 гадоў, Лебедзева
Магадзечанскае гар-на Мінскай вобл.)

Балада пра Лебедзева

Пра родныя мясціны,
Пра кут, што сэрцу мілы,
Бабуля расказала мне.
Пра тое, што даўным-даўно
У вёсцы ўсё інакш было.
Што ў той час, дзе зараз хаты,
Цудоўнейшае возера было.
Расліннасці вельмі багата
Вакол яго расло.
А ў возеры другое дзіва —
Два лебедзі-прыгажуны.
Як зелянене ў полі ніва,
Над ёй кружыліся яны.
А вечарамі ля вады
Дзяўчаты з хлопцамі спявалі.
Гармонікі на ўсе лады,
Аж заліваліся, іграли.
Вяскоўцы дружныя заўжды
Адзін за аднаго гарою.
Не ведалі яшчэ тады,
Што хутка стрэнуцца з бядою.
У вёсцы жыў злы чалавек,
Не да спадобы для яго людskое шчасце.
Хоць не пражыў ён цэлы век,
Але усё ж прынёс другім няшчасце.

На досвітку на возера пайшоў,
Узяў ружжо з сабою.
Як толькі важака знайшоў,
Пусціў у ходсваю ён зброю.
Цудоўнейшае месца змянілася зусім.
Ўжо болей не пяеца,
А толькі сумна ўсім.
Знікла ў возеры вада.
А з ёй — усё заадно.
Вёску звалі гады два
Лебедзеў Дно.
Шмат часу прайшло,
І да нашчадкаў даведзена,
Што згубілася слова «дно».
Засталося — «Лебедзеў».

Ганаруся

Нарадзілася я ў Беларусі,
У краіне блакітных азёр.
Прыгажосцюе ганаруся
І люблю гэты ясны прастор.

Даспадобы мне клёкат бусліны,
І палі, і лісы, і лугі,
Падабаюцца гронкі рабіны,
Туманы, надыходы смугі.

Хоць яшчэ мне ўсяго дзевяць год,
Але ведаю я ад бацькоў —
Працавіты і моцны народ
Беларускі ужо шмат вякоў.

А якая цудоўная мова!
Больш такой ты не знайдзеш нідзе.

Вершы, казкі, прыгожае слова
Нас да лепшага часу вядзе.

Нашай спадчыны адраджэнне
Так патрэбна, каб ведалі ўсе,
Маладое каб пакаленне
Прадстаўляла ўсё ў поўнай красе.

Трэба ведаць прыпейкі, якія
Ўсё спявалі калісьці бабулі.
І паданні прыдуманы імі
Тыя, што ўспамінаюць матулі.

Усе святы, да іх рыхтаванне,
Вышыванне абрусаў на стол.
І вясёлае святаў спатканне,
Песні, танцы ў краіне наўкол.

Трэба ведаць былое усім нам,
Каб лягчэй стала жыць Беларусі.
Ганаруся сваім я народам!
Я краінай сваёй ганаруся!

Край, дзе я нарадзілася

Мая вёсачка, родны куточак,
Даражэй няма нідзе краю.
Нават з дрэўца кожны лісточак
Яда сэрца свайго прытуляю.

Мне так падабаецца поле,
Дзе летам цвіце канюшына.
Прыемна, што гэта прыволле,
Нібыта сукенка ў дзяўчыны.

Усюды, куды кінеш вокам,
Убачыш заўжды прыгажосць:

Бярозкі частуюць нас сокам,
Ёсць ягады, кветкі — ўсё ёсць...

Не трэба ехаць нікуды,
Каб летам з сям'ёй адпачыць.
Свае ёсць прыродныя цуды,
Што могуць хваробы лячыць.

Патрэбна любіць свой куточак радзімы,
Ніколі ў жыщі яго не забываць,
Бо ён самы любы для нас, самы мілы,
Што хочацца сэрца і душу аддаць.

Чарнобыль

Чарнобыль — боль нашага сэрца.
Чарнобыль — гора і страх.
Маланкай паўсядна нясецца —
Жах, жах, жах...
Пятнаццаць год праляцелі —
Нібыта адной ночы сон.
О, як бы усе мы хацелі,
Каб болей не сніўся нам ён,
Каб мы больш не бачылі вочы,
Матуляў ўсіх хворых дзяцей,
Каб зніклі бяссонныя ночы
У беларускіх людзей.
Каб раненька, ўстаўшы на золку,
Усмешкай свяціўся наш твар.
Каб бачыць заўсёды вясёлку
На небе замест чорных хмар.
Каб болей смяяліся дзеци,
А слёз на было на зямлі.
Каб людзі на нашай планеце
У радасці й шчасці жылі.



Марына Mixасёва
(11 гадоў, г. Барань Віцебскай вобл.)

«Мой родны кут, як ты мне мілы...»

Як толькі цёмнай ноччу
Я очы свае закрываю —
Адразу я Оршу бачу
З яе някідкой красой.
З бярозамі над Аршыцай,
З вясёлым сонейкам мая
І кветам першых пралесак
У косах каханай маёй.

У.Караткевіч

Думаю, у кожнага чалавека ёсьць куточак, куды ён заўсёды спяшаецца, дзе б ні быў. Гэта месца, дзе дрэвы здаюцца вышэйшымі і пышнейшымі, дзе дамы і вуліцы такія прыгожыя і светлыя, дзе амаль усе людзі знаёмыя. Для мяне такі куточак — мой любімы горад Барань. Гарадок гэты невялікі, у ім каля 15 тысяч жыхароў. Здаецца, мне тут вядома ўсё: кожная вуліца, завулачак, кожны будынак. Але, ідучы ў школу або гуляючы з сябрамі, вельмі часта лаўлю сябе на tym, што ўвесь час шукаю і знаходжу вакол сябе нешта новае і незвычайнае.

Справа, мабыць, у tym, што я яшчэ мала ведаю з гісторыі Аршаншчыны і свайго горада. Я толькі пачынаю адкрываць для сябе таямнічае мінулае сваёй маленъкай радзімы. А адкрываецца мне з кожным днём усё больш і больш. Мне здаецца, што не хопіць цэлага жыцця, каб даведацца аб усім, што здарылася за амаль 1000 гадоў існавання горада Орши. Цяжка нават уявіць сабе — першыя звесткі аб Орши з'явіліся ў 1067 годзе! А каля вусця ракі

Аршыцы вучоныя знайшли даўніе паселішча, якое існавала значна раней! Яшчэ ў пачатковых класах настаўніца рассказала аб адным гісторычным факце, які вельмі ўсхваляваў мяне. Аказваецца, каля гэтага паселішча пад час вайны з кіеўскім князем Ізяславам славуты Чарадзей — князь Усяслаў Полацкі трапіў у палон! Бачыла я і малюнак з карты XVI стагоддзя, на якім паказаны Аршанска замак тых гадоў. А колькі помнікаў даўніны на тэрыторыі Аршаншчыны! Тут і гарадзішчы, і землянныя ўмацаванні, і культавыя пабудовы, і старыя паркі, і камяні-помнікі прыроды. Але мне самымі цікавымі сведкамі мінулага здаоцца курганы. Калі на фотаздымку або малюнку ябачу курган, то адразу адчуваю, што з кожным такім помнікам абавязкова звязана нейкая асаблівая, амаль фантастычная гісторыя.

А якія прыгожыя легенды складзены пра Оршу. Напрыклад, пра баярына Оршу, які жыў у час царавання Івана IV Грознага.

Згодна з паданнем, баярын быў любімцам цара і жыў не ў сваім аршанскам замку, а ў Маскве. А калі састарэў, пацягнула яго ў родныя мясціны. Не адпускаў яго цар, але Орша ўсё роўна з'ехаў у свой родны горад.

Была ў баярына дачка, якая за час яго адсутнасці стала прыгожаю дзяўчынай. Але не доўга цешыўся ёю баярын. Хутка ён дазваўся, што пакахала яго дачка простага чалавека па імені Арсеній. Раз'юшыўся баярын, бо баярская дачка павінна кахаць альбо князя, альбо баярына. Вырашыў ён пагаварыць з дачкою. Накіраваўся да яе ў пакой і пачуў, што закаханыя задумалі ўцёкі, каб тайна абавяччацца. Абурыўся Орша, прыказаў кінуць Арсенія ў цямніцу, а дачку закрыў у пакоях і ключ ад іх кінуў у воды Дняпра.

Раніцай баярын з'ехаў на Лівонскую вайну. Перад ад'ездам загадаў пакараць смерцю Арсенія, але таму ўдалося збегчы.

Прайшло шмат часу. І вось у адным з баёў сутыкнуліся

Орша і Арсеній. Баярын быў цяжка паранены. Юнак нахіліўся над ім і стаў гаварыць, што яшчэ кахае яго дачку, папрасіў бацьку блаславіць іх шлюб. Засмяяўся баярын і дазволіў каханым жыць разам. Потым закрыў вочы і памёр. Арсеній жа паймаў да Аршанскаага замка, але прыгажунянявеста памерла галоднай смерцю, бо з тых часоў, як з'ехаў баярын, ніхто не падыходзіў да зачыненанаага пакоя па загаду Орши.

Хаця мой родны горад Барань значна маладзеішы за Оршу, у яго таксама ёсьць свая гісторыя. Упершыню ўспамінаецца мой горад у гістарычных дакументах у 1598 годзе. А дазвол на заснаванне горада даў князь Радзівіл. Я ведаю, што ў майм горадзе бываў нават Іван Грозны.

Найбольш вядомы будынак у Барані — царква Святога Спаса. Але і гэта не ўсё. У далёкім мінулым каля сяла Барань праходзіла галоўная тарговая дарога. Называлася яна парознаму: Маскоўская, Вялікая Польская, Вітаўтава дарога. Па гэтай дарозе сам Вітаўт некалі хадзіў на Оршу і Смаленск. А яшчэ па гэтай дарозе ў 1514 годзе з Барысава прайшло вялікае войска Жыгімонта на бітву з маскоўскім войскам. Менавіта па гэтай дарозе вёўся гандаль паміж Москвой і Літвой.

Былі ў гісторыі Аршаншчыны і цяжкія моманты. І руска-польская, і Паўночная войны прынеслі шмат гора. Не прайшла стараной і Айчынная вайна 1812 года. З уроکаў гісторыі мне запомніўся такі эпізод: у Оршу ў час вайны жыў сам Напалеон. І калі ён даведаўся, што яго войска адступае, то загадаў спаліць абоз, усе павозкі з маё масцю салдат. Усё гэта, канешне, было нарабавана французскімі салдатамі.

А ў Барані ў 1905 годзе каля 200 рабочых прынялі ўдзел у кастрычніцкай Усерасейскай палітычнай стачцы.

Гісторыю Аршаншчыны нельга назваць радаснай і простай. Але, можа, пагэтаму яна асабліва цікавая і дарагая

нам. Нават узікненне герба горада не было простым. Першы герб Орши з'явіўся ў 1620 годзе. На блакітным полі залаты паўмесяц, а вышэй паміж рагамі сярэбраны крыж. У 1781 годзе атрыманы новы герб. На блакітным полі пяць стрэл, бо горад пабудавалі скіфы і гэта іх зброя. Але зараз гораду ёсць прыняты герб 1620 года. Змест гэтага герба яшчэ не разгаданы. І я думаю, што гэта загадка спецыяльна для нас, новага пакалення Аршаншчыны. Для таго каб разгадаць яе, трэба вывучаць гісторыю сваёй Радзімы.

Усё ж самая вялікая каштоўнасць — гэта людзі. Барані ёсць кім ганарыщца. У майм горадзе ёсць вуліцы, назвы якіх самі расказваюць сваю гісторыю. Сярод іх вуліца Корбана, Сарокіна, Матросава, Радзівілава, Першамайская, Камсамольская, Каstryчніцкая.

Як і ўсе дзецы, я многа мару. І, канешне, мае мары звязаны і з маёй любімай Аршаншчынай. Я мару, што настане такі час, калі ўсе людзі будуць шчаслівия, а мілья майму сэрцу гарады з кожным годам будуць расці і прыгажэць.



Яўген Пешчур
(11 гадоў, г. Мінск)

Мой родны кут

Зорнае неба, чырвоны закат,
Квяцісты сад бабулі, Арэсы блакіт...
Увесну пралескі, спеў салаўіны, сонейка свет.
Души маёй песня, души маёй лад...

Знайшоў прыгожую палянку,
У лесе Любані яна цвіце.
З усіх бакоў акружана магутнымі дубамі,
У паднябесі песня жаўрука цячэ.

Па ручаях плыве вада Арэсы,
Як у люстэрку,
Неба ў ёй відаць.
Яна як полымя гарыць
У летні вечар
І дорыць халадок
Ў спякотны дзень.

Што вабіць да яго,
Да места мілага майго,
Дзе ўсё так блізка і знаёма,
Дзе вырас я сярод сваіх людзей?
Мая Радзіма — Беларусь!
І Любань — дзядоў, бацькоў маіх радзіма.
Выток жыцця майго,
Душымаёй натхненне.



Марыя Маханько
(11 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.)

Мой чароўны край!

Край наш — дзівосны прыстанак загадак і нудаў.

M. Гусоўскі

Некаторыя людзі могуць сказаць, што Беларусь — гэта проста зямля, якая не мае ні чудаў незвычайных, ні прыгажосці асаблівай. Але я ведаю, што гэта не так.

Вось давайце прыгледземся да нашай Радзімы больш пльна. Мне здаецца, што нагадвае яна рознакаляровую мазаіку: зялёнае мора дуброваў і пушчай, неабсяжныя палі жоўтай збажыны, нарэшце, цудоўныя блакітныя азёры. І ў гэтых ўзор маленъкім кавалачкам уплятаецца мая малая радзіма — Браслаўшчына. Нездарма завуць яе жамчужынай беларускага Паазер’я. Яна і сама ўся складаецца з малых і вялікіх жамчужын-азёр. Нават горад Браслаў з трох бакоў упрыгожаны азёрамі, нібы цудоўнымі караліямі.

Немагчыма сказаць, калі на Браслаўшчыне прыгажэй. Кожная пара года па-свойму адметная.

Лета. Хаты стаяць у зялёным убранні. З усіх бакоў даносяцца птушыныя спевы. Залатое сонейка ззяе так, што міжволі прыжумураўца вочы Часам горача, спякотна. Тады толькі адно жаданне — знайсці ваду. І вось цябе сустракае возера. Цёплая празрыстая вада набягае на жоўты пясок, лашчыць ногі. Любата!

З надыходам восені мясціны мяняюць сваё аблічча. На дрэвах з’яўляюцца рознакаляровыя лісты: жоўтыя,

чырвоныя, рыжыя і іншыя. Паветра празрыстае яшчэ, але ўжо меншае мушак, матылькоў. Халадае. Уранні не хоча знікаць туман, белымі клубамі навісае ён над зямлёй. Але затое колькі грыбоў у лесе! Наш славуты Гацкі бор — месца «паломніцтва» шматлікіх жыхароў Браслаўшчыны.

Восень патроху саступае месца зіме. З выклі свеціць сонейка, але не дае ўжо цяпла. Цікава гэтым часам наведаць лес. Ён здаецца нейкім зачараваным царствам. А як іскрыцца снег! Вось з галінкі на галінку скокнула рыжая вавёрачка, падобная на маланку. Чуецца стук дзягіла. Ціха зімой у лесе. А вось пра азёры гэтага не скажаш. Аматары рыбнай лоўлі бавяць час над лункамі. И пад ільдом, і над ім — усюды кіпіць жыццё.

Але сапраўднае жыццё распачынаецца вясной. Вось першая птушка, першая кветка, першая пчала. Літаральна ў імгненні вока ўбіраюцца ў зелень сады, лясы. Цудоўныя браслаўскія ваколіцы так і вабяць да сябе, і як жа цяжка ўседзець у хаце!

Не толькі прыродай славіцца наша Браслаўшчына. З гэтымі мясцінамі звязаны імёны людзей, што пакінулі досьціць важкі след у гісторыі і культуры краю. Так, лічыцца, што мястэчка Опса наведваў А. Міцкевіч. Уладальніца маёнтка ў Бяльмонтах — Эмілія Плятэр — прымала ўдзел у паўстанні 1830—1831 гг. З павагай узгадваюць імя С. Нарбута, які так многа зрабіў для жыхароў Браслаўшчыны.

З гэтымі ж мясцінамі звязана біографія і вядомага беларускага паэта У. Карызны. Ёсць у нас і мясцовыя літараторы. Самая вядомая з іх — Тэрэза Крумплеўская, яна нават выдала зборнік сваіх вершаў. Ёсць на Браслаўшчыне і мастакі, і народныя ўмельцы, якія не перастаюць здзіўляць сваімі творамі.

Славутае мінулае мае наш край: мноства легендаў, паданняў змаглі сабраць і захаваць на Браслаўшчыне.

Я ганаруся сваімі роднымі мясцінамі. Мне запомніліся слова з якойсьці кнігі пра тое, што не толькі птушка не пражыве без гнязда, але і чалавек. Браслаўшчына — вось маё «гняздо», у якім я адчуваю сябе шчасліва, утульна. А калі ж давядзеца пакінуць малую радзіму, то ўсё роўна яна застанецца ў сэрцы назаўсёды. Як пісаў Я. Колас:

Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!



Арцём Додрыкаў (II гадоў, г.Дуброўка Віцебскай вобл.)

Мой родны кут

Лепш за ўсё мне на свеце мясціна
Тая, дзея нарадзіўся і ўзрос.
Бэз пад акном і на полі каліна...
Ціхаesonца, блакіты нябес...

K. Кірзенка

Нам задалі напісаць сачыненне на тэму «Мой родны кут». Я доўга сядзеў і думаў, пра што мне пісаць. Я лічу, што ў мяне дзве радзімы.

Адна вялікая Радзіма — Беларусь. Пра яе пісалі і пішуць шмат пісьменнікаў. Ларыса Генюш напісала:

Адзінай мэты не зракуся
і сэрца мне не задрыжыць.
Як жыць — дык жыць для Беларусі,
а без яе — зусім не жыць.

А другая радзіма, маленъкая, якая іншаму нічога не скажа, а для мяне дарагі і любы куточак. Таму што тут я нарадзіўся, зрабіў першыя крокі, сказаў першыя слова, у першыню пасябраваў з хлопчыкамі і дзяўчынкамі.

Мне цікава стала, што скажуць пра сваю Радзіму бацькі, і я звярнуўся да іх са сваім пытаннем. Маці мне сказала, што ёсьць такія мясціны, да якіх прычыгвае, як магнітам, аб вяртанні ў якія людзі мараць, гэтая куточкі жывуць у сэрцы, да іх пранікаюцца любоўю. Усё гэта — родны кут.

Бацька ж мне сказаў, што родны кут для яго — гэта невялічкі беларускі горад, дзе ён нарадзіўся і вырас, дзе

правёў свае дзіцячыя і юнацкія гады, дзе яму знаёмы і любы кожны куточак, кожная вуліца, кожнае дрэўца. Усё гэта гамоніць, пяе, смяецца і зразумелае толькі яму аднаму.

З радасцю я зразумеў, што я не памыліўся, дзе мой родны кут, мая малая радзіма, куды мяне заўсёды вабіць.

Як толькі вочы я заплюшчу,
Ўсё паўстае перада мной.
Вось я бягу па вуліцы маёй,
Плыву па рэчачцы Радуньцы,
У марах я вясной.
А ранкам я прачнуся —
Ўсё гэта не са мной.
Дзень пачынаецца звучобы,
Сябры, адзнакі, кнігі —
Усё змяшаецца ураз.
І толькі вечарам усё знікае,
І я вяртаюся пад родны дах.
Вось дрэва дзед мне пасадзіў,
Арэхам грэцкім называецаюно.
І па пасёлку ён маленькага мяне вадзіў,
Апавядаючы пра гісторыю яго.
Памёр дзядуля, і вельмі цяжка мне было.
Бабуля кожны раз чакае,
Калі бацькі прывязуць мяне да яе.
І нам ніколі часу не хапае
За лета ўладзіць з ёю справы ўсе свае.

Так кожны раз я ўспамінаю пра свой невялічкі пасёлак Радунь, што ў Гродзенскай вобласці. Мама мне гаварыла, што калісьці даўно тут праходзілі тарговыя шляхі. І шмат купцоў збіралася на нараду, абмяркоўвалі свае справы. Вось ад слова «нарада», «раіцца» і пайшла назва «Радунь».

Цяпер з упэўненасцю я могу сказаць, што родны кут для мяне — гэта мая любімая бабуля, яе родныя і пяшчотныя рукі, вочы блакітныя, як неба, добрая ўсмешка. Хатку, дзе

яна жыве, я заўсёды ўяўляю яе птушыным гняздом, у якім цёпла і ўтульна. Вуліца, дзе жывуць мае сябры, нагадвае мне мурашнік. Кожны заняты сваёй справай, амаль ніхто не лайдачыць, акрамя нас, дзяцей, маленъкіх мурашак, якія хутка бегаюць туды-сюды. Ранішні водар кветак, якія растуць пад нашым акном, пах іх ні з якім іншым не параўнальны, матуліным французскім духам да яго далёка: у ім свежасць і сонца, яскравасць і пэўная загадка. Мая Радзіма — гэта музыка паўднёвага шуму машын, ганак, песня або шапаценнне лістоты дрэў і шмат іншага, цесна звязанага са словам «Радунь». Усё гэта, якмама мне казала, вельмі дорага майму сэрцу. І толькі мне зразумела, як бацька казаў, на якой мове яно размаўляе.



Наталля Філіпава

(12 гадоў, в. Цяхцін

Бялыніцкага р-на Магілёўскай вобл.)

«Мой родны кут, як ты мне мілы...»

Як мілы мне куток, дзе нарадзілася,
Дзе ў першы раз зрабіла першы крок,
Дзе ўжо не раз самотна сэрца білася
І дзе расце блакітны васілёк.

Дзе ўлетку сенажаці калыхаюца
І дзе чуваць мне продкаў галасы.
Тут зерне буйнае ўдалоні асыпаецца,
Тут ззяе зорка светлая ўначы.

Родны куточак — гэта тое месца, дзе я нарадзілася, дзе зроблены першы крок, дзе прамовіла першае слова, дзе пачула журботну ю песню жаўру ка, дзе з пяшчотай і любою ю дакранулася да блакітных пляўсткаў васілька і адчула жывы пах зямлі, подых маёй Радзімы — Беларусі.

Менавіта такім куточкам і з'яўляецца для мяне вёсачка Цяхцін, якая размешчана сярод магутных лясоў і шырокіх палёў.

Пра ўзнікненнегэтай назвы я даведалася з адной легенды, якая пераходзіла з пакалення ў пакаленне і дайшла да нашых часоў.

Даўным-даўно сярод зялёных лясоў і шырокіх палёў працякалі дзве рачулкі — Цях і Ціна. Яны былі прывабнымі і вельмі празрыстымі, нібы люстэрка. Каля іх берагоў заўсёды

бавіў свой вольны час сын вядзьмаркі, якая жыла непадалёку.

Была цёплая росная раніца. Хлопчык, як і заўсёды, прыбег да рачулак. Ён стаў на круты бераг і ўваліўся ў ваду. Так і скончылася яго жыццё.

Вядзьмарка до ўга чакала сына, але яго ўсё не было. Потым яна падышла да рачулкі і ўбачыла яго, ён быў нежывы. Вядзьмарка пракляла рачулкі і кінула ў іх камень. Цях і Ціна зніклі з твару зямлі. Менавіта ў памяць аб іх вёску, якая ўзнікла на месцы рачулак, назвалі Цяхцін. Старыя людзі кажуць, што калі хто-небудзь знойдзе і выкапае гэты камень, то рачулкі зноў пацякуць.

Мабыць, гэта легенда, бо старажылы не памятаюць ні Цяха, ні Ціны, а вось пра сапраўдную раку Друць гавораць ахвотна і з цікавасцю. Кажуць, лясы ў гэтых мясцінах былі багатыя. Вяскоўцы плыты вязалі і сілаўлялі па цячэнню ў горад Рагачоў. Рэчка цяпер не такая шырокая, але вада ў ёй чыстая, хуткаплынная, імклівая. Я люблю прыходзіць сюды, на высокі круты бераг Друці. Чую шэпт бярозак, ласкавы дотык халоднага веснавога ветрыку і адчуваю незразумелую цеплыню ў душы.

Успамінаецца першы сенакос, калі тата ўзяў мяне з сабою на луг. Было яшчэ вельмі рана, сонца толькі ўзышло. Я бегла босая па роснай траве, не заўважаючы нікога. Калі тата касіў я пляла вяночкі з рамонкаў. Маленъкія конікі скакалі з травінкі на травінку. Весела пела сваю песенку каса. А на лузе стаяў пах духмяных траў з-пад татавай касы. Калі мы вярталіся дадому, я зноў бегла. Бегла насустрач ветру, ласкаваму сонейку, насустрач жыццю. Маё маленъкае сэрца напаўняла шчасце. Гэта шчасце я хацела раздзяліць паміж усімі людзьмі на зямлі, каб кожны адчуваў у той момант тое, што адчувала я.

Ужо амаль восем гадоў мінула, а я ўсё ніяк не забудуся на тыя простыя сціплыя кветкі, на шархаценне травы, на прыгожы далагляд, на сваю ласкавую любімую Друць...

Вось тут, на ўзгорку, калісцыі стаяў дом славутага мастака БССР і РСФСР Вітольда Каятанавіча Бялыніцкага-Бірулі, стотрыццацігадовы юбілей якога святкавала наша школа і ўся беларуская культура.

На мітынгу, прысвяченам яго памяці, я трymала ў руках беларускі ручнік са святочным караваем. Я адчувала пах хлеба, прыўзняты настрой людзей, прыгажосць прыроды, радасць жыцця. Я ўдзячна табе, мая родная вёсачка, за гэтыя імгненні шчасця, калі я разумею, што быць беларускай і жыць у Беларусі — маё святое прывначэнне, мой лёс і гонар.

Радкі, навеяныя «Казкамі жыцця»
Якуба Коласа

На вуліцы ранняя вясна. Прырода абуджаеца ад сумнага зімовага сну. З'яўляецца першая зялёненькая шаўкавістая траўка, першая пралесачка на ўзлеску. У першы раз звініць незабыўная песня жаўрука. А ў душы адчуваеш незразумелую цеплыню і любоў да сваёй Радзімы. З такім пачуццём я выходжу на вуліцу і доўга назіраю за прыгожым заходам сонца. Якая прыгажосць, хараство прыроды! Адразу ўспамінаеца казка «Ноч, калі папараць цвіце» з «Казак жыцця» таленавітага беларускага пісьменніка Якуба Коласа. У ёй адчуваеца прыгажосць і любоў да прыроды, да нашай зямлі. Я бяру ў рукі піяро і пачынаю пісаць:

Калі ў небе зорка дагарала,
Каб цветку-папараць на шчасце адшукаць,
У гэты час на Івана ды Купала
На свет з'явіўся хлопчык, каб пісаць.

Душа яго была, нібы травінка,
Якая ўвесну цешыцца святлом.
А па штацэ не раз скацілася слязінка

За Бацькаўшчыну, за Радзіму, за жыщцё.

I, спадчыну ад продкаў атрымаўшы,

Пранёс іх галасы ён праз жыщцё.

I, людзям сумную іх песню перадаўшы,

Адправіўся ў святое небыщцё.

Мой родны Прыдруцкі край

Люблю Прыдруцкі край — старонку

Прыдняпроўя,

Люблю твае шумлівя лясы,

Блакітнуюрачулку у нізоўі

I пах духмяных траў з-пад бацькавай касы.

Люблю птушыны спеў у небе сінім

I спазаранку луг з празрыстаю расой.

Апошняе пісьмо з самотнай песняй жураўлінай,

Адпраўленае восенню табой.

Жытнёвыя палі з калоссем, поўным зерня,

I подых навальніц ў рабінавую ноч.

Люблю Прыдруцкі край, люблю цябе бязмерна.

Жыві са мной заўжды, красуйся ва ўсю моц!

Беларусь мая

Беларусь мая, ты — белыя бярозы.

Беларусь мая, ты — ранішняя росы.

Для мяне, Радзіма, ты мілей у свеце.

На тваім прасторы хай смяюцца дзеци.

Ты мая краіна з крыкам жураўліным,

З васільком блакітным, з голасам адзінным.

Ты, мая краіна, жыві вечна з намі.
Ты, мая краіна, — гэта мы з сябрамі.
Ты, мая краіна, нас цяплом сагрэеш.
Ты, мая краіна, і спяваць умееш.
Ты, мая краіна, нераздзельна з намі.
Ты, мая краіна, — гэта мы з сябрамі.

KAMUNKAT.org



Алеся Броўка
(12 гадоў, г. Светлагорск Гомельскай вобл.)

Ніюму

Сяродгор пісчаных
Ды панскіх лясоў
Расселася вёска
З якіх хат са стогамі.

Вось у гэтай вёсцы,
У сям і адной,
Вырасла дзяўчына
А ўсіх прыгажэй!

Янка Купала

У адной вёсцы, у адной сям'і жыла дзяўчына, якая кахала Тамаша, а ён яе. Але на іх няшчасце Алёнка пану прыглянулася і пан хацеў ажаніцца зёй.

Аднойчы Алена і Тамаш пайшли да пана, каб ён дазволіў ім пажаніцца.

Прайшлі. Пан к ім выйшаў,
А яны да ног:
«Пазволь пажаніцца
Нам, ясны панок!»

«Жаніцся! — што ж там... —
Кажа пан з двара.
— Калі ж будзе шлюб ваш?» —
«Панок, на Пятра».

Калі яны прыйшли дадому, то пачалі гаманіць аб tym, што пан такі добры, дазволіў пажаніцца. А ў гэты час у пана быў вялікі банкет. Сталы добра накрыты і віно дарагое стаіць.

Калі ўсе напіліся, то пайшлі жарты ў іх несаромныя:

— Дзевак сюды! Дзевак!
Крыкнулі паны.

І пан успомніў пра Алену і паслаў да Алена дружынікаў.
Калі яны прыйшлі да дому, дзе кіпела вяселле:

«Дзе, — крычаць, — Алена?
Маладая дзе?
Да сябе на гулі
Пан яе заве!»

А Тамаш знаў, куды кліча Алену пан. Ён ускочыў, узяўши
ў руکі тапор:

«Гэй, вы, служкі пана! —
Крыкнё так Тамаш, —
Подышы вы самі,
Падлейши пан ваш!

Хоць згнію ў астрозе
Ці ў віры на дне, —
Няхай жа не будзе
Ні пану, ні мне!»

Тамаш ударыў сякеры Алену і забіў каханую сваю.

Праз некалькі гадоў выраслі над магілай Алена клён і
ліпа.

Пасля смерці Алены Тамаша забралі ў Сібір, і там ён
памёр. А пан пасля здарэння панаваў нядоўга і павесіўся.

Палац стаіць пусткай,
Жыць нямаў ім як, —
Здані ў ім здаоцца,
Быццам помсты знак.



Іван Манкевіч
(12 гадоў, г.п. Урэчча
Любанскага раёна Мінскай вобл.)

Міргара

Пацяклі, паплылі за гадамі гады...

Я.Купала. «Курган»

У даўнія-даўнія часы, у гады сівой мінуўшчыны, прыходзіў з далёкай поўначы на нашы землі таўшчэйны ледавік. Павольна рухаўся ён у паўднёвым накірунку. Як магутны трактар-бульдозер выварочваў ён на сваім шляху камяні-валуны, выворваў глыбокія ўпадзіны, якія затым сталі сподачкамі-азёрамі, калі цела яго сплыло водой. Увесь гэты матэрый, які ўмёрз у тоўшчу паўночнага госця і застаўся ў нас пасля «смерці» ледавіка ў выніку пацяплення клімату (ледавік адступіў), называюць марэнай. Пяць разоў «наступаў-насойваўся» на Беларусь ледавік. Вось у адзін са сваіх адыходаў і пакінуў ён гару друзу-камення разам з пяском.

Знаходзіца гэта гары недалёка ад мястэчка Урэчча, на поўнач ад яго. З цягам часу зарасла яна лесам. Абсалютную вышыню мае — 200 м. А над акаляючым наваколлем, калі глядзіш у яе бок з шашы Урэчча — Слуцк, гары здаецца пагоркам-узвышшам, густа парослым лесам. Здаўна тут пасяліліся людзі. Непадалёку знаходзіцца вёскі Сорагі, Стары і Новы Рабак, Языль. Побач — сведкі сівой мінуўшчыны — археалагічны помнік XVI стагоддзя — Курганы.

І колькі помніаць людзі сябе ў гэтай мясцовасці, завуць гэту гару — Міргарою. Шмат падзей праняслося-прамчала над усёй Беларуссю. Не абышлі яны і гэты цікавы куточак.

Мая бабуля Соня рассказала мне (а ёй — яшчэ яе бабуля Матрона аб гэтым распавядала), што завецца гэта гары Міргарою таму, што дзве варожыя арміі на гэтым месцы падпісалі мірны дагавор. І што было гэта ці то ў час вайны рускіх са шведамі ці французамі, а можа, і яшчэ даўней — цяпер дакладна ніхто не ведае — «толькі гутарка ходзіць такая...». І назуву ў гонар такой падзеі лясная прыгажуня носіць. Тапонім гэты вельмі прыгожы і мне падабаецца. Яшчэ бабуля рассказала, што затым там людзі пабудавалі царкву. У дні рэлігійных святаў тут ладзіліся кірмашы і фэсты, асабліва багаты кірмаш збіраўся восенню на Пакроў. Сюды з'язджаліся сяляне з усіх акругі. Ды і цяпер часта людзі з навакольных вёсак прыходзяць на гару ў дні свят, асабліва на Вялікдзень. Але за часы атэізму царквы не стала.

У 30-х гадах, у час калектывізацыі, аднойчы цёмнай ноччу кулакі падпільнавалі і забілі ў гэтым месцы маладога актывіста бальшавіка Гурыновіча, аб гэтым сведчыць невялікі крыж з таблічкай, які ўстаноўлены на месцы забойства.

Асабліва ўлюбёнай гары стала ў mestачковых юначоў у 60-х гадах, цяпер ужо мінулага веку. Адлегласць ад Урэчча да Міргары кіламетраў восем. Хлопцы збіralіся зімой вялікім гуртам і айда на лыжах на Міргару! (Нават мая мама, у той час яшчэ «зялёнка-першакласніца», таксама на просценёвіх лыжах старалася трапіць на ту ю казачную Міргару, якая цягнула да сябе як магніт.) А якія там спускі-віражы,

трампліны! Як здорава — дух занімае — лящець з той гары! А колькі там засталося паламаных лыж! Колькі атрымана сінякоў, гузакоў, пухіроў, вывіхай! Але нікто ніколі не скардзіўся на гару, усе заўжды ўспамінаюць яе з цеплынёй і ўдзячнасцю. Дзякую, Міргара, што ты ў нас ёсць!

У канцы 90-х гадоў у найбольш узвышанай частцы гары ўстановілі крыж у памяць княгіні Сафіі Слуцкай.

І яшчэ аб адной незвычайнай рэчы расказала мне мама — яна працуе ў школе настаўніцай геаграфіі і з'яўляецца вялікай аматаркай падарожжаў. Дык вось, у канцы 80-х гадоў, яна тады была класным кірауніком дзесятага класа, сваімі апавяданнямі аб Міргары зацікаўляла вучняў, і яны зімой на лыжах здзейснілі ў нядзельны снежаньскі дзень падарожжа на Міргару. Да дому вярталіся ўжо цемнатою (вядома ж — снежаньскі дзень кароткі), усё ж такі во сём кілометраў туды, столькі ж назад. Дый там дзень каталіся. Гара сустрэла іх як належыць: лыжня з трамплінамі і віражамі, якую шчыльна абступілі дрэвы. Таму, як і дваццаць год назад, былі зноў і паламаныя лыжи (дзяўчынкі смелчакам-лыжнікам звязвалі іх стужкамі — трэба ж было дадому вяртацца) і сінякі, і гузакі. Было і вогнішча ў зімовым лесе, і печанае на ім сала — найсмачнейшае ў свеце, і прыгоды-аповеды каля вогнішча, і розныя гульні-забаўкі. А незвычайнасць гэтай экспедыціі ў тым, што дадому вярталіся не стомленыя, а наадварот — лёгкія, вясёлыя — як на крылах. Мама затым яшчэ і ад школы да вайсковага гарадка (мы там жывём) прыйшла на лыжах яшчэ тры кілометры. Гэта значыць за дзень атрымалася дваццаць з гакам. Але і цяпер, ведучы размову аб Міргары, яна ўпэўнена ў тым, што гэта месца валодае незвычайнай

станоўчай энергетыкай. Іменна таму стомы ніхто не адчуў. Наадварот — і ў той дзень і пасля ўсю нядзелю была нейкая незвычайная лёгкасць і дабрыня, якая напаўняла цела і душу.

Нашы продкі ведалі, дзе будаваць царкву. Месца гэта лечыць душу і цела чалавека. Наталяе яго цудадзейнай сілай і энергіяй.

Жыві, Міргара, жыві до ўга, жыві вечна!



Іван Гуцаў
(12 гадоў, г. Мінск)

Мая прабабка Юзя

Мне пашчасціла ў тым, што мой дзед — Сымон Белы — родны пляменнік Якуба Коласа. Ён беларускі пісьменнік, краязнаўца. Доўгі час я жыў у дзеда ў пасёлку Радашковічы. Там прызвычайся чытаць беларускія вершы і рашаць нескладаныя задачкі. Мне было пяць гадоў, а ўжо чытаў па памяці «Святы Ян» Якуба Коласа, урэйкі з паэмы «Новая зямля». Ездзіў на радзіму дзеда ў вёску Мікалаеўшчына, Акінчыцы, дзе нарадзіўся народны паэт Беларусі. Я з захапленнем аглядаў прыгожыя, маляўнічыя пейзажы роднага кута песняра. Заходзіў у музей, што ў Смольні. Там, на стэндзе, бачыў фота сваёй прабабкі. Купаўся ў Нёмане. Любаваўся наваколлем радзімы Якуба Коласа.

Дзед не раз рассказваў аб сваіх сваяках, асабліва пра свайго дзядзьку Якуба, пра лёс сваёй мамы Юзі.

Мне хochaцца напісаць пра дзедаву маму. Яна першай нарадзілася ў славутай Альбуці. Маё апавяданне заснавана на ўспамінах дзеда пра Коласаў радавод.

Сям'я працрадзеда Міхаіла была вялікая: пяць сыноў і чатыры дачкі. Самы старэйшы Уладзя, пасля Алесь, Кастусь, Юзік, Міхась, дочки Міхаліна, Алена, Юзя, Маня. Алесь і Алена жылі ў Горлаўцы, на Украіне. Кастусь (Якуб Колас) — у Расіі, Уладзя — у Акінчыцах, Міхаліна, Юзя, Маня, Юзік, Міхась — у Мікалаеўшчыне.

У маёй прабабкі таксама было багата дзяцей: сем сыноў і трох дачкі. Засталіся жывымі Лявон, Валодзя і мой дзед

Сымон.

Па словах дзеда, яго мама Юзя вельмі душэўная, добрая, памяркоўная. Яна харектарам і знешнє падобна да сваёй маці Ганны. Людзі яе паважалі, раіліся, заўсёды былі жаданы ў хаце Зімка (так клікалі на мікалаеўскі лад майго прадзеда Міхася). Калі дзецы пайшли ў школу, то іх маці прылаўчылася пісаць, чытаць і задачкі рашаць разам з імі. Гэтаму яе адну зіму вучыўна Палесці ў Люсіне брат Кастусь. Тады пррабабцы Юзі было 17 гадоў. У той час мой прадзед Міхал прасіў настаўніка Кастуся Міцкевіча, каб ён не быў супраць аддаць сястру за яго замуж. Пазней Якуб Колас успамінаў: «Я параіў Міхасю звярнуцца да мамы Ганны і дзядзькі Антося. Зімок угаварыў іх абоіх».

Пррабабка моцна гаравала па першаму сыну Алесю, які з Польшчы перайшоў рубеж і трапіў у Саветы. Там яго дзесьці заслалі, як казаў мой дзед: «Гуды, куды Макар цялят не ганяй». Там ён і застаўся. Гаротная маці напісала верш пра сына:

Сонца ўсходзіць і заходзіць,
А сыночка ўсё няма.
Мая радасць непрыходзіць...
Дзе ты, мілая вясна?

Сэрца чуе долю сына...
Там застаўся назаўжды.
Маці бедную пакінуў
Мой сыночак малады.

На людзях пррабабка Юзя паводзіла сябе так, быццам у яе сям'і ўсё добра. Яна бачыла сваё шчасце ў дзециах. Усё жыццё «тупала» каля печы, ткала кросны, абмывалася вялікую сям'ю. Паспявала і рыбы налавіць у Нёмане, і травы нажаць, каб кароўка больш давала малака.

Пасля вайны не раз прыязджала ў Мікалаеўшчыну народны

паэт. Заходзіў хату да сястры Юзі. Прывозіў падарункі сваім шматлікім пляменнікам. Брат вельмі турбаваўся, што сястра была худая. Запрашаў у сталіцу падячыщца, высылаў ёй грошы. Я зразумеў, што Якуб Колас быў чалавек з вялікай літары, як гаварыў мой дзед. Ён многім бедным людзям дапамагаў. У Мікалаеўшчыне стаіць прыгожая школадзесяцігодка, якая носіць імя песняра. Ёсць помнік паэту, перад сельсаветам.

Дзед мне казаў: «Якуб Колас — наш нацыянальны гонар, вялікі заступнік беларускай ідэі і свой родны край любіў, як нешта святое». З гэтым я згодны і ганаруся сваім радаводам.



Марына Юрэвіч

(12 гадоў, Асмоляўка

Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобл.)

Тры гады ў маёй вёсцы

Магілёўшчына — рай
Прыдняпроўя!
Сенажаці, палеткі, гаі,
А нідзе так, здаецца, чароўна,
Не пяюць, як у нас, салаўі.

B. Карпечанка

Восень

На сенажацях і палетках з'явілася шмат людзей. Кожны чалавек штосьці робіць, бо ўжо праходзяць апошнія жнівеннікія дні. У небе пачуўся жалобны крык птушак — прадвеснікаў блізкае восені.

Чараўніца-весень пачынае хадзіць па лясах, барах і сенажацях. Пачынае пераапранаць дрэвы ў новае рознакаляровое адзенне.

Каля маёй хаты стаіць велізарная старая бяроza. Чараўніца-весень і яе не прамінула, упрыгожыла новымі колерамі. І стаіць мая бяроza святочна апранутая, адпраўляючы ў далёкую дарогу птушак. Паглядзеўшы на бярозу, адразу заўважаеш плямку жоўтага, плямку чырвонага, плямку аранжавага колеру. Дзе-нідзе неўпрыкмет з'яўляецца і зялёны. Ах, якая прыгажосць!

Я пачула ў небе нейкі крык. Падняўшы галаву на гукі, я ўбачыла першы вырай птушак.

Падуў халодны вецер. Я адчуваю на сабе холад, пачынаю

разумець, што прыйшла восень.

Залатая восень
К нам глядзіць ў акно,
Лісце жоўта-бурае
Падае за шклом.

Вось здалёк пачулася
Знаёмае «курлы» —
Гэта мчацца ў вырай
З лугу журавы.

У сэрцы япачына адчуваць журботу. Пачынаю думаць,
як вытрымаць доўгую і марозную зіму.

Зіма

Восень адступае, хутка ўжо зіма. Яна ў нашу вёску
прыйшла не адразу. Спачатку быў лёгкі марозік. У сярэдзіне
дня, вельмі незвычайна, пайшо ў дождж. А вечарам
пятнаццатага лістапада выпаў першы снег. Праз некалькі дзён
ён растаяў. Не доўга мы чакалі, снег выпаў зноў.

Трэцяга снежня раніцай на вуліцы было так прыгожа!
Сонейка свяціла вельмі ярка. Яно хацела абагрэць усе
раслінкі, але яны былі пад снегам. А мая бяро за праста
прыгажуня! Яна ўся зіхаціць. Яе галінкі ў снезе, яны
пераліваюцца рознымі колерамі, як вясёлка пасля дажджу
ўлетку...

Такім вельмі незвычайным чынам яшчэ ў лістападзе
прыйшла да нас зіма. Ахутала снегам усё навокал. Цяпер
усе раслінкі будуць ляжаць пад снегавым покрывам аж да
самай вясны.

Вось і восень адступае,
Надышла чарга зіме.
Вось сняжок ляціць пушысты,
Ён кладзецца на мяне.

Снег далоњкай я кранула —
Ён іскрыщца, як у сне!
Хутка шубу апранула —
Снег заве гуляць мяне!

І, гуляючы з сябрамі,
Мы скаталі тры шары,
І паставілі бабулю
Каля хаты на двары.

Вясна

Прыгрэла сонейка і пабеглі маленյкія ручайкі. Калі сышоў апошні снег, з'явіліся пралескі, маленյкія сінія кветачкі. Яны радасна заківалі сваімі галоўкамі, вітаючы прыход вясны.

Першыя птушкі апавясцілі, што прыйшла самая прыгожая і пяшчотная пара года — вясна. Птушыныя песні, быщам звонкая музыка, разносіліся па ўсёй вёсцы. Заспіваў першы жаўрук, уся зямля заспівалася разам з ім. Абудзілася прырода ад цяжкага сну. Абудзілася ад сну і мая бяроза. Яна адна з першых выпусціла свае лісточкі. Хутка яны вырастуць, і я буду жаркай летняй парой хавацца пад іх ценем ад спякотнага сонца. Ад штуршка ветра яе галінкі гайдаюцца. І здаецца, што яна співае.

Калі я раніцай іду ў школу, бяроза нібы праводзіць мяне, жадаючы добрага дня. Калі іду дадому, яна мяне ветліва сустракае. Калі бяро за даведваецца, што ў мяне добрыя адзнакі, яна яшчэ гучней пачынае шаптаць сваімі галінкамі. Мабыць, радуецца за мяне.

Прыйшла вясна-красна!
Пераапранулася сасна.
Кветкі заквітнелі,
Птушкі першыя запелі.

Лета

Доўга вясна не затрымалася. Хутка прыйшло лета. Мне заўсёды добра летам. Добра ўсюды, але, можа, нікуды мяне так не цягнула, як у хмызняк за хатай. Я прыходжу сюды ледзь не кожны вольны дзень, часам і не адзін раз. Адбывалася такое, што я забываю пра дом, пра маці, пра яе наказы, пра ўсё на свеце і бягу палюбавацца на змрок, што ляжыць між кустоў і робіць хмызняк незразумела страшным, быццам выганяе мяне дахаты. Але я не іду. Тут мне падабаецца.

Больш месяца ў нас на Магілёўшчыне стаяла такая гарачыня, што становіцца нагамі на пясок было горача. Паветра, здаецца, звінела, як напятая струна. Сонечныя прамяні апоўдні былі падобныя на раскалёныя іголкі. Кветкі пачалі вянуть і засыхаць, лісты на гародніне пажоўклі. К вечару жара спадала. Як доўга цягнулася лета! Але паціху прырода рыхтавалася да восені.

На жаль, уся моладзь майго куточка едзе далёка ў горад. А я лічу, што ў вёсцы лепш. Можа, таму, што я тут жыву? А можа, не...

У маёй вёсцы добра. Я яе люблю. Тут я жыву толькі шэсць гадоў, але я да яе прывыкла. Прывыкла да бярозы, што каля маёй хаты. Мне вельмі падабаецца сад перад маёй хатай, ён хавае людзей ад спёкі. І той калодзеж, з якога можна наталіць смагу. Летам так прыjemна праісціся па вёсцы. Вакол дарогі пасаджаны дрэвы. З усіх дрэў мне падабаецца чаромха. Я заўсёды спыняюся перад ёй, зламаю галінку і ўсю дарогу атрымліваю асалоду ад прыjemнага водару. Гэты водар застаецца са мной на ўсё жыццё. Колькі год я буду жыць, я буду помніць сваю вёску. Часцінку маёй вялікай Радзімы Беларусі!

Мая вёска лепш за ўсе,
Яна мая Радзіма,
А народ праз жыщцё нясе,
Што яна для іх адзіна.
Куточак мілы мой,
Цябе я не забуду,
І буду ганарыща я табой...
Пакіну думкі я свае
І буду цешыща у сне.



Сабіна Аскаленка
(12 гадоў, сябраклуба «Паходня»
Бабыніцкай СППолацкага р-на Віцебскай вобл.)

Родныя мясціны

Лясы, палі, азёры,
У лузе спеў птушыны,
Усё гэта край родны,
Ўсё родныя мясціны.
Бліскуча звяе сонца,
Іскрыща ўсё наўкола.
Вунь там стаіць сасонка,
А тут вось наша школа.
Ісэрца усміхнецца,
Убачыўшы пралескі,
Як добра мне жывецца
У вёсцы на узлеску!
Перапаўняе сэрца
Салодкі спеў птушыны,
А ўсё гэта завецца
Адзінаю Радзімай!

Добрай раніцы!

Сёння я прачнулася рана,
Сонейка яшчэ не ўставала,
Яшчэ не кукарэкаў певень —
Папраўляй свой чырвоны грэбень.
Вось ускучыў ён на плот,

Падцягнуў тоўсты жывот,
«Ку-ка-рэ-ку» заспіваў,
І ўвесь двор заспаны ўстаў.
З-за гары, як паход дзівосны,
Паліваючы светам сосны,
Выплыла сонца чырвонае,
Такое бліскучае, новае,
І кажа: «Добры дзень, спадары!
Я рада вас бачыць, сябры.
Ужо выплыла я з-за той хмары,
Распушціла свае косы русы, —
Добрай раніцы вам, беларусы!»



Яўген Грыневіч
(12 гадоў, г. Мінск)

Наваградскія ўспаміны

Гэта было прошлым летам.

Аднойчы ўвечары тата прыйшоў з працы і ў руках трymаў некалькі часопісаў і турыстычных карт.

За вячэрай ён абвясціў: «Мне далі тыдзень адпачынку, давайце мы з вамі павандруем па гістарычных мясцін Беларусі, пафатаграфуем, каб было аб чым узгадваць».

Мы вырашылі, што паедзем у Наваградак.

Больш за ўсё я люблю вось такія нечаканыя паездкі, калі збіраешся спехам, калі не залежыш ні ад каго, калі спыняешься, дзе захочаш.

Увесь наступны дзень прыйшоў у зборах. Тата рыхтаваў машыну, а мы з матуляй падрыхтоўвалі іншыя неабходныя ў паездцы рэчы: марынавалі мяса для шашлыка, гатавалі дранікі (цудоўную беларускую ежу, якая гатуецца з дранай бульбы) — яны заўсёды выручалі нас у розных паездках, бо дранікі смачныя і халодныя, і гарачыя.

Спаць я лёг з думкаю аб падарожжы. Якія краявіды, якія людзі сустрэнуцца нам на шляху вандравання?

Бацькі яшчэ доўга рыхтаваліся, размаўлялі, шукалі нешта, і я заснушы пад гэты шум.

І вось — раніца. Заяснелася неба на ўсходзе, заяснелася і паружавела.

Мы ўжо ў дарозе. Нам яшчэ трэба заехаць на леці-

шча, каб узяць там газавую плітку і некалькі коўдраў.

Вы ўяўляеце сабе, як гэта смешна: мы стаім сярод леса, побач з намі машина, побач з машынай пліта і газавы балон, а на пліце каструля, і ў ёй нешта булькае і папыхвае?

Калі мы прыехалі на лецішча, мы здзівіліся: усе кусты маліны былі ўсыпаны вялікімі духмянымі ягадамі. Давялося нам іх збіраць — не прападаць жа дабру. Мы хутка набралі трохлітровы слоік спелых чырвоных і жоўтых малін.

І зноў у дарогу...

А вось і Стоўбцы.

На месцы сучаснага горада некалі складілася мяжа ўладанняў трох князёў. У зямлю былі ўкананы стоўбікі.

Князі памерлі. Потым на гэтым месцы пасяліліся людзі і знайшлі гэтыя стоўбікі. Так і сталі называць гэта месца.

За гутаркай і смакаваннем маліны мы і не заўважылі, як Стоўбцы апынуліся далёка ззаду, а наперадзе, удалечыні, паказаліся вежы славутага Мірскага замка — магутнай крэпасці.

Такога волата бачна здалёк.

У Міры мы ўжо бывалі некалькі разоў, і цяпер вырашылі не марнаваць часу і рухацца далей.

За акном мільгаюць мурожныя сенажаці, дагледжаныя палі, цёмна-сінія сцены высокіх лясоў, прасторныя даліны рэчак, маладыя дубровы, маленькія і трохі большыя вёсачкі. І амаль кожнае мястэчка мае сваю даўніну.

Мы пільна ўглядаліся ў гэтую далечыню, у гэтыя ўсё новыя і новыя малюнкі.

Гэтак мы даехалі да першай кропкі сваёй вандроўкі — возера Свіцязь...

Цудоўнае возера, чароўнае, таямнічае. Многа паданнёў і легенд складзена пра яго.

Кажуць, што раней людзі нават здалёк прыходзілі сюды браць ваду, бо лічылі яе жывой, гаючай.

Гэта возера — адно з самых маляўнічых азёр Беларусі — натхняла вялікага паэта Адама Міцкевіча.

Праз тонкую палоску рэдкага лесу, які рос вакол берага, было відаць пясчаны пляж і мноства адпачываючых пад каляровымі летнімі парасонамі.

У вадзе купалася шмат людзей. Да нас даносіліся іхнія крыкі, смех. І нам перадалося іх вяселле, мы таксама захацелі апынуцца разам з імі ў так моцна асвяжаючай у летні час вадзе.

Але гэта аказалася зусім не проста: жадаючых пасядзець пад ласковым сонейкам і пакупацца было зашмат. Усе аўтастаянкі былі таксама перапоўнены. Мы аб'ехалі вакол усяго возера, але свабоднага месца для машины не знайшлі. Сумныя, мы паехалі шукаць зручнае месца-палянку, лугавіну ці лясок, каб адпачыць і трохі пад'есці.

Шукалі мы нядоўга. Вось і добрая палянка сярод лесу. Тут цішыня, спакой. Мы пад'елі, адпачылі паўгадзіны, але нам не цярпелася ехаць далей.

І вось удалечыні паказалася асноўная мэта нашага падарожжа — горад Наваградак, былая сталіца Вялікага Княства Літоўскага. З гэтым горадам звязана жыццё і дзейнасць многіх вядомых людзей Беларусі. Гістарычныя помнікі і маляўнічыя краявіды прыцягвалі ўвагу Язэпа Драздовіча, Напалеона Орды, Яна Бумака. Легенды і паданні Наваградка, яго традыцый натхнялі на творчасць Адама Міцкевіча, Яна Чачота...

На першы погляд гэты гарадок нічым не адрозніваецца ад іншых маленькіх гарадоў і мястэчак Беларусі. Такія ж аднапавярховыя дамы...

Але вось я ўбачыў нешта незвычайнае — невялікі драўляны будынак з вежай-купалам, наверсе якога свяціўся на сонцы паўмесяць.

Гэта аказалася мячэць — культавы будынак мусульман.

Мы ўпершыню ўбачылі такую пабудову, і вельмі захадзілі здзені туды.

Падышоўшы да плота, які агарожваў гэты будынак, і заўважыўшы, што дзвёры ў мячэць зачынены, мы ўжо збираліся адыхаці прэч, але адзін з мужчын, якія стаялі непадалёк, падышоў і спытаў, што нас цікавіць.

Нам пашанцавала — гэта быў мясцовы імам (духоўная асоба, якая кіруе багаслужэннем у мячэці). Ён называўся Ахметам і ветліва запрасіў у вайсці ўнутр.

Скінуўшы каля ўвахода паднадаёшы абутак (у мячэць нельга ўваходзіць у абутку), прайшлі ў невялікую залю. Тут прахалода, спакой, цішыня. Нашы ногі тонуць у мяккіх дыванах. На сценах вісяць у рамках суры з Карана, і сам мініяцюрны Каран замест звыклых іконаў.

Ззаду стаяць драўляныя лаўкі (для жанчын). Наш эккурсавод аказаўся вельмі эрудіраваным чалавекам. Ён паведаміў нам, што аб пасяленні татар на Наваградчыне ўзгадваецца ў дакументах за 1420 год. Сучасны будынак мячэці пабудаваны на месцы папярэдняга ў 1855 годзе.

Пасля Другой светскай вайны гэту мячэць закрылі і перарабілі ў інтэрнат на некалькі сем'яў. І толькі ў 1997 годзе дзякуючы намаганням вернікаў-мусульман з Наваградка і бліжэйшых вёсак гэта мячэць аднавіла сваю дзейнасць.

Наш новы знаёмы вельмі цікава распавядаў нам аб звычаях мусульман, аб Каране, сурах, намазе...

Мы, здавалася, слухалі і слухалі б, але і нам, і яму

трэба было зрабіць яшчэ многа спраў.

Развітаўшыся з прыемным субяднікам і пакро-
чышы даляй, мы нарэшце дайшлі да гісторыка-
краязнаўчага музея Наваградка.

У ціх залах музея перад намі прайшла ўся шмат-
гадовая гісторыя гэтага маленъкага гародка, які воляю
лёсусу стаў удзельнікам многіх паваротных падзеяў у
жыцці Беларусі.

Наваградак спачатку быў цэнтрам удзельнага
княства, галоўным горадам Панямоння. Тут жылі
ўмелыя рамеснікі і ювеліры. Наваградскія гандляры
ладзілі сувязі з краінамі Цэнтральнай Еўропы і
Скандинавіі, з Блізкім Усходам і Прыбалтыкай.

Багаты горад шмат разоў падвяргаўся нападам
рускіх князёў, крыжацкім наездам і татарскім аблозам.

У сярэдзіне XIII стагоддзя намаганнямі князя
Міндоўга Наваградак стаў першай сталіцай новай
дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага.

З XVI стагоддзя Наваградак — цэнтр ваяводства
— мае ўласны герб з выявай архангела Міхаіла.

На жаль, шматлікія войны, эпідэміі, нашэсці прывялі
горад да занядання. Яго былуу славу памятаюць руіны
замка, помнікі архітэктуры, што на кожным кроку
сустракаюца ў старым гарадзе, аб ёй сведчаць
экспанаты музея.

Макет замка, розныя карты і граматы, прадметы абы-
ходу старажытных наваградчан, музычныя інструменты,
наваградскі строй (касцюм), рэчы часоў Вялікай
Айчыннай вайны. Вось што мы ўбачылі тут.

Калі мы выйшлі з гэтага цікавага, чымсьці незвы-
чайнага музея, мы ўбачылі, што сонца ўжо схілялася
на захад. Навакол цымнела, мір нібыта губляў свае
фарбы, і мы зразумелі, што трэба шукаць месца для
вячэры і начлегу.

Вось мы і выехалі за межы Наваградка.

Настрой наш быў прыўзняты — колькі ўсяго мы ўбачылі сёння, а нас яшчэ чакаў найсмачнейшы шашлык, які мы збіраліся гатаўца на сапраўдным турыстцкім вогнішчы сярод прыроды.

Нарэшце, за гаворкай, мы патрапілі на скрыжаванне дзвюх дарог. Звярнуўшы на звілістую лугавую дарогу, мы паехалі па ёй, і нашы надзеі апраўдаліся: наперадзе віднелася рачулка.

Яюе шыкоўнае месца!

З аднаго боку разложыстая лугавіна, з другога — невялічкая парослая чаротам рачулка, а праз яе — маствоч у лес. На ўзгорку віднелася вёсачка, прытуленая да ўёманага лесу.

Цёплы вятрыска, напоены чароўнымі ляснымі пахамі, развязваў нашы валасы, гладзіў шчокі, абдаваў нас мноствам летніх вячэрніх водараў.

Нягледзячы на тое, што рэчка ўся амаль зарасла жорсткаю асакою і чаротам, тата знайшоў месца, дзе бераг быў пясчаны.

Непадалёк, у зарасніку чарота, чулася нейкая незвычайная валтузня, але мы не звярнулі на гэта асаблівай увагі.

Тата спусціўся да ракі, апусціў руку ў ваду і сказаў: «Вада чыстая, праз яе праглядваецца дно ракі, і сцюдзённая, мабыць, унізе б'юць крынічкі». Ён прайшоў яшчэ трохі ўздоўж берага і ледзьве дайшоў да сцяны высозных чаротаў з бурымі мяцёлкамі, як у паветра ўзляцела цэлая чарада дзікіх качак. Мы спачатку перапужаліся, а потым смяяліся — вось хто шамацеў крыламі, калі мы падышлі.

Побач з рэчкай мы распалілі вогнішча. Нанізalі мяса на шампуры і ўжо збіраліся класці іх над вогнішчам, як тата ўспомніў нешта: «Пачакайце пакуль!» —

і пабег праз мосцік у лес. Хутка ён вярнуўся. У руках тата трymаў некалькі У-падобных палак. Утыркнуў іх у зямлю побач з вогнішчам — адну з аднаго боку, другую з другога — і паклаў на іх наш шашлык. Памяшаў вуглі, палў мяса марынадам.

Мы паклалі капы побач з вогнішчам. Матуля расставіла посуд, паклала хлеб, агародніну. Тата прапанаваў нам пакупаца і, скінуўшы во пратку каля ракі, мы залезлі ў цудатворную прах алодную воду і толькі тады адчуулі, як мы стаміліся за гэты дзень. Але стома была не такая, як заўсёды, а ўсцешная. Моцы нам надавала думка аб tym, што заўтра зранку мы зноў памчымся насустрach з мінульым!

Купанне ў рэчцы прыемна асвяжыла нас. У паветры смачна запахла шашлыкамі.

Мы ўсе, як па камандзе, выскочылі на бераг, абцёрліся, апрануліся і ўселіся каля вогнішча.

О, якое шчасце — шашлык гатовы! З якой ахвотай мы яго елі! (Па-першае, таму, што мы былі галодныя — елі толькі днём, па другое, пакаштуйце і вы шашлык, згатаваны на прыродзе, і вы добра нас зразумееце.)

Хутка ад шашлыку не засталося нічога. А ноч усё гусцей насоўвалася на зямлю. Нават неба на заходзе пачало агортаца ў лёгкую летнюю цемру. У вышыні сям-там, як іскаркі, замігацелі далёкія зоркі. Спакой, цішыня, сон панавалі навокал. Вогнішча дагарала.

Я засынаў пад блікі і трэск вугляў. Праз сон я адчуў, як мяне сонага перанеслі ў машыну. Уначы мне сніліся дзіўныя сны.

На золку я прачнуўся раней за ўсіх.

Развіднелася. На сакавіта-зялёной траве, на лісці кустоў, нібы брыльянты, буйніліся багатыя росы. Цёмна-сіняя сцяна высокага лесу прыгожа вырысоўва-

лася на ружавеючым небе. Дзень пачаўся. Я ўжо хацеў адчыніць дзверку машины, каб удыхнуць празрыстае паветра, але штосьці мяне затрымала.

На паверхні ракі плавала вялікая качка са сваімі маленъкімі дзеткамі, якія па камандзе матулі-качкі то ныралі, то ўзмахвалі крылцамі, быццам збіраліся ўзлящець. Адно качаня не слухалася матулі, і яна на яго злавалася і цюкала дзюбаю.

Я так захапіўся гэтым відовішчам, што не заўважыў, як бацькі таксама прачнуліся і назіралі за «падзеямі» на рацэ. Скрып дзверцы машины парушыў ранішнюю цішыню, і качынае сямейства шмыгнула ў чаротавыя зараснікі, толькі самы маленъкі і непаслухмяны яшчэ бараҳтаўся ў вадзе на віду ва ўсіх, не звартуючы ні на юга ўвагі. І калі пачуўся прызыўны гук з чароту, качанё жалабна піскнула, устррапянулася, спужана агледзелася і таксама драпанула ў зарасці. Мы рассмяяліся, бо вельмі смешна гэта было.

Пакуль матуля чарадзейнічала над сняданкам, мы з татам зрабілі невялікую зарадку, асвяжыліся сцюдзёнай рачной вадой і адчулі сябе як мага лепей.

А вось і сняданак. На прыродзе ежа здаецца смачнай, і таму мы з'елі шмат бутэрбродаў і дранікаў...

І вось мы зноў у дарозе. Бывай, рачулка, бывай, лугавіна, бывайце, качкі, дзякуем вам за тое, што прынеслі нам столькі прыемнага, далі прытулак нанач.

Дарога вядзе нас назад у Наваградак. Нам выпадала пабачыць столькі, што нават не верылася, ці паспееем.

Паставіўшы машину на нейкай аўтастаянцы, мы нават бягом ляцелі да замка.

О! Тут нас ужо чакалі... козы! Яны, нібыта рыцары, стаялі на старадаўніх мурах былога замка.

Наваградскі замак — помнік абарончага дойлідства. Ён пабудаваны на месцы гарадзішча на высокім, часткова насыпаным узгорку, абкруженым ровам (так званая Замкавая гара). Шмат разоў замак разбураўся і аднаўляўся. У 1503—1505 гадах адбудаваны, і каменныя муры абыядналі і вуглавыя і галоўную вежу і ўтварылі шматвугольнік.

Галоўная, ці Праезджая вежа, мела 5 паверхаў, байніцы, стрэльчатыя вароты і эркер на тарцовымя баку. Каля падножжа ўзгорка была пабудавана вынасная вежа-калодзеж з патайным уваходам у замак. Усе вежы былі складзены з вялікамернай цэглы з забудоўкай дробным каменнем, а фундаменты — з каменю.

У пачатку XVII стагоддзя гэты замак быў узарваны шведамі. На сённяшні дзень зберагліся руіны галоўной і адной з вуглавых вежаў.

Колькі падзей бачылі гэтыя старыя сцэны, колькі радасці і смутку пранеслася побач з імі...

Я дакрануўся да магутных муроў і нібыта адчуў цяплю тых рук, што раней дакраналіся да іх. Стоячы побач з імі і ўзіраючыся ўдалечыню, я падумаў, што гэта, мабысь, і ёсьць тая непарыўная сувязь паміж мінулым і сучасным, якую ні ў якім выпадку нельга парушаць. А замкі ў гэтым бясконцым ланцугу — своеасаблівая каменныя вехі-звёны, дзякуючы якім жыве, мацуецца і не памірае памяць нашага беларускага народа. Наваградскі замак, Лідскі, Гальшанскі, Быхаўскі, Мірскі... Усе яны чакаюць свайго зорнага часу, свайго архітэктурнага адраджэння. Я веру, я ў гэтым цвёрда перакананы, што ўсе замкі на Беларусі будуць адноўлены. Беларусь зноў стане краінай замкаў. Толькі слухыць яны будуць не дзеля абароны ад ворагаў, а дзеля таго, каб мы не забывалі нашых вялікіх прашчураў.

І каб пабачыць гэтыя дастапомнасці, каб пазнаць гісторыю Беларусі, сюды будзе прыязджаць мноства людзей.

Вялікі Вітаўт, мудрае праўленне якога ўзгадваецца як залаты час Вялікага Княства Літоўскага, казаў: «Багацце духоўнае — золата дзяржавы».

На сённяшні дзень становішча Беларусі (як дух оўнае, так і матэрыяльнае) нельга назваць добрым. Але я ведаю, што мы ўсё-такі ўбачым сваё вялікае адраджэнне, убачым Беларусь квітнеючай і радаснай. Мне вельмі хochaцца верыць...

Я ачнуўся ад сваіх думак. Бацькі клікалі мяне. Усе разам мы падышлі да кургана Адама Міцкевіча. Ён насыпаны зямлёй, прывезенай з краін, у якіх жыў гэты паэт. Мы не паленаваліся ўскарабкацца на самы верх. Аж дух захапіла — як усё навокал было хораша!

Перад намі адкрылася амаль уся найпрыгажэйшая панарама горада, які жыве сваім асабістым жыццём, чымсьці адрозным ад іншым.

Смела кажу: мала дзе знайдзецε вы такія прыгожыя мясціны, як на Наваградчыне! І над усім гэтым бельяя блокі ў сінім-сінім небе, якімі аж хацелася дыхаць.

Гэта мой край!

Гэта мая Беларусь!

Сэрца ахоплівае такая радасць, што яе немагчыма стрымаць...

Сфатаграфаваўшыся каля помніка Адаму Міцкевічу, мы пайшлі да касцёла.

Мы крочылі па малалюднай вулачцы не спяшаочыся, сяды-тады перакідаючыся кароткімі словамі або заўвагамі. Гэту вулачку я раней бачыў на нейкім малионку, гартаючы кнігі па гісторыі. Яна мала ў чым змянілася. На ёй было некалькі цікавых дамоў: двух павярховых, драўляных, але з цаглянымі калонамі.

Мы аглядаліся навокал, углядаліся ў вокны дамоў.
Чым жывуць тут людзі? Аб чым яны мараць?

Тым часам наша кампанія падыходзіла да Фарнага касцёла, які размясціўся пад Замкавай гарой, на месцы касцёла, які заснаваў вялікі князь Вітаўт. Гэта помнік архітэктуры стылю барока. Дзвёры касцёла былі адчынены. У дзвярах з'явілася нейкая жанчына з кветкамі ў руках. Павітаўшыся, мы запыталіся: «Можна ўвайсці?» Яна моўчкі кіўнула.

І вось мы ўваходзім у гэты храм, дзе адбываўся шлоб карала Польшчы Ягайлы з Соф'яй Гальшанскай. У ім быў ахрышчаны Адам Міцкевіч.

Побач з касцёлам знаходзіцца саркафаг з астанкамі 11 сяцёр-назарэтак, расстралянных гітлераўцамі ў 1943 годзе.

Касцёл дзейнічае, яго дзвёры заўсёды гасцінна адчынены для вернікаў і для такіх цікаўных, як мы.

Агледзеўшы ўсё, мы паціху пасунуліся да Барысаглебскай царквы-крэпасці, магутныя вежы якой з вузкімі байніцамі былі прыстасаваны дзеля абароны. Яна таксама дзеючая. Гэта помнік архітэктуры з элементамі готыкі і рэнесансу. Доўгі час гэта царква была кафедральным саборам праваслаўных і уніяцкіх мітрапалітаў ВКЛ. Калісьці ў ёй захоўвалася цудатворная ікона Маці Божай Наваградской. Непадалёк ад Барысаглебскай царквы знаходзіцца і Мікалаеўская царква, таксама дзеючая. Яна была пабудавана ў канцы XVII стагоддзя як касцёл ордэна францысканцаў. У XVIII стагоддзі яе ператварылі ў праваслаўную царкву. Пасля таго, як была адноўлена Наваградская епархія, яна з'яўляецца саборнай царквой.

Калі мы ўвайшлі туды, там прах одзіла богаслужэнне. Мы трошкі патаўкліся каля ўвах ода і падаліся далей.

Сонца звярнула з поўдня, было досыць горача.
Мабыць, к дажджу.

Малапрыкметная вулачка вывела нас да Міхайлаўскага касцёла — былога касцёла ордэна дамініканцаў. Раней побач зіму кляштары, якіе захаваўся да нашых дзён, працавала дамініканская школа, дзе вучыўся Адам Міцкевіч.

Нягледзячы на тое, што Наваградак невялікі і ўсе дастапомнасці знаходзяцца непадалёк ад другой, мы вельмі стаміліся, але ўпартая крочылі наперад.

У цэнтры горада, каля старых гандлёвых радоў, на скрыжаванні вуліц, утварыўся пляц. (Учора мы некалькі разоў праходзілі тут.) Цікавыя ліхтары і яркія кветкі ўпрыгожваюць яго. Не ведаю, як ён выглядаў раней, але зараз ён нагадвае мне адзін з пляцаў у Любліне (што ў Польшчы, дзе мы неяк вандравалі). Мясцовыя жыхары гавораць, што і плошчу, і музей А. Міцкевіча аднаўлялі палякі. Дзякую ім за гэта. Побач з пляцам раскінуўся дзівосны парк. Высокія дрэвы ветліва ківалі сваімі галінамі. Зеляніна травы як бы запрашала паляжаць на ёй. Невялічная дарожка цягнулася ў глыбіню парку. Побач з рознакаляровым дываном кветак стаяў невялікі аднапавярховы з высокім дахам і пабеленымі калонамі дамок. Такія фальваркава-шляхецкія дамы калісь тысячамі былі раскіданы па ўсёй Беларусі, а зараз сустракаюцца ўсё радзей і радзей.

Гэта музей Адама Міцкевіча. На гэтым месцы быў дом яго бацькоў. У Айчынную вайну дом быў разбураны фашисткімі захопнікамі, а адноўлены да 100-годдзя з дня смерці А. Міцкевіча.

Мы прайшліся па залах. Мэбля, карціны, фотаздымкі і іншыя рэчы, усё нагадвала аб жыцці і творчасці паэта. Так сталася, што гвалтаўнікі пазбаўлялі беларускі

народ не толькі дзяржаўнасці, але і ўсякім чынам імкнуліся і душу яго знявечыць, ставілі па-за законам родную беларускую мову.

Адам Міцкевіч, які змалку ўвабраў у сябе харство беларускай мовы — і да канца жыцця высока цаніў яе, размаўляў, пісаў на ёй, але як і ягоныя сучаснікі-пісьменнікі — ураджэнцы Беларусі — замацаваўся ў грамадскай свядомасці і гісторыі літаратуры як польскі пісьменнік, а беларусы з гэтым моўчкі пагадзіліся. Але незалежна ад мовы, на якой ён пісаў, крыніцай натхнення былі вобразы роднай Беларусі, найперш — Наваградчына.

У парку побач з музеем выбралі болей зацішнае месца, прыселі на лаўку за пышным кустом, што раскінуў тонкія гнуткія галіны над намі, і вынялі бутэрброды, якія захвацілі з сабой. Патрыово-жанная мята разліла навокал востры пах.

Хораша, утульна, спакойна тут! Мы сядзелі, пад'ядалі, размаўлялі, жартавалі.

З неахватаю мы пакідалі гэты закутак у прахалодзе магутных дрэў.

А ногі неслі нас далей, да гары Міндоўга.

Паводле мясцовага падання, тут пахаваны князь Міндоўг — заснавальнік Вялікага Княства Літоўскага. Апошнія 200 гадоў на гары існавалі хрысціянскія могілкі. Дзе-нідзе на гэтых могілках тырчалі рэшткі крыжоў, панура нахіленых над зямлёю.

У 1993 годзе каля падножжа гары ўстаноўлены памятны знак.

Пачынала вечарэць, калі мы, абышоўшы значныя раёны гарадка, часам і надзвычай малаяўнічыя, апынуліся зноў каля машины.

Так праляцеў і гэты дзень. Хацелася, каб ён цягнуўся бясконцем! Але мы не вельмі сумавалі, бо спа-

дзяваліся, што яшчэ калі-небудзь наведаем гэты славуты горад.

Машына зрушыла з месца, паляцела далей, набіраючы хуткасць, пакідаючы за сабою густыя клубы пылу...

Я азірнуўся назад. Горад яшчэ раз мільгануў удалечыні і знік за паваротам.

Нейкае пачу ўсё смутку ўсё жахапіла нас.

Так бывае заўсёды, калі заканчваецца нешта добрае, прыгожае і прыемнае. Але, на мой погляд, усё добрае павінна калі-небудзь заканчвацца, бо калі б не было той мяжы, паміж усім прыемным, людзі развучыліся б адчуваць каштоўнасць шчасця. Усё для іх стала б прэсным, аднолькавым. А шчасце павінна чымсьці выдзяляцца сярод іншага.

Дарога стужкай у ецца наперадзе...

Мы едзем у Гародню, але, як кажуць, гэта ўжо зусім іншая гісторыя.



Дар'я Паляк,
Вераніка Ковель,
Юлія Кляўзер,
Наталля Пахомчык,
Міхайл Скамарошчанка,
Дзмітрый Юхнавец
(вучні 8 класа, г. п. Бягомль Віцебскай вobl.
Кіраунікгуртка А. М. Суіко)

Легенды і паданні

Акулініна сасна

Акулініна сасна (або сасна-Акуліна) расце ў лесе паміж Краснікамі і Баярамі. Гэта высокая магутнае дрэва з незвычайнімі сукамі. Існуе некалькі легенд пра гэта прыгожае дрэва. Расказваюць мясцовыя жыхары, што была некалі ў Баярах дзяўчына Акуліна, пайшла аднойчы ў лес па ягады або па грыбы і заблуділася. Доўга хадвіла Акуліна палесе, плакала. Дамоў яна так і не вярнулася. Сабраліся мясцовыя жыхары і пайшлі шукаць дзяўчыну, але так і не знайшлі, толькі ўбачылі побач з дарогай сасну, якой раней на гэтым месцы не было. Вырашылі, што Акуліна ператварылася ў сасну. З таго часу людзі пачалі называць дрэва сасной-Акулінай або Акулінінай сасной. Але існуе і другая гісторыя.

Жыла некалі ні то ў Баярах, ні то ў Расніках дзяўчына Акуліна. Прыйгожая была, разумная, працавітая. Многім хлопцам яна падабалася, але сэрца Акуліны належала аднаму, хоць і быў ён бедны, сірата. Не згаджаліся бацькі аддаць сваю адзіную дачку за бедняка.

І вось аднойчы прыехалі да Акуліны сваты. Жаніх быў старэйшы за яе на гадоў дзесяць, непрыгожы, затое вельмі багаты. Рады бацькі такому зяцю, але не рада была Акуліна. Не згодна яна была ісці замуж за нялюбага, але бацькі далі згоду жаніху.

Колькі ні плакала Акуліна, колькі ні ўпрошвала маці, нічога не дапамагло. Пабегла Акуліна ў лес, плакала вельмі доўта і думала: «Лепш быдрэвам стаяць у гэтым бары, чам ісці замуж за нялюбага».

І стала Акуліна прыгожай сасной, застылі на ёй кроплі смалы — слёзы дзяўчыны.

Многа часу прайшло з той пары, неразхацелі зрэзаць сасну, але ні адна піла не магла ўзяць моцнага дрэва. Яно як быцдам каменнае. А калі хто зробіць на кары надрэз, выступаюць бурштынавыя кроплі смалы — слёзы Акуліны.

Вось якую гісторыю расказала нам жыхарка в. Баяры Глазко Ніна Андрэеўна, ёй 77 гадоў:

— Калі я была малой, сасна і тады была магутным дрэвам. У пяцідзесятагоддзе спрамагасаўцы хацелі зрэзаць сасну. Калі яны пачалі яе рэзаць, яна ні то запішчала, ні то заплакала, ды так жаласна, што рабочыя не сталі яе рэзаць далей.

Сцёп-камень

Сцёп-камень знаходзіцца ў лесе паміж вёскамі Баяры і Краснікі, непадалёк ад Акулінай сасны.

Некалі даўно, ні то ў Баярах, ні то ў Красніках жылі Сцяпан і Сцяпаніда. Аднойчы паехаў Сцяпан на валах у поле араць свою ніву, а жонку папрасіў прынесці яму сняданак Араў араў Сцяпан і, вядома, змарыўся. Калі ўбачыў жонку, кінуў араць і прысёў, каб адпачыць. А жонка падышла і стала ўпікаць яго, што ён гультай. І пачалася паміжімі сварка. Сцяпаніда крычыў: «Каб ты каменем стаў!» А Сцяпан ёй у адказ: «Стань жа ты мoram, сцюдёнай вадой!» Ураз так і зрабілася. Сцяпан стаў каменем

метры з 2 ростам ды і ў папярочніку недзе сантymетраў 100 на 70, на дзвюх нагах, якія, як кажуць, задоўгія гады яго стаяння ўвашлі ў зямлю. А Сцепаніда стала вялікім возерам, што раскінулася недалёка ад Сцяпана. І назвалі гэта возера Засцеп'е. Цяпер яно высахла. А Сцяпан стаіць не адзін: побач ляжаць яго валы — два меншыя камяні, стаіць і бялец-камень — яго сняданак.

Яшчэ рассказваюць...

Жыў-вельмі даўно ў Баярах Сцяпан. Прыйшла вясна. Клопату было ўсім. У першую чаргу трэба засеяць свой надзел, каб быў добры ўраджай. У полі працаўалі ўсе мужчыны. Працаўаў і Сцяпан. За некалькі дзён ён узараў сваю ніву. Заставалася толькі засеяць. Радуецца Сцяпан, што да Вялікадня ён управіцца. Але не чакана Сцяпан захварэў і дні са трывала праляжаў непадымаючыся. А тут і Вялікдень. Усе мужчыны управіліся, засеялі свае надзелы, а Сцяпану крыўдна, што ён не паспеў. І вось настаў Вялікдень. Людзі радуюцца гэтаму святы. Ужо і Сцяпан паздраваў і выехаў ён раненъка, яшчэ да ўсходу сонца ў поле, каб засеяць сваю ніву. А раненъка выехаў таму, каб не бачылі аднавясюць, а то яшчэ асуджаць пачнучы. Калі палюва была засеяна, перад Сцяпанам з'явіўся Бог і сказаў: «За тое, што ты не шануеш мяне і гэты святыдзень, стаяць табе каменем у гэтым полі». Так і сталася.

Цяпер на месцы таго поля расце дрымучы лес.

Святы калодзеж
(знаходзіцца ў лесе каля в. Маргавіца)

Жыла некалі ў Маргавіцы ці яе ваколіцах дзяўчына. З суседзямі мала зналася, нелюдзімая была. Калі які мужык з жонкай пасварыцца — ідзе да яе суцшэння шукаць. Калі жанчына якая прыбяжыць, — гоніць яе, крычыць.

Хацелася дзяўчыне сілы больш мець, чым іншыя людзі. Задумала яна вядзьмаркай стаць. Даўней лічылася, што калі ноччу сустрэнешся з нячыстай сілай, паскачаш з ёй у карагодзе — сілу яе атрымаеш. Галоўнае, смяяцца, як нячысцік, упрыгожвання каб не было ды валасы трэба ўскудлачыць.

Вось усталая дзяўчына ў поўнач, распусціла косы і пайшла ў двор. Закружыла яе нячыстая сіла ў сваім карагодзе, панесла... І тут нейкі нячысцік імя яе выгукнуў. Спалохалася дзяўчына, уцячы хацела. Ды позна, хто папаў да нячыстай сілы, таму ўжо не выратавацца. Накінулася на яе чэрці, пацягнулі пад зямлю. А дзяўчына плача, да людзей просіцца. Замкнулі яе чэрці ў падземнай турме і ключ выкінулі.

Там дзяўчына і па сённяшні дзень сядзіць, кaeцца, плача, усю турму слязьмі заліла. Прabіліся яе слёзы на паверхню зямлі. Калодзеж на tym месцы зрабілі. Людзі гавораць, што вада ў ім гаючая. Лічыцца, што слёзы грэшніка, які кaeцца, — святая вада, таму і калодзеж Святым называюць.

Расказала Палякова Ніна Андрэеўна, 67 гадоў, в. Ганцавічы Барысаўскага р-на.

Раней на гэтым месцы, дзе цяпер Святы калодзеж стаіць, часта кірмашы праходзілі. Усё там прадавалі: і прадукты, і рэчы розныя, і жывёлу. Аднойчы свінні пачалі рыцца ў зямлі, а з яе крынічка забіла, чистая, празрыстая, бы сляза.

Людзі вырашылі, што гэта нездарма, і пайшли да бацюшкі. Ён асвяціў гэта месца, і на ім зрабілі калодзеж. Ён стаіць і цяпер. Вада ў ім чистая, у гарачае лета не ўбывае, зімой не замярзае. Людзі лічаць ваду гаючай і, калі бяруць яе, аваўязкова пакідаюць каля калодзежа ці грошы, ці якую-небудзь реч.

Расказала Глазко Вольга Мікалаеўна, 92 гады. Запісаная ў 1997 г.

Певень-камень

У лесе каля вёскі Бераснёўка ляжыць вялізны камень. Вялікі, чорны і маўклівы, увесь зарослы мохам. Толькі вясной, пакуль яго бакі не пакрытымяккім зялёным дываном, на адным з бакоў валуна можна прачытаць слова «Певень-камень».

Старыя людзі рассказваюць, што раней недалёка ад гэтага месца жыў пан. Пан быў справядлівы, нікога не кryўдзіў, але ж не дай бог каму зрабіць дрэнны ўчынак: украсіці што-небудзь, скасіну недагледзець, схлусіць і г. д. З такім і людзьмі пан хутка распраўляўся...

Служыў у пана ляснік па мянушцы Певень. Сапраўднага імя ніхто не памятаў, бо Певень прыйшоў аднекуль здалёк, паступіў да пана на службу і амаль ніколі не паказваўся сялянам на вочы. Сваю мянушку ён атрымаў за высокі пост і птушыную паходку.

Служыў Певень спраўна, любіў лес, ведаў у се сцежкі-дарожкі. Пану вельмі падабаўся гэты чалавек.

Аднойчы на свята пан запрасіў Пеўня да сябе ў палац. Шмат гасцей было там у той час. Певень прыйшоў. Яго запрасілі за стол, напайлі і смачна накармілі. П'яны Певень пачаў скардзіцца на сваё жыщё, расказаў аб сваім няшчасным каханні.

Калі Певень толькі прыйшоў прасіцца на службу да пана, ён пазнаёміўся з панская дачкой. Дзявочая прыгажосць і маладосць зачаравалі хлопца. Закахаўся ён вельмі моцна. Дзяўчына ж ведаць яго не хацела...

Прайшло некалькі год. Вось яна сядзіць разам са сваім мужам і весела смеецца. І гэта ў тоў момант, калі боль сціскае сэрца няшчаснага Пеўня.

Раззлаваўся ляснік і но ччу, калі ўсе паснулі, уварваўся ў пакой панінкі, схапіў яе, павёз у лес.

Шмат дзён шукалі Пеўня... Нарэшце знайшлі, і

раз'юшаны пан загадаў павесіць лесніка. Пахавалі яго ў лесе пад каменем-валуном. На камні пан загадаў высеч слова «Певень-камень», каб толькі мянушка захавалася, памяць аб дрэнным учынку і больш нічога.

Існуе іншая легенда...

У маленькай вёсачкі жылі людзі бедна, але дружна. Захварэў у адной жанчыны мужі памёр. Засталася яна з сынам. Сын у яе быў маленькі — восьмы годзіму ішоў, а пан патрабаваў яго сабе ў батракі замест бацькі. Пайшоў хлапчук служыць да пана. Каб выкупіць сына, маці пачала зарабляць гроши... але дзе там! Вёска малая, людзі бедныя...

Прыйшоў аднойчы хлопчык дадому адпачыць, сеў ля аkenца і глядзіць у двор. Па двары важна ходзіць певень. «Які прыгожы...» — падумай малы і выйшаў у двор, каб разгледзець птушку.

Певень спужаўся хлопчыку, пачаў у цякаць, а той пабег за ім.

Забеглі яны ў лес. Каля вялікага валуна певен спыніўся і пачаў корпацца ў зямлі. Хлопчык зацікаўлены сачыў за птушкай.

Раптам пад лапкамі пеўня нешта зазіхацела. Угледзеўшыся, хлапчук зразумеў, што гэта гроши. Іх было столькі, што адкупіцца ад пана змагла ўся вёска...

Удзячныя жыхары высеклі на валуне слова «Певень-камень».

Запісала Палякова Валянціна ў 1998 г.

Легенда пра Залуцкі камень

Быў Залуцкі камень. Ён знаходзіўся паміж вёскамі Бабцы і Бераснёўка. У 1812 годзе французскія войскі ішлі

войной на Москву праз Беларусь. Усе заможныя жыхары ўцякалі ў Москву і нават далей. Варожыя войскі паланілі маладых дзяўчат, забівалі старых, хатнюю жывёлу. У нашай мясцовасці жыла прыгажуня Марфа са сваім бацькам. Яны былі заможныя гаспадары, шляхта. На іх працавала многа бедных людзей. Марфа з бацькам шчыра дзякавалі тым людзям, якія сумленна выконвалі іхнія загады. Нікога не пакрыўдзілі. Каб зберагчы сваё багацце, яны аддалі сялянам закапаць іхняе золата пад самы вышэйшы камень. Залуцкія (такоё ў іх было прозвішча) спадзяваліся, што пасля заканчэння вайны яны вернуцца і дастануть сваё багацце. Але шляхам на Москву яны, відаць, загінулі. Мясцовыя жыхары былі вельмі сумленныя людзі, і таму не чапалі чужога.

Пяцьдзесят гадоў таму жыхар Бабцы Аляксей спрабаваў дастаць золата. Колькі ні капаўён пад каменем — нічога не знайшоў. У рэшце рэшт камень стаў на метр ніжэйшы. Пасля гэтага Аляксей нечакана памёр. Людзі сталі казаць, што камень закляты.

Дзесць гадоў таму назад другі жыхар вёскі Бабцы Васіль пры дапамозе магутнага крана здолеў забраць камень і распілаваць яго на помнікі. Але і яго пакрыўдзіў камень. Каля горада Кіева ён трапіў у аўтамабільнную катастрофу. Толькі дзякуючы медыкам Бараўлян ён застаўся жыць.

Цяпер мясцовыя людзі кажуць, што чужое багацце шчасця чалавеку не прынясе. Было пад тым каменем золата ці не было, сёння пра гэта ніхто не ведае. Адно бяспрэчна, камень помсціў чалавеку за парушаны спакой.

Запісала Дударонак Алена, вучаніца 4 класа. Рассказаў яе бацька Дударонак Уладзімір.

Курган Булка

Ідучы з Вілейкі ў Гарадзішча, можна ўбачыць цудоўны помнік даўніны — курган. Курган вялікіх памераў, прыкладна метраў пяць у вышыню і ў радыусе 15 метраў. Ён правільнай формы, мясцовыя жыхары называюць яго Булкай, бо сапраўды ён падобны на булку. Колькі стагоддзяў гэтаму кургану, ніхто не ведае, і як ён узік — таксама. Толькі легенды існуюць у народзе аб яго ўзнікненні і з'яўляюцца новыя.

Зямля на кургане не жоўты пясок, як гэта бывае звычайна, а чарназём. Але адзінай раслінай на ім з'яўляецца клён, які расце ў цэнтры кургана. Ніякіх іншых раслін на кургане ні на яго схілах няма, і гэта своеасаблівая загадка.

Гадоў 10—15 назад лягас надумаў пасадзіць маладыя сасонкі на подступе да кургана, але ні адно дрэўца не прыжылося. Таму маладзейшае пакаленне гэтай мясцовасці склада тую вось легенду аб з'яўленні кургана.

Калі зямлян яшчэ і блізка не кранаў прагрэс, а адзіным самым хуткім відам транспарту быў юнь, у сусвеце існавалі больш развітыя цывілізацыі, якія пачалі наведваць Зямлю. Вось аднойчы іншапланетняне наведалі людзей. Іх касмічная «талерка» апусцілася якраз на гэта месца, дзе цяпер курган. Калі яны сабраліся пакінуць Зямлю, то ўбачылі, што нейкі механізм карабля адказаў. Тады іншапланетняне звязаліся са сваімі суродзічамі. Прыляцела некалькі «талерак», на якіх быў прывезены свой грунт, каб закапаць няспраўны карабель. Было гэта, лічаць, ноччу, бо калі раніцай прачнуліся людзі, яны ўбачылі свежанаасыпаны курган. Раскіпваць яго ніхто не рашыўся. Грунт на кургане касмічны, таму на ім расце толькі маленькая травіца і тая амаль сухая, а клён — гэта

своесаблівы перадатчык сігналаў у космас. А сам курган з'яўляецца пляцоўкай для пасадкі «талерак».

Версія другая.

У 1722 годзе была вайна са шведамі. У нашай мясцовасці адбыўся вялікі бой. У ім загінула вельмі многа воінаў як шведскіх, так і рускіх. Усё поле бою было пакрыта забітымі людзьмі і коньмі. І тады мясцовыя жыхары вырашылі пахаваць мёртвых. Выкапаць для кожнага магілу было немагчыма, тады людзі надумалі зрабіць адзінью для ўсіх. Клалі забітага воіна, засыпалі яго зямлёй, потым каня, зброю. І так многа разоў. Утварыўся вялікі курган — своеасаблівы помнік загінуўшым шведскім і рускім воінам і напамінак чалавецтву аб непатрэбнасці войнаў.

Версія трэцяя.

Лічыцца, што курган насыпаны ў 1812 годзе рускімі салдатамі ў гонар перамогі над Напалеонам. Прагнаўшы французаў, вярталіся салдаты дадому. Дарога была няблізкай. Многія салдаты стратілі на дарогах вайны сваіх сяброў. Нехта працаваў зрабіць помнік загінуўшым. Усе салдаты, якія прах одзвілі гэтай мясцовасцю, набіралі ў шапку зямлі і сыпалі яе так, каб быў курган і каб быў прыгожы па форме і бачны здалёку. Калі кожны салдат, які ішоў на ўсход, зрабіў так, утварылася вялікая гары, якая нагадвала бохан хлеба (або булку), які пяклі ўсялянскіх печаў. Гэтым як бы сказана, што хлеб і вайна не сумяшчальныя.

*Рассказала Сіняўская Марыя Міронавна, 1922 г. н.,
жыхарка вёскі Кромавічы. Запісала Паляк Даўдя.*

Камень, які знік

Паблізу вёскі Маргавіца працякае невялічкая рачулка. Доўгі час у ёй ляжаў вялізны камень. На гэтым камені быў яскрава бачны след жаночай нагі. Старыя людзі гаварылі, што гэта ляцела Святая Дзева Марыя і адной нагой прыткнулася да каменя. След быў глыбокі і выразны. Але некалькі год назад вясною ў час паводкі камень знік. Ніхто не ведае, куды ён падзеўся. Як скроў зямлю праваліўся.

Расказала Герасімёнка Ганна Мікалаеўна, жыхарка вёскі Маргавіцы. Запісала Паляк Дар'я.

KAMUNKA



Ірына Лепшая
(13 гадоў, сябраклуба «Паходня»
Бабыніцкай СППолацкага р-на Віцебскай вобл.)

Край мой беларускі...

Край мой беларускі,
мілы, родны,
Ты для шчасця і радасці
толькі свабодны,
І для роднага слова, і неба, і бору,
І птушынай гамонкі ў вясеннюю пору.

З нематы прабіваешся ты,
як з-пад снегу пралеска.
З кожным днём ўсе вышэй і вышэй,
як святло над узлескам...

Упадаеш у мора сусвету
рачулкай такой невялічкай
І нясеш ваду чистую-чистую,
неба радасць крынічную.

А твае журавы, жаўрукі
Над роднай зямлёю
высока лятаюць,
Кожны дзень для каго-небудзь
раннем спываюць,
Для таго, хто яшчэ не паспей заўважыць
Прыгажосці імгнення кожнага.
І каго яшчэ не ўразіў
vasilёk і рамонак у збожжы...

Будзяць рэкі, азёры і нівы
Залатыя сонца разлівы,
І здаецца, няма прыгажэйшага ў свеце,
На ўсёй нашай вялізной планете,
Куды б сонца не завітала,
Беларускага роднага краю!

KAMUNIKAT.org



Наталля Ількевіч
(13 гадоў, в. Старыя Паддубы
Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл.)

* * *

Дзе мой край?
Тут, дзе сонца, неба, май.
Дзе спываюць міла птушкі,
«Мак таўкуць» малюткі-мушкі.
У любую пару года
Тут чароўная прырода.
А у нашым светлым гаі
Адчуваеш сябе, як у раі!
На збажынку край багаты,
На лясныя цуды-шаты.
Працавітая тут людзі
(Хай ім шчасця болей будзе!).
Тут заўсёды бачны ўночы
Закаханых зорак вочы.
Дык дзе ж мой край?
Дзе сонца, неба, май?
Згадаў ты, дружка, мусіць?
Мой край, канешне ж, ў Беларусі!

З Радзімай у сэрцы

Кожная мясціна нашай Беларусі можа пахваліцца сваімі знакамітымі людзьмі. Сярод іх ёсьць дзеячы нацыянальна-вызваленчага руху, героі Вялікай Айчыннай вайны, вучоныя, мастакі, паэты і пісьменнікі. Лёсам было

наканавана нарадзіцца мне на Шчучыншчыне, а яна, напэўна, як самая бліскучая зорка ў сузор’і велічных імён. Гонарам беларускай нацыі з’яўляюцца імёны мастака Казіміра Альхімовіча, першай беларускай пісьменніцы Алайзы Сцяпанаўны Пашкевіч, вядомай пад псеўданімам Цётка. Тут карані знакамітага роду Тызенгаўзаў, Вільканцаў, Нарбутаў. На нашай зямлі нарадзіўся выдачны дзеяч польскага і міжнароднага нацыянальна-вызваленчага руху Валерый Урублеўскі.

Спіс імёнаў і прозвішчаў, якія праславілі і праслаўляюць маю Шчучынскую зямлю, можна яшчэ прадаўжаць доўга.

Але што б мы цяпер ні гаварылі, цяжкі час перажывае зараз наша грамадства. Бывае і такое, што забываюцца старыя ідэалы, лідэры, лад жыцця і адначасова вяртаецца з небыцця памяць аб мінульых гадах, аб людзях, у спаміны пра каторых яшчэ нядаўна забараняліся. Адным з такіх, пра каго доўгі час не гаварылі, быў Ян Тарасевіч, каталіцкі святар, доктар тэатралогіі. І гэта зразумела, бо вялася антырэлігійная прапаганда.

Штурышко напісаць свой аповед пра гэтага незвычайнага чалавека стала смерць маёй бабулі. Памерла яна вельмі нечакана і раптоўна два месяцы назад. Балюча думаць, што ўжо ніколі я не ўбачу яе, не пачую добразычлівых парадаў, не пачастуюся смачнымі булачкамі і пірагамі. Але хоць яе і няма, яна ёсьць і будзе ў маёй памяці. Помню, з якім гонарам бабуля расказвала мне пра свайго аднавіскочу Янку Тарасевіча, які жыў у далёкай Амерыцы, але не забываў сваіх людзей, пісаў лісты, пры любой магчымасці стараўся прыехаць на Радзіму, прывезці лекі хворым, а дзесям замежныя ласункі.

Я думаю, і сапраўды кожнаму чалавеку наканавана выконваць сваю місію на гэтай зямлі. Але гэта місія

абавязкова павінна служыць на карысць Богу, сваёй Бацькаўшчыне, свайму народу і ўсяму чалавецтву незалежна ад таго, дзе яму суджана жыць і працаваць.

«Многія беларусы з рознай нагоды апынуліся далёка за межамі сваёй Радзімы, ды толькі будучы на чужыні, яны не толькі не забыліся пра свой край і народ, але і з'явіліся папулярызатарамі беларускасці ў вольным свеце, лепшымі яго прадстаўнікамі і абаронцамі намаганняў свайго народа «людзьмі звацца», быць роўнымі з іншымі народамі. Шмат яны зрабілі для таго, каб не змярцвела душа беларуская на чужыні і на Радзіме, каб не страціла яна сваю нацыянальную годнасць і свядомасць. Менавіта такім быў беларускі каталіцкі святар, прафесар, доктар тэалогіі айцец Янка Тарасевіч», — гаворыць І. І. Трацяк.

А Вітаўт Кіпель у сваёй кнізе «Беларусы ў ЗША» пісаў: «Айцец Ян Тарасевіч, бяспрэчна, належыць да малое групкі першапраходцаў і лідэраў беларускага руху ў Злучаных Штатах».

Нарадзіўся Я. Тарасевіч у вёсцы Клешнякі Шчучынскага раёна. У юнацкім узросце трапіў у ЗША. Там атрымаў вышэйшую тэалагічную адукацыю, абараніў доктарскую дысертацию, выкладаў у семінарыі ў штаце Нью-Йорк. Казанні на набажэнствах гаварыў на беларускай мове, і гэта было ўпершыню ў тых часы.

Апроч усяго ён быў арганізатаром беларускай каталіцкай грамады ў Чыкага, якая дзейнічае і сёння. У вёсцы Клешнякі некалькі год назад дзякуючы немалым сродкам, якія падаравала грамада, была адбудавана капліца. І цяпер яе жыхарам не трэба дабірацца ў Васілішкайскі касцёл на набажэнствы, бо ксёндз прыезджае сюды сам кожную нядзелю і ў святочныя дні.

У кастрычніку 1936 года была створана Беларуска-

Амерыканская нацыянальная рада. Гэта арганізацыя вельмі многа зрабіла для папулярызацыі Беларусі. Асаблівая роля ў справах рады адводзіцца Янку Тарасевічу. Вось што піша аб дзейнасці рады Вітаўт Кіпель: «Асабліва варты адзначыць палітычную карэспандэнцыю а. Яна Тарасевіча. Галоўнай яго мэтай было інфармаванне амерыканскіх і заходніх ўрапейскіх палітычных дзеячоў аб імкненіі Беларусі да незалежнасці й захавання непадзельнасці сваёй этнографічнай тэрыторыі».

Я. Тарасевіч з'яўляецца аўтарам многіх кніг. Творчасць яго прасякнута тэмай Бога і Бацькаўшчыны.

Мне вельмі прыйшліся дадушы цытаты з яго кнігі «Беларусы ў святле праўды»:

«Няма на свеце народу, які б быў больш гаротным, многапакутным, бяздольным і болей пакінутым на здзекі злых людзей, як наш беларускі народ...»

«Зусім здаліся мы на апеку над намі і турботы пра нас чужых народаў. Даўкі што пасяялі, тое і жнём цяпер. Нас так ачмуцілі чужынцы, што мы ад праўды адказваемся: сябе самых выракаемся...»

«Беларуская пісімка — гэта ўнутранае дзеянне беларускай душы, утворанае на працягу вякоў у пэўных абставінах жыцця».

«Беларуская мова — гэта спосаб выяўлення нашай пісімкі, дзеянняў і перажыванняў нашай душы».

«Мова наша — гэта вялікі дар нам ад нашай маці-Беларусі, а праз яе ад самога Бога. Дар гэтых перадаецца бацькамі нашымі як найдаражэйшы скарб. Згубіць скарб гэты — значыць знішчыць часціну нашай беларускай істоты, часць згоднасці з разумам Божым: словам, надарваць, знішчыць праўду».

«Асмяяць сваю родную мову — значыць тое, што

асмяяць сваю родну ю матку, сваю Бацькаўшчыну, самога сябе ды Божы розум. Робяць гэта толькі людзі бясхаректарныя або на жаль упаўшыя, у цемры разбудзіўшыя».

Тут, як бачым, да гэтых цытат каментар не патрэбен.

Нам, падрастаючаму пакаленню, трэба вучыцца такому патрыятызму, якім валодаў Янка Тарасевіч, і тады нікая перашко да не вытрывае на нашым жыщцёвым шляху!



Вольга Посах

(13 гадоў, Лебедзева

Магадзечанска гар-на Мінскай вобл.)

Лебедзе ва

У час мінулы, час далёкі
(Прайшлі даўно ўжо тыя дні)
Было тут возера глыбокae
З вадой крыштальнай чысціні.
Спусцішы косы над вадою,
Раслі тут вербы з года ў год,
І не было вакол спакою
Ад спеваў птушак, і ніколі
Нішто не знала бед, нягод.
Жыщё бруіла і кіпела
Без асабістых змен, падзей...
Да вады пара прыляцела,
Як снег, бялюткіх лебядзей.
Прыгожых птахаў ў час той страшны
Цанілі вельмі і за іх
Давалі золата мяхамі —
За мёртвых, а не за жывых.
З-за грошай, золата, багацця
Народ зусім ўжо азвярэў
І на куце у южнай хаце
Замест іконы «ствол» вісеў.
На возеры аднойчы раннем
Грымнуў стрэл, раздаўся крык.
Забіў двух птахаў паляўнічы,
Дастаў з вады і хутка знік.

З тых пор не пелібольш тут птушкі,
А праз якія два гады
Засохла возера да дна аж,
Не стала больш у ім вады.
Такая вось легенда ходзіць
Пра нашу вёску з тых падзей,
І назва яе паходзіць
Ад пары белых лебядзей.

* * *

Мне чужой зямлі не трэба,
Бо на ёй усё не так:
Нейкі іншы пах у хлеба
І ў вады няважны смак.

Мне чужына не патрэбна,
Хоць хвалі, хоць не хвалі:
Не было, няма, не будзе
Лепшай, чым мая, зямлі!

Шыр палёў, блакіт азёраў,
Шчодрасць лесу, мяккасць траў
Майму гаротнаму народу
На радасць Бог падараўаў.

Спевам птушак на світанні
І печанай бульбай зрання,
Яркім золатам палёў
Край сустрэнне наш сяброў.

Сваю родную старонку
Магу доўга я хваліць...
А зараз раблю выснову:
Беларусь жыла за ўсёды
І заўсёды будзе жыць!

Успаміны аб былым...

Уладкаваліся з бабуляй на ляжанцы,
У хаце цёпла — тапілі зранку.
І зараз печка аж сыквоча.
— Бабулька, ты мне рассказаць
Не хочаш пра тое, што было,
Што знала?

— І ведаць не ведала, і бачыць
не бачыла, — бабулька ўздыхнула, —
Сама пра гэта ад бабулі чула.
Слухай, калі ахвота...

Даўно калісьці у наваколлі вёскі
Жыў вядомы пан Швайкоўскі,
Сядзіба ўбаку, на скрыжаванні стаяла,
З вёскай яе дарога злучала.
Уздоўж дарогі, як тыя лозы,
Раслі гнуткія бярозы.
Маёнтак і лямус драўляныя
Архітэктарам-італьянцам былі збудаваныя.
Дом прыгожы: у цэнтры — калоны,
Па баках — дзве вежы
(І ў іх, відаць, была патрэба).
Цягнуліся вышэй, да наба.
Шмат гаспадарчых пабудоў:
Паны гадавалі свіней і кароў,
Коней, рысакоў-скакуноў качак,
Гусей і курэй, мабыць, для прысмакаў,
Яшчэ гадавалі гончых сабакаў.
Вада з рэчкі, што недалёка бруіла,
Панскі млын добра круціла.
А з сажалкі, што у двары была,
Жывёліну ўсю пайлі.

Паны па-гаспадарску працавалі
І хораша, па-панску, адпачывалі:
Пан, пані і дзве паненкі,
Надзеўшы гожыя сукенкі,
Ля возера, у парку шпацыравалі,
Часам у більядр гулялі,
Гасцей далёкіх сустракалі
І часам самі ў госці выязджалі, —
Усё было як мае быць.

Бабулька змоўкла, паднялася
І спаць на ложак падалася.

Я ж думала і разважала:
А зараз што? Толькі ўспаміны,
Бо на месцы тым адны руіны.



Станіслаў Асон
(13 гадоў, в. Карабы-2
Глыбоцкае раённае Удзельніцтва)

Уваскрапшэнне

Вербніца

Праз тыдзень — Вялікдзень...

Учора была сапраўдная вясна. Ласкаве сонца, ласкавы ветрык, здавалася, зямля скінула са сваіх грудзеў цяжкі груз.

А сёня зноў вярнулася зіма. Непагадзь, грязь і бруд наўкола. Пранізлівы вецер кідае ў твар мокры калючы снег, і толькі ўверсে дзесяці над маёй галавой анёлы звоняць у маленъкія званочкі. Гэта — жаўранкі. Я не бачу гэтых птушачак, толькі чую вакол сябе серабрыстую мелодыю, якая сцвярджае, што халады часовыя.

Сёня Вербніца. Нясу ў касцёл галінкі жоўтых пушыстых қоцікаў. Сярод непагоды, шэрых і панурых твараў пажылых людзей — галінкі, упрыгожаныя рознакаляровымі стужачкамі, і зоркі чистых дзіцячых вачэй. Юнак-міністрант чытае, як Іерусалім вітаў Хрыста. Сярод цішыні шчыры дзіцячы галасок: «Там Божанька, Яму баліць!» Гэта Сашка, маленъкай сястрычкай Анечкай і Веранікай, якія стаяць побач, трymаючы ў руках свае вербачкі. А хлопец працягвае чытаць, як натоўп прамяняў Бога на разбойніка Вараву. «Распні Яго! Распні!» — лямантаваў натоўп. Выбраў

тыя людзі не дабро, а зло, не праўду, а хлусню. І таму за Кроў Нявінную з таго часу і мы ў адказе. У грамадства быў выбар. І яно, гэтае грамадства, выбрала цемру.

На крыжовым шляху з сябрамі нёс крыж. Нам трайм было вельмі цяжка! А Ён нёс адзін. Чаму Яму ніхто не дапамог?! Не знайшлося смелага, страх агарнуў кожнага.

Вялікдзень

Ён уваскрос,
Яго няма тут.

(Мк. 16: 6)

Касцельны звон даносіць вестку кожнаму: «Вялікі дзень-дзень-дзень! Вялікдзень!» Няма больш шэрага колеру, няма панурых твараў. Квяцістыя хусткі на галавах жанчын, мужчынскія стрыманыя ўсмешкі, а дзецы з радасцю паведамляюць усім сустрэчным: «Хрыстос уваскрос! Алілуя!»

На стале чырвоныя яйкі. Уся сям'я ў зборы. Са словамі «Свято Хрыста» мама запальвае свечку. Прыйшло свята.

З птушынага жыцця

Учора прыляцеў бусел. Многія яго суродзічы шмат гадоў збіralіся рабіць сваё гняздо на гэтай воданапорнай вежы. Але вежа не дрэва, тут няма ні сучка, ні галінкі, на якіх можна замацаўца сваё жытло. Таму буслы адляталі, шукаючы больш выгодных кватэр. І толькі трох гады таму, калі замуж выйшла суседская дзяўчына Марыйка, знайшоўся смяльчак, які не

пабаяўся небяспечнай напружанай работы. Разам з сяброўкай ён збудаваў гняздо. У час летняй буры яны ўдваіх стаялі, дзюбамі і нагамі трymаючы яго. Там былі тры буслікі. З таго часу буслы жывуць на вежы. А сёлета, з зімы, у гняздзе пасяліўся чорны страшны груган. Ён падпрадкаваў сабе ўсіх навакольных варон, ды іншае птаства баялася ягонага «гру-гру-гру». Старыя з суседніх хат з трывогай пазіралі, што будзе, калі вернецца бусел. А не было нічога! Груган без бою ўступіў месца смелай бел-чырвона-белай птушцы, а сам знайшоў прытулак у высокіх дрэвах на могілках.

Надзей

Ня хай над родным папяліш чам
усцяж галосіць нема лёс,
ня хай крывавяць нас і нішчаць

ускрэсне Край, бо Ён ускрос!
Мацней за смерць,
за ўсё
каханне
зямлі, дзе ад дзіцяці ўзрос...
Устань жа, ўстань,
ускрэсні сяння,
мой Край, як уваскрос Хрыстос!

H. Арсеннеўа

Куточак мой, найпрыгажэйшы ў свеце, —
Другіх такіх не знаю я.
Тут белы бусел ў паднябессі,
Ён — сімвал вольнага жыцця.

І яшчэ будзе у нас свята! «Хрыстос уваскрос —
уваскрэсне і наша святая мова!
Юда прадаў Хрыста за 30 сярэбранікаў.
Сын Божы ўваскрос, і Вера Христова апанавала

паўсвету. Ён жыве ў сэрцах мільёнаў людзей.

Гэтак у васкрэсне і наша ўкрыжаваная мова, і наша гістарычная сімволіка!» Улётку з гэтымі словамі я атрымаў ад незнаёмай дзяўчынкі, маёй равесніцы, у Будславе.



Вольга Кубека
(13 гадоў, в. Елькаўшчына
Круглянскага р-на Магілёўскай вобл.)

Якубу Коласу прысвячаеца

З далёкіх часоў твой голас,
Твой вобраз я бачу ў прасторы.
Вітаю цябе, Якуб Колас!
Кажу табе зноў я «дзень добры!».

З табой вучу роднае слова,
Павазе да продкаў вучуся.
Гучыць наша родная мова,
Квітнэе мая Беларусь!

Ты верыў у лепшую долю
І ў вершах яе апяваў.
Усім зычыў шчасця і волі
І творы пра гэта складаў.

Мы з «Новай зямлёю» на ўроках
Вучыліся край шанаваць,
Быць мужнымі, добрымі, ветлымі
І сябру ў бядзе спачуваць.

Тваё неўміручае слова
Не ведае моўных граніц.
Ў ім чую дыханне дубровы
І звон брыльянцістых крыніц.

Ўсе вершы мне роднымі сталі,
Як першыя кветкі вясны.
І я ганаруся, што ёсць такія
У маёй Беларусі сыны!

* * *

Калі ад мовы ты адрокся,
То ты не сын свайг зямлі.
Надзеі светлыя палосы
Быллём у сэрцы параслі.

Не прысягай сабе на вернасць,
Забудзь навек свой родны кут.
І ў полі залатое зерне —
Ўсё гэта скарб чужых пакут!

А ты жыві спакойна, ціха.
Ты сам сабе абраў свой лёс.
Забыў ты, што жывеш на Беларусі
І ў сэрцы ты ёй вернасць не пранёс!

* * *

Родны кут, мілы край Беларусь!
Звон брыльянтавы ў родных крыніцах
Я па кроплі ў сабе збяру,
Каб табой яшчэ раз наталіцца.
Каб адчуць, што я не адна,
І аддзячыць табе шчырым словам.
Родны край, мілы край Беларусь,
Брыльянты крынічнае мовы!

* * *

Якое шчасце
Жыць на белым свеце!
Сустрэць світанне,
Ўбачыць першы снег.

Няхай у твар мне б'е
Халодны вецер,
Ён у адказ пачуе толькі смех.
Як гэта добра —
Кожнайраніцю
Выходзіць на знаёмыя палі,
Напіцца там
Крынічнаю вадою
І басанож прайсціся па раллі.
Напэўна, ёсць
Мясціны лепей гэтых,
Але не трэба мне чужых краёў.
Хачу я чуць Радзімы любай подых
І слухаць шум бярозавых гаёў!

* * *

О Беларусь мая, старонка родная.
За што табе столькі пакут?
Чаму такая ты бяздольная,
Адзіны мой, радзімы кут?
Няўжо не зможаш скінуць путы,
Што нас сціскаюць з года ў год?
Нас душаць, б'юць, марнуюць каты,
Нахабны, нелюдзімы зброд.
Заву Пагоню ў дапамогу,
Усім дапамагчы бярусь.
І веру ў светлую дарогу
І ў тое, што жыве Беларусь!



Надзея Карпейчык
(13 гадоў, в. Старыя Паддубы
Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл.)

Ганаруся, што наша зямля ўзгадавала яе

Далёка час, калі над родным краем
Гучаў твой голас і на буру зваў.
Ідуць гады, а мы не забываєм
І слоў тваіх маланкавых, і спраў.

П. Макалъ

Родная Беларусь! Як не любавацца, не дзівіцца мне, тваёй дачцэ, тваёю прыгажосцю! Радасцю поўніцца сэрца, калі гляджу я на залацістыя палі збажыны, на абшары зялёных лугоў, убранных прыгожымі кветкамі, на цяністыя лясы, якія радасна ківаюць мне голлем, калі ўранку іду па грыбы ці па ягады. Як мне не ганарыцца табою, Беларуская зямля, гэта ж ты ўзгадавала такіх выдатных людзей, як Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Еўдакія Лось, Алаіза Пашкевіч... Так, менавіта Алаізу Сцяпанаўну Пашкевіч, яе — Цётку. Гэта яе ўзгадавала Шчучынская зямля — зямля, на якой я цяпер жыву. Пра Цётку я ведаю, здаецца, усё. У суседний вёсцы Стары Двор знайшла яна свой спачын. Тут яе магіла, якую даглядаем мы, вучні Хадзілонскай базавай школы. Паўзе едуць, ідуць лідзі. Заходзяць сюды, на магілу, каб ушанаваць памяць Алаізы. Кожны раз, калі я бываю ля яе магілы, мне ўспамінаецца першая мая сустрэча з пісьменніцай тут, у Старым Двары.

...Пачатак каstryчніка. Нядзеля. У паветры плавае павуцінне бабінага лета, стаіць пах прывялай травы, узаранай зямлі, вогнішча, што дагарае на бульбяным полі. Сабраліся

мы з сяброўкамі ў незвычайнае падарожжа... Да Цёткі...

Упершыню ідзем мы па дарозе, па якой, бяспрэчна, калісьці ішла, ехала верхам на кані маладая абаильная жанчына ў чорнай сукенцы (іменна такой яна запомнілася старажылам). Накіроўваемся на радзіму паэтэсы, жышцё і творчасць якой ужо захапілі, запаланілі мяне энергіяй, самаахвярным служэннем свайму народу.

З далёк у глядзелі купку дрэў, прыбайдляем кроку. Падыходзім бліжэй і ўжо бачым агароджу і сярод кронай дрэў — гранітны қрыж. Потым доўга стаім ля крыжа, чытаем і перачытваем напісаныя на ім лацініцай слова:

«Цётка.

З Пашкевічай.

Алаіза Кейрыс.

3.VII.1876 — 5.II.1916».

Мне на думку прыйшлі слова:

...Тут пастаю, памаўчу,

Подых пясняркі адчую нутром...

І сапраўды, мне здалося, што дзесяці тут, паблізу мяне, ходзіць дух Алаізы.

Нечакана загаманілі сваімі кронамі апранутыя ў зялёныя, залацістыя, чырвоныя лісты старыя дрэвы. Яны шэпчуць быццам кальханку для Алаізы, якая ўжо шматгадоў паюцца пад іх «апекай». Потым на момант супыніліся, нібы раздумваючы, а пасля паведалі толькі мне адной пра тое, чаму Алаіза стала звацца Цёткаю:

«Узяла сабе Алаіза псеўданім і пачала ўсёды называць сябе Цёткаю. Прасіла, каб і таварыша так яе ўсёды называлі. Па вясковаму беларускаму звычаю так у вёсцы звяртаюцца да кабеты, да простай беларускай сялянкі. Хацела падкрэсліць сваім псеўданімам, што яна не пані, а цётка, звычайная цётка, сястра працоўнай беларускай жанчыне. І «Цётка» хутка прыстала да яе».

Малайцы, дрэвы-бабулі! Памятаеце вы Алаізу!
Маё першае падарожжа на магілу Цёткі закончылася, і я
з сяброўкамі вярнулася дамоў.

А ўжо цяпер я, трынаццацігадовая дзяўчынка, даведалася,
што Цётка марыла аб адным — «стаць песняй у народзе», і
мара паэтэсы збылася — яе творы гучаць на рускай,
польскай, беларускай, украінскай і іншых мовах. Я таксама
ведаю, што ля самай магілы Цёткі калісьці рос магутны дуб.
І мяне вельмі здзіўляе, што ўсё гэта Алаіза прадказвала ў
словах свайго верша. Гэтыя слова сябры Цёткі высеклі на
помніку ля магілы:

На магіле ўзыду дубам,
Пачну шаптаць братнім губам
Аб іх долі, аб свабодзе,
Стану песняй у народзе.

Мяне вельмі захапляюць вершы Алаізы Пашкевіч, а
некаторыя мне настолькі падабаюцца, што я ведаю іх на
памяць. Вось, напрыклад, верш «З чужыны»:

І душна, і цесна, і сэрца самлела
Мне тут на чужыне, здалёк ад сваіх...
Я птушка на скрыдлах, ляцець бы хацела,
Як хваля па моры, плылабы даіх!

Ўзнялася б, здаецца, расінкай на хмары,
А хмары бы ветрам сказала я гнаць
Далёка, далёка, дзе сняцца мне чары,
Дзе боры густыя над Нёмнам шумяць.

Дзе пацеркай белай Вілля прабягае,
Дзе Вільня між гораў гняздо сабе ўе,
Дзе кожна дарога і крыж мяне знае,
Дзе ўсё, ўсё чыста вярнуцца заве.

Сто дваццаць пяць гадоў жыве гэтая дзівосная жанчына

— наша зямлячка, паэтка, педагог, асветнік... Жыве ў памяці народнай, у нашай памяці. Вучні і настаўнікі маёй школы шмат робяць для гэтага. У кабінэце беларускай мовы і літаратуры захоўваецца шмат матэрыялаў пра Цётку ў альбо ме, дзе сабраны звесткі пра паэтку. Яму трывалай дзесяцігоддзі. Гэта дарагая рэліквія. Альбом папаўняецца фотаздымкамі, успамінамі землякоў. Я рада, што гэта я са сваімі сябрамі, аднакласнікамі збирала экспанаты для гісторыка-этнографічнай кампазіцыі «З Радзімы Цёткі». Мяне вельмі здзіўляе, што людзі да гэтага часу захоўвалі даўнія рэчы, якія, магчыма, належалі Цётцы ці яе родным, і перадалі нам у школу. Сярод экспанатаў — даўняя ваза, муфта, шалік, жаночы вышыўкавы саматканы касцюм, калаўрот, прас, ступа, дзіцячая калыска... Усяго звыш 140 экспанатаў. Я хачу верыць, што некаторымі з гэтых рэчаў сапраўды карысталася Алаіза ці яе родныя. Я вяду экспкурсію ў нашым кутку з такім натхненнем! У школе адчуваецца нябачная прысутнасць Цёткі. Яна глядзіць са скульптурнага помніка ў двары школы. Яна пазірае на нас з партрэтаў-пано, зробленых з саломкі рукамі настаўнікаў і вучняў нашымі рукамі.

З нагоды юбілею Цёткі летась на нашай зямлі адбылося
абласное свята паэзii. На яго прыехалі шматлікія госці з
Мінска і Гродна. Прысутнічалі і паэты, і пісьменнікі, і
навукоўцы, і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый... Адным
словам, было вельмі шмат знакамітых людзей. Урачыстасці
пачаліся ў вёсцы Стары Двор, на месцы пахавання Цёткі. І я
вельмі хвалявалася, як і мае сябры, вітаючы гасцей,
ушаноўваючы памяць зямлячкі.

З партрэта ў саламянай рамцы, прыстасава на га да помніка, глядзіць прыгожая маладая жанчына. А вось яна нібы сышла з партрэта: у строгай чорнай сукенцы, з закручанымі ў вузел валасамі. Стаяць ля мікрофона, чытае

вершы. Вобраз Цёткі стварае вучаніца маёй школы Ірына Кашлей. На заканчэнне мітынга-ўспаміна магілу паэткі ўпрыгожылі ганарлівым ружы, урачыстыя гваздзікі і пяшчотныя палявыя рамонкі.

Валянціна Коўтун заўважыла, што «мы — шчаслівы народ, таму што маем такую знакамітую зямлячку». І гэта так! Я ганаруся Алайзай Пашкевіч! Ганаруся тым, што яна зрабіла для Беларусі. Ганаруся, што яе ўзгадавала менавіта Шчучынская зямля, мая зямля.

Дзякую, Беларуская зямля, што ты ўзгадавала такую выдатную гістарычную асобу, як Алайза Пашкевіч!..



Максім Рэйкін
(13 гадоў, в. Субачы
Ваўкаўскага р-на Гродзенскай вобл.)

Мая радзіма...

Я жыву ў вёсцы Субачы, што знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці недалёка ад невялікага прыгожага гарадка Ваўкаўска.

Назва нашай вёскі незвычайна гучыць. Кажуць, што некалі тут у маёнтку жыў злосны пан, які больш цаніў сваіх сабак, чым людзей. Пана людзі называлі сабачым, таму і вёска, дзе ён жыў, спачатку называлася Сабачы, а потым — Субачы.

Ёсць яшчэ адзін варыянт паходжання назвы. Этымалогія слова «субачы» гаворыць аб tym, што некалі тут жылі крываля, касабокія людзі. Людзі рассказываюць адно, а навука гаворыць іншае. Цяжка вызначыць, што праўда, а што мана.

Вёска наша размясцілася на ўзгорыстай мясцовасці. З усіх бакоў яе акружаюць невялікія лясы, якія славяцца сваімі багатымі ўраджаямі грыбоў, ягад, арэхаў. Ёсць у нас цудоўныя азёры. На адно з іх мы бегаем улетку купацца. Другім можна прости любавацца: туды часта прылітаюць лебедзі. На саўгасных паліях штогод песьцяць вока ўраджаі жыта, пшаніцы, ячменю, бурачоў і бульбы.

Мясціна ў нас прыгожая ў любую пару года. Проста любата.

Ёсць у нашай вёсцы сапраўдныя архітэктурныя помнікі. Гэта наш будынак бібліятэкі і Дома культуры,

дзе раней размяшчаліся панскія пакоі. Будынак абноўлены, але сама архітэктура і парк вакол нагадвае аб старажытнасці яго паходжання.

Ёсць у нас і сучасны помнік, узведзены ў памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Трэба адзначыць, што ў нас узведзены шмат новых будынкаў бытавога прызначэння. Але сучасная архітэктура цудоўна спалучаеца з помнікамі мінулых гадоў.

Старажылаў у нашай вёсцы застаецца ўсё менш. Гэтыя людзі ўжо не працуюць, жывуць толькі на дзяржаўным утрыманні. Да іх мы часта звяртаемся за ўспамінамі і добрымі парадамі. Большасць жыхароў працуе у саўгасе, некаторыя заняты на працы ў раённым цэнтры. Дзеці наведваюць дзіцячы садок, школу. Шмат праводзіцца ў нас мерапрыемстваў для грамадскага адпачынку.

Я вельмі люблю сваю вёску, паважаю яе жыхароў. Мае Субачы — гэта частка мяне, яны займаюць значае месца ў маёй душы, у маім сэрцы. Куды б я ні падехаў, мая маленъкая радзіма будзе клікаць мяне, пастаянна ўсплываючы ў маёй памяці.

Мая вёска

Вёска мая дарагая,
Шчыра, ўсім сэрцам люблю,
Верш свой табе прысвячаю,
Аб табе песні пяю.

Ты, мая вёска радзімая,
Бліз Ваўкавыска стаіш.

Лесам, садамі цвітучымі,

Смехам дзіцей гаманіш.

Славішся ты ветэранамі,
Добрымі сем'ямі, мамамі,
ФАП, садок-яслі ўдалеч глядзяць:
«Дзякую!» — хачу нашай школе сказаць.

Ёсць даяркі ў нас і камбайнёры,
Ёсць трактарысты, ёсць і шафёры,
Ёсць і прыгожы машынны двор,
І ў Доме культуры — мясцовы наш хор.

Я з табою, вёска,
Век не разлучуся,
Як мая матулька,
Жыць тут застануся.

Хай будзе сорамна таму дзіцяці,
Каму няма чаго аб вёсцы расказаці.

Любы край

Беларусь — мая Радзіма,
Мой кавалачак зямлі.
Маці тут мяне радзіла,
Тут мае і карані.

Люблю я ў вёсцы прачынаца
Пад петушыны спеў,
Глядзець, як маці ідзе ранкам
З вядром даіць карову ў хлеў.

А колькі песень беларускіх
Пачуў вячэрняю парой.
І мне здаецца, што радзімы

Нямае лепшай, як маёй.
Я кожны кусцік тут шаную.
І кожну кветку берагу.
Без Беларусі маёй любай
Пражыщ сягоння не змагу.



Ася Ярмоленка

(13 гадоў, в. Вяззе

Асіповічага р-на Магілёўскай вобл.)

«Мой родны кут...»
Абрэзкі

Развітанне і сустрэча

...Была восень... Я стаяла сярод поля, на дарозе, размытай халоднымі дажджамі... Неба пагрозліва навісала над полем і вецер сноўдаўся па ім, як здань, вусцішна завываючы...

Потым я пачула блізка ад сябе, як крылы птушак разразаюць паветра... Падняла голаў... Буслы... Іх было так шмат, што, здавалася, ім не хапае месца ва ўсім небе. І таму адны з іх ляцелі зусім нізка над зямлёй, ледзь не кранаючы яе крыламі, як бы развітваючыся, а другія — глыбока ў самотным і ѿмнім небе сярод развесаных па ім аблокаў, мабыць таму, што не хацелі глядзець на радзіму і затойвалі боль развітання зёй у сабе, у самым сэрцы, у чыстай буслінай душы, якая заўсёды імкнецца вярнуцца з далёкага выраю дахаты. І сапраўды, радзіма ў той час была радзімай пад белымі крыламі...

...Была вясна... Я стаяла за ваколіцай маленъкай вёсачкі, усяго ў некалькі дамоў. Вакол панавала прыгажосць, і сонца весела асвятляла дахі дамоў, зелянеочыя дрэвы і высокую буслянку... Не ведаю, чаго я тады чакала, але... Нават голаў не прыйшлося падымашы: ён ляцеў, широка распластастаўшы крылы, невысока над буслянкай. За ім прыляцелі яшчэ два. І я пачала ўглядзіцца ў бязмежную сінь неба... Недзе далёка

заміг целі белья крылы з чорнай атарочкай... Яны ўсё прыбліжаліся, і радзіма зноўку стала радзімай пад бельмі крыламі... Яны вярнуліся, маебуслы... Сэрца маё напоўнілася невыказнай любоўю да іх, да радзімы, да ўсяго свету.

...Япрачнулася.

Хоцімскі вечар

— За вокнамі ўжо цёмна?
— Не, яшчэ толькі пачынае цямнечко.
— А чаму мы ўжо кладземся?..

Зразмоўы з бабуляй

...Сонца асвятляе лугі, між якімі цячэ рака. Мелкая, але яна дзіўна, нібы той вуж, міжтравінак паўзе і выкручаецца. Промні сонца кранаюць пыл, які належыць дарозе. Мы ўтраіх ідзем на рэчку — я, Насця і бабуля. Мы з Насцяй трymаем ў руках абутак, а бабуля сумку з нашымі рэчамі. Прыемна ісці басяком па пяску, калі ён такі цёплы зверху і халодны знутры. Ён прыемна лашчыцца да ног і перасыпаецца між пальцаў. Ногі завязаюць у ім. Сонца грэе так, што хочацца паваліцца ў пясок і ляжаць. Але ж больш хочацца купацца.

Вось знаёмы цагляны двух павярховы дом з вялікім чорным сабакам, які заўсёды брэша на нас... Звычайнія гусі, якія самі баяцца нас і, хутка перабягаючы праз дарогу, кідаюць нам злоснае «ш-ш-ш». Але мы іх любім, мы да іх прывыклі. Здаецца, каб не было іх, не было б і гэтай ракі, гэтага сонца, гэтых лужкоў, гэтых масткоў, «па калена» патанаючых у аеры... А без гэтага ўсяго не было б і гусей, і сабакі, і нас саміх...

Вось і купальня. Крыху раней або пазней тут было б поўна народу, але мы прыйшлі сюды ў такі час, калі апошнія хлопчыкі толькі што выбеглі з вады і апранаюцца і толькі

жанчына паводдаль палошча
ў вадзе, стоячи на кладцы, бялізну. Мы з Насцяй распрана-
емся і вешаем сарафанчыкі на зялёную агароджу (кусты,
што аздабляюць раку). Вада вельмі спакойная і, мабыць,
халодная... Сонца амаль што села ... Так хochaцца разагнацца
з берага і ўскочыць у ваду, падняўшы мільёны пырскаў, якія
абдадуць цела, і потым з шалёным віскатам кінуцца ў ваду.
Хочацца зусёй моцы лупіць нагамі па воднай лястры, абдаць
Насцю, каб яна закрычала, што я дурная, і пачала абдаваць
вадой мяне, а потым пераплысці на іншы бераг, вылезці і бегчы
па кораткаскубанай траве...

Але так нельга — замуцім ваду. І мы з прадчуваннем
бадзёрага холаду спускаемся па пясчаным беразе і ўваходзім
у ваду па пояс.

— Вай! Халодная! — ускрыкваем і адразу ж чуем бабулін
голос:

— Ну дык вылазце, калі халодная! Няма чаго!

— Не, не, не, не! — кръчым мы, — мы так прости! — І
самі ў адзін голас кажам дзіцячу прымаўку: — Баба сеяла
гарох і сказала дзеду: «Ох!», —
і разам са здаўленым віскатам і плёскатам садзімся ў
халодную ваду. Насцяя адразу выскоквае з яе, а я,
перамагаючы сябе, акунаю ўжо ў цеплую, здаецца, ваду
плечы і адпіхаюся адной нагой ад дна, а другой тым часам
са звонам пляскаю па вадзе і плыву да другога берага, а
потым назад, а потым убок — да «балотца». Там глыбей,
але бабуля з Насцяй вяртаюць мяне — пужаюцца, што патану!
Плаваем мы з Насцяй да тae пары, пакуль бабуля не пазаве
націраць нам спіны. З вады вылазіць халодна, і мы «чарнеем,
як махныткі», і ўвеселі час, пакуль нам намыльваюць спіны,
мы стукаем зубамі, а потым зноўку акунаемся ў цеплыню!..

Дахаты вяртаемся шчаслівыя, з мокрымі валасамі
(далосямне плаваць на спіне) і думкамі аб тым, як ужо хутка

будзем сядзець на лавачцы і слухаць аповеды дарослых, адганяючы «крывасмокаў». Будзе прыемна апускацца вечар. І мы з дзяўчынкамі пойдзем на другую лавачку або ў альтанку або будзем проста хадзіць дзе-небудзь і гаманіць пра сваё...

А потым прыйдзем з Насцяй у маленькую бабуліну кватэру, павячэраем і будзем ужо класціся спаць...

Вось ён — летні хоцімскі вечар...

На ўсходзе сонца

— Бабуля, ты чаму не спіш?
— А ты чаму?..
— Колькі часу?
— Зараз пагляджу... Чатыры гадзіны... Сті яшчэ...

Зразмоўы з бабуляй

...Звычайна сярод начы я абуджаюся ад яркага святла. Гэта лямпачка з бабулінай спальні так ярка гарыць. Бабуля кажа, што «яны заўсёды ноччу больш свет паляць, чым увечары». Мабыць пагэтаму ў некаторыя ночы бабуля чытае...

Вось і зараз яна чытае нешта. Вялікія акуляры, доўгія сівія валасы, маршчыністы і вяснушкаваты твар... Быщцам старая німфа... Я люблю яе. Яна незвычайная. Яна не такая, як усе бабулі. Нават дабрыня яе... не такая...

Каб звярнуць на сябе ўвагу, я ўстаю з ложка і ў бабуліных тапках шпацырую праз усю залю да маленъкага пакойчыка. Пасля вяртаюся і залажу на высокі ложак...

Бабуля пыгаецца у мяне шэптам, каб на разбудзіць Насцю:

- Ты чаго гэта?
- Як «чаго»? Хадзіла кудысьці.
- Колькі часу?
- Не ведаю. Зараз зірну. — І я зноў бягучу ў залю — зірнуць

на гадзіннік.

— Яшчэ толькі пятнаццаць хвілін на трэцюю...

— Спі. Усхапілася сяродначы. Чаго?!

— А ты чаго?

— Ну дык я ж ужо старая ...

Мы робім цішыню, але праз некаторы час я пытаюся:

— Ба, а калі сонца ўстае?

Бабуля пазірае на мяне праз акуляры здзіўлена і задумваецца:

— У чатыры гадзіны. А што?

— Ды я б хацела паглядзець, як яно ўстае...

Бабуля зноў задумваецца, а потым кажа:

— Я цябе разбуджу ў чатыры гадзіны. Добра?

— Ага, — кажу я.

— А зараз спі!

— А разбудзіш? Не забудзеш?

— Не. Спі.

І я адварочваюся да сцяны, на якой вісіць дыван, пачынаю яго вывучаць і засынаю...

Прачынаюся ад таго, што мяне нехта штурхает ў бок, кажа шэптам:

— Уставай! Пайшлі сонца сустракаць!

Я ўспамінаю, што мне ноччу абяцала бабуля і, перамагаючы сон, саджуся на ложку. Яшчэ да канца не прачнёушыся, пытаю ўбабулі:

— А ў чым я пайду?

— У гэтай майцы і ў шортах. Я табе дам сваё фіялетавае паліто.

— Ага! — абурана кажу я.

— А хто цябе там будзе бачыць? — пытаецца бабуля.

Я праз некаторы час згаджаюся і апранаюся. Мы з бабуляй выходзім на двор. Адразу ж прахалода запаўзае пад паліто і выганяе зявоту з цела, якое яшчэ не ачуняла пасля

таго, як яго вырвалі з цёплага ложка.

— Вунь! — кажа бабуля, — глядзі туды, — паказвае яна на ўсход, — а я ў хату.

— Пасядзі са мной! — прашу я і саджуся на лавачку пад акном бабулінай кухні.

— Няма калі! Трэба вам з Насцяй сняданак гатаваць! Я зараз Насцю разбуджу — няхай да цябе ідзе!

— О, давай! — кажу я, і бабуля ідзе ў пад'езд.

А я застаюся сам-насам з усходам сонца.

На двары яшчэ не вельмі светла, але ўжо і не цёмна. Шэра. У такі час усё здаецца дзіўным. Яшчэ трымціць у паветры ўжо непатрэбнае свято ліхтароў, але таполя ля дзіцячага садка ўсё яшчэ здаецца гіганткім ценем. У парку рэдка ўскрыкваюць вароны. Паціху святле. Усе яшчэ спяць. З пад'езда да мяне моўкі выходзіць заспаная Насця. Садзіцца побач. Мы ўдваіх маўчым. Потым адна з нас нешта кажа другой, і размова паціху завязваецца. Мы размаўляем шэптам, але Марыніна маці высоўвае ўскалмачаную галаву з другога паверха і сцэнічным шэптам кажа нам:

— Ну чаго вам не спіцца? Цішэй гаварыще! Усе люді спяць!
— І пры гэтым яна паказвае галавою на наваколле, і сабакі ў «вальеры» падбрэхваюць ёй. Мы з Насцяй пачынаем размаўляць цішэй, але, відаць, праз некаторы час нашы галасы мацнеюць, і гісторыя паўтараецца. Потым Насця не вытрымлівае:

— Ты спаць не хочаш?

— Не! — адказваю я, хаця ў самой павекі закрываюцца.

— А я хачу!

— Дык ідзі. Чаго ты?

— А ты не пакрыўдзішся?

— Чаго тут крыўдзіцца? Ідзі!

Яна пайшла, але абярнулася:

— Праўда, не пакрыўдзішся?

— Да я ж табе ўжо сказала. Шуруй спаць.

І Насця «штуруе», а я застаюся назіраць за сонцам.

...Сонца ўзыходзіць, нябёсы чырванеюць, я ўсё часцей прыкрываю рот рукой... Неба ўжо не чырвонае, а ружовае, потым, мабыць, сонца ўзносіцца высока, таму што яго не бачу, а ўжо светла, як удзень...

Вось такі ён — летні хоцімскі ранак...

Калі б вы жылі ў Хоцімску і кожнае лета перажывалі тое, што перажываю я, то вы б любілі не толькі гэты маленькі горадна граніцы з Расіяй, але і ўсю Беларусь, увесь свет — ён цудоўны.

Жыць прыемна... Памятайце пра гэта і любіце... Усю Зямлю... Вы на ёй жывяце...

Небо

Зимой Небо опадает на землю инеем и снегом, летом — росой и дождем. Оно вообще странное, это Небо. Разное... На Океан похоже... На Тихий... Тоже живет своей жизнью, такое же наше, Земное, как и ничье, независимое. Как человек, имеет свой характер, меняет настроение... Хотя человек во многом от Неба зависит и поэтому он не совершенен, а Небо — совершенно...

Кто из людей знает точно, что внем? Оно ведь бесконечно. И за космосом есть что-то еще. Кто знает... Мириады галактик (говорят: «в космосе», а на самом деле — в Небе). Кто сказал, что их число конечно? Кто сказал, что звезды подсчитаны? Романтики не верят в это и сами открывают новые галактики, звезды, созвездия, дают им названия. Ведь Небо — среда романтиков. Романтики любят по утрам влезть на пушистое облачко и любоваться восходом Солнца над Океаном, рыжими и белыми звездами над ним же, и радужной Землей. Небо дарит им любовь, и их браки заключаются на

Небесах.

Небо — среда философов. В небе живет Мудрость, которая заставляет людей думать и делает их философами. Небо — Закон Бытия, а философы размышляют над Законом Бытия.

Небо — среда детей. Оно чисто, и дети чисты. И в этом они схожи. Дети часто летают во сне и мечтают о полетах наяву. И Небо дарит им крылья.

Небо — Первое и Великое, что сотворил Бог. Первое из стихий. Небо — счастье. И нет седьмого неба, неба, отдельного для счастья, потому что Небо все, целиком и полностью, — счастье.

Небо — среда Бога. Оно — вечно живо... Оно красиво и таинственно, тихо и бурно, оно — разное. Оно — Океан. Оно — Небо...

KAMUNIKAT.org



Вольга Шаламішская

(13 гадоў, г. Мінск)

Люблю сваю краіну

Гагоча ў дальняй вёсцы гусь,
Гайдающа галіны.

Люблю сваю я Беларусь,
Прыгожую краіну.

І кветкі, краскі на палях,
І коней рознай масці,
І доўгі шлях, прыгожы шлях,
Які вядзе да шчасця.

Бо дзе яшчэ палі, лугі
Такія на світанку
І дзе духмянія стагі
Такдобра пахнуць ўранку?

І дзе яшчэ сасновы бор
Такі, як беларускі?

І дзе, ў вадзе якіх азёр
Зіхоча рыба лускай?

І месяц дзе ў начы такі,
І дзе такія зоры,
І краявід ва ўсе бакі,
Зялёныя прасторы?

Нідзе на свеце больш няма
Такой краіны светлай,
Дзе ўсмешка зіхаціць сама
І люд спрадвеку ветлы.



Дзяніс Віхрэнка
(13 гадоў, г. Докшыцы Віцебскай вобл.)

«Мой родны кут, як ты мне мілы...»

Мая маленькая радзіма горад Докшыцы. Тут я нарадзіўся ў 1988 годзе. Адсюль і пачаў свой шлях у жыццё.

Адкуль пайшла назва майго горада? Кажуць, што яна ўтварылася ад слова «дошчачкі», на якіх пісалі аб'явы, а можа, ад чаго іншага. Даクладна не ведаю.

Найбольш яскравым, светлым і памятным быў у майм жыцці дзень 1 верасня 1994 года. Тады ў шэсць з паловай гадоў мяне з майм братам Андрэем мама вяла ў 1 клас 2-й школы. Беларускай. Першая школа ў нашым горадзе — русская. Але бацькі выбралі нам беларускую! І мы не шкадуем.

Ішлі мы першы раз у першы клас па вуліцах Чарняхоўска-га, Спартыўной, па стадыёне. Ішлі не спяшаючыся, паволі. Настрой быў добры. Добра відзеялі красе гэтага слова. Злева туліліся аднапавярховыя дамы, далей поле, а потым і трохпавярховая прыгожая школа. Справа масціўнай ўвесь горад — з адна-, двухпавярховымі, зредку трох- і нават пяціпавярховыми дамамі. Хто жыве ў гэтых дамах, дзе працуе? Якія ёсць у горадзе ўстановы і прадпрыемствы, я тады не ведаў.

Але ўсё ж гэтыя пытанні час ад часу ўзнікалі ў маіх думках.

Тата мой працуе ў пажарнай ахове, якая размяшчаецца за 200—300 метраў аднашай хаты. Таму я туды часта бегаў, углядаяўся ў прыгожыя чырвоныя аўтамабілі, іх абсталяванне.

Аднойчы, калі я вучыўся ў пятym класе, тата завёў мяне

нават на іх вышку. Т ады я ўбачыў свой горад з вышыні птушынага палёту. Уражанне было захапляючым. Вуліцы, здавалася, расступіліся і выцягнуліся ў розныя бакі. У абмежаваных імі квадратах туліліся адзін да аднаго рознакаляровыя і рознапавярховыя дамы з пакатымі стрэхамі. Убачыў я таксама возера, якое выступала з-за дамоў блакітнай плямай на заходній ускраіне горада.

Горад яшчэ больш, чым раней, зацікаўё мяне. Захацелася абысці ўсе вуліцы, паглядзець на кожны дом, кожнае дрэва зблізу. Крыку пазней, калі навучыўся ездвіць на матаролеры, здзейніў сваю запаветную мару. Амаль паўдня калясіў па вуліцах, чытаў іх назвы — Калініна, Маякоўскага, Леніна, Чарняхоўскага, Горкага, Маркса.

Людзі гэтая вядомыя ў свеце. З гісторыі. Але, упэўнены, яны ніколі не былі ў нашым горадзе. Дык чаму іх імёнамі назвалі вуліцы? Праўда, ёсьць у нашым горадзе вуліца Адама Міцкевіча, вядомага пісьменніка. Але на ёй нідзе не напісана, хто такі А. Міцкевіч і чаму яго імя прысвоена гэтай вуліцы.

У падручніках пабеларускай літаратуры ўказваеца, што калісьці ў Докшыцах працаўаў настаўнікам Францішак Багушэвіч. Дык чаму не назваць адну з вуліц яго іменем?

Гораднаш стаіць у вытоку ракі, вядомай у рэспубліцы і за яе межамі, Беразіны. Вось і даць бы адной з вуліц назыву Бярэзінская.

А быў, кажуць людзі, у Докшыцах першым сакратаром райкама партыі Касарэўскі. Партыя гэта, як сведчыць перабудова, паказала сябе здрэннага боку, рэпрэсіўнага.

Касарэўскі ж не займаўся рэпрэсіямі, а думаў пра дабрабыт людзей раёна, пра прыгажосць райцэнтра. Гэта пры ім быў упершыню пакладзены асфальт, а на галоўных вуліцах водаправод. Дык чаму б і яго імя не даць адной з вуліц Докшыц?

На старажытным гербе Докшыц, які яны атрымалі 22

студзеня 1796 года, адлюстрываны на зялёным полі два ўзорачкі, на якіх ляжаць збаны. З іх гарлавін вышыкаюць блакітныя крыніцы.

Гэта сведчыць аб тым, што ў Докшыцах і вакол іх самая смачная і чыстая крынічна вада. Таму невыпадкова тут некалькі дзесяцігоддзяў працаваў піўзавод, піва тут было вельмі смачнае. А хіба цяпер так цяжка збудаваць піўзавод або які-небудзь камбінат без алкагольных напояў? Каб хапала піва або напояў не толькі нам, але і суседзям.

У мінульым годзе ў майі горадзе ўступіў у строй Дом пошты. Дабротны, прыгожы. Вось бы такі ці крыху большы пабудавалі Дом культуры. Тады б і адпачыць моладзі было дзе.

Вось чаму мой горад мне так мілы і якім я жадаю бачыць яго ў будучым. А калі мае пажаданні стануць хоць часцінкай пажаданняў нашага мясцовага краўніцтва і ўрада рэспублікі, то яны могуць і ажыццяўіцца. Тады мой родны горад зойме пачэснае месца сярод іншых гарадоў Беларусі.



Таіса Гарбар
(13 гадоў, г. Мінск)

Мой родны кут

Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!..

Я. Колас

Я вельмі люблю сваю радзіму, сваю Беларусь. Ёсьць у Беларусі такія мястэчкі, куды хochaцца вяртацца зноў і зноў. Такім мястэчкам, куды я прыязджаю кожны год на адпачынак, з'яўляецца невялікі гарадок Дуброўна. Гэты гарадок пачаў сваё існаванне з XII стагоддзя. Ён быў уласнасцю імянітага роду Глебановічаў, тытулаваных графамі на Дуброўне. Гэты гарадок уznік на беразе ракі Днепр, дзе раскінулася магутныя дубравы. Там, дзе яны расступаліся, на беразе ракі ўзнікла паселішча. Адсюль і назва гарадка Дуброўна. Краявід Дуброўна вельмі жывапісны. Тут шмат дрэў, розных кветак, невялікія горкі, якія перамяжаюцца нізінамі. Сярод дубровенцаў было шмат таленавітых майстроў: Фёдар Гаўрылаў, Фёдар Мікулаеў, Герасім Акулаў. Яны ўсе працавалі пры царскім двары. Так, напрыклад, Герасім Акулаў быў знакамітым мастаком. А яшчэ ў Дуброўне была заснавана ў XVI стагоддзі першая гадзіннікавая фабрыка, якая славілася сваімі гадзіннікамі. У гэтым горадзе жывуць мае бабулька і дзядулка. Гэта месца вельмі прыгожае, і толькі тут можна спакойна адпачыць. Недалёка ад дома працякае маленькая рачулка, якая завецца Задубровенка. Я

люблю яе, люблю дрэва, якое нахілілася да вады, — гэта іва. І калі мне сумна, я прыходжу да івы і, усёйшыся на ствол, апускаю ногі ў ваду і боўтаю імі. Мне прыемна назіраць, як палошчуцца галінкі ў рацэ. Адразу на душы становіцца добра, усё здаецца прыгожым, і я разумею, што гэта лепшае месца ў свеце. Гэту іву я лічу доктарам майго настрою.

Недалёка ад хаты ёсьць мая любімая гары. Мне падабаецца раніцай узбірацца на яе, калі толькі прачынаецца сонейка, і стаяць, падняўшы руکі. Тады здаецца, што я трymаю сонейка ў сваіх руках. А калі зірнуць уніз з гары, што мая рапчулка пераўтвараецца ў блакітную нітачку. А яшчэ я люблю ноччу глядзець на зоркі, бо тут яны самыя яркія, самыя вялікія, нібы жывыя, і пераміргваюцца ў небе. Такія моманты ў вялікім горадзе не ўбачыш.

Мае бабуля і дзядуля ўсё жыщё жывуць у гэтым мястечку. Яны ведаюць кожную сцяжынку, кожную кветачку каля хаты. А дрэвы, якія пасадзіў мой дзед у маладосці, ператварыліся ў магутных асілкаў. У гэтым горадзе любяць дрэвы, шмат іх саджаюць. Я лічу, што дрэва — гэта сімвал жыцця, стойкасці, трываласці. Кожную вясну яны нам даруюць радасць жыцця. Мой дзядулька для кожнага са сваіх дзяцей і ўнукаў пасадзіў дрэва. Яны так і называюцца: Дзімкава дрэва, Таісіна дрэва, Настачкіна дрэва. А яшчэ мой дзед любіць зямлю, любіць працаўца на ёй. Усё сваё працоўнае жыццё ён аддаў зямлі, і яна шчодра ўзнагароджвала новымі ўраджаямі. З маленства пачаў працаўца на зямлі, бо рана застаўся сіратой, а трэба было карміць яшчэ маленкіх сястрычак. Дзядуля хоць і стары, але да гэтага часу не разлучаецца з зямлёнай. Ён кажа, што без зямлі не зможа існаваць, што зямля — гэта яго сэрца, яго душа. Кожную раніцу ён рана прачынаецца і

едзе працаваць на сваю зямлю. Мне часта гавораць,
што я павінна любіць зямлю, бо яна наша карміцелька.
Я штодня прашуся ў дзядулі, каб браў мяне з сабой.
Мне там падабаецца, калі на лузе цвітуць лугавыя
кветкі, падабаецца назіраць за нівай, калі вецер пачынае
кальхаць яе. У гэты момант ніва падобна на жоўтае
поле. Усё гэта — мая радзіма, мой родны кут!



Алесь Падкавыраў
(13 гадоў, г. Мінск)

«Мой родны кут, як ты мне мілы!...»

Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!..
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залытаю
І там душою спачываю.

Я. Колас

Я таксама спачываю душой, калі знаходжуся сярод прыгажосці роднай прыроды. Кожны год я з нецярплювасцю чакаю лета. Гэта не проста летнія канікулы, гульні і адпачынак, гэта захапляе — доўгачаканыя паездкі ў Нарачанскі край. Каскад Нарачанскіх азёр знаёмы кожнаму жыхару Беларусі і далёка за яе межамі. Возера Нарач — самае вялікае возера на Беларусі, яго плошча калі 80 кв. км.

Возера ўзнікла некалькі тысячагоддзяў таму назад, калі адсту паў апошні ляднік. Вада ад талага льда ўтварыла вялікую водную прастору, зякой потым узніклі асобныя азёры — Мястстра, Мядзел, Баторына, Бледнае і іншыя.

Кожнае возера мае свой асаблівы вобраз і прыгажосць. Велічна і шырока раскінулася возера Нарач. Сярод мясцовых жыхароў я чуў шмат легенд аб уznікненні возера.

Аднойчы, у стараўнія часы, на месцы возера быў глухі бор. У хаце лесніка жыла прыгажуня Галіна. Пакахала яна добрага і працавітага хлопца. Любы падараўваў Галіне чарадзеянае люстэрка, зробленое з рачных пясчынак і блакітнага неба. Загінуў Галінін любы. Аднойчы глянула

дзяўчына ў лустэрка, каб пазнаць свой лёс, выпала яно з рук, разляцелася на кавалкі, і вакол зашумела хвалямі возера і ўзмыла ўвысь белая чайка...

А ёсць і такая легенда. На беразе вялікага возера жыла дзяўчына Нара, яе любага згубілі ворагі. І кінулася дзяўчына ў воду. З таго часу далі возеру яе імя — Нара ці Нарач...

Прыгажосць возера — не толькі яго водныя прасторы, гэта і унікальныя нарачанскія лясы. Упершыню я ўбачыў карэльскую бярозу. Часцей за ўсё яна сустракаецца каля гасцініцы «Нарачанка» на заходнім беразе возера.

Так прыемна хадзіць па ціхім сасновым лесе. Мае аднакласнікі не паверылі, калі я расказаў, колькі грыбоў мы прывезлі з нарачанскіх лясоў. Гэта і яркая лісічкі, і крэпкія баравікі.

Але самы захапляльны занятак — рыбная лоўля. Сярод жахароў возера — дваццаць два віды рыб. Найбольш вялікая — шчупак. Мясцовыя жыхары расказалі, што сустракаюцца шчупакі весам да дваццаці кілаграмаў.

Як прыемна на досвітку плыць з татам і братам па ціхай гладзі возера на лодцы. Я заўсёды марыў злавіць вугра, нават маленькага, але пакуль я не злавіў ніякага.

Мы павінны берагчы такія цудоўныя мясціны, нідзе адпачынак не дае столькі сіл і здароўя, як на цудоўных Нарачанскіх азёрах. З нецярплівасцю я чакаю сустрэчы з добрым знаёмым — ласкавым і празрыстым возерам Нарач.



Дар'я Паляк
(14гадоў, г.п. Бягомль
Докшыцкага р-на Віцебскай вобл.)

Легенды роднага краю

Легенда пра Гвалдоўшчыну

У нейкім веку, нейкім годзе
Тры хаты ды тры агароды
Між лесу цёмнага стаялі,
Але ўсе хутар гэты зналі.
Жылі на месцы тым сямейкі
Са тры, сварлівия ж людзейкі,
І толькі весна надыходзіць,
Як кожны з іх агароджу робіць
Для сваёй родненькай зямелькі.
Ды адарве зямлі маленька
Ад суседава гароду,
А той сусед не дасца ў воду.
І тут кавалак невялікі
З суседавага поля знікне.
А той сусед як дасці крыку
Ды слоў пачне крычаць без ліку,
А слоў такіх, што аж трасуцца
Ў таго суседа зубы з сэрцам.
Другі ж яшчэ смачнейшым словам
Ды нейкай страшнай, благой мовай
Пачаў суседа абзываць
Ды так, што шчокі аж трашчаць.

І там такі гвалт падымаўся,
Што ў лесе дуб аж калыхаўся,
А людзі з вёсак недалёкіх
Ўсё чулі: хто і што галёкаў.
І кожны год так паўтаралася.
Ды так гвалтоўна, што здавалася
Бліжэйшым вёскам, што не людзі
Жывуць у тым далёкім куце.
І месца тое ў гонар гвалту
Гвалтоўшчынай назвалі здаўна.
А потым хутар разрастаўся,
У вёску ён ператвараўся,
І назва крышачку змянілася —
Гвалдоўшчына вёскай зрабілася.
А вёска была ж не такою,
Яна была зусім другою:
Спакойнай, ціхай, мірнай у час,
Што пра яе забыліся ўраз.
Ды ў ёй жыла мая бабуля.
А зараз вёска не існуе,
І толькі назва засталася,
Што людзям у розумы ўпілася.

Гэту легенду мне расказала мая бабуля, Сіняўская Марыя Міронавна, 80 гадоў, жыхарка в. Кромавічы, а я, Паляк Дар'я, 14 гадоў, жыхарка г. п. Бегомль, запісала яе ў вершаванай форме.

Адкуль пайшла назва вёскі Кромавічы

Легенда першая

Даўным даўно ў гэтай мясцовасці было шмат крамаў. Там прадавалі розныя рэчы, праукты харчавання. Таргавалі ў гэтых крамах яўрэі. На гэтым месцы пазней пабудавалася

вёска, і назвалі яе Крамавічы. З цягам часу назва змянілася на Кромавічы.

Легенда другая

Шмат гадоў назад у гэтай мясцовасці было шмат майстроў, якія ўмела апрацоўвалі скуры жывёл і выраблялі з іх хром. І людзей гэтых называлі «хромавічы», а вёску, якая тут знаходзілася, назвалі Хромавічы, а потым назва перайначылася ў Кромавічы.

Адкуль пайшла назва вёскі Гвалдоўшчына
(Цяпер гэтая вёска не існуе)

Раней на месцы гэтай вёсکі быў хутар на трох сям'і. Але людзі былі вельмі сварлівыя і крыклівыя, і кожнай вясной яны не маглі падзяліць мяжу паміж сваімі агародамі, і тады пачынаўся лямант, шум, гвалт. Жыхары навакольных вёсак чулі гэты гвалт і назвалі хутар Гвалтоўшчына. А пазней на месцы хутара вырасла вёска Гвалдоўшчына.

Легенда пра Вабарачанку

Даўным даўно у нейкім годзе
Жыла бабуля з дзедам ў згодзе,
Ды дзедка той памёр зняцаць.
Ды тут на д'ябальскую ласку
Бабуля тая звар'яцела.
А каля вёскі невялікай
Рос лес страшэнны і вялікі.
Ды людзі ў лес той не хадзілі,
Баяцца, каб не заблудзілі.
Ды быў той лес заўсёды цёмны,
Пусты ды непралазны, поўны
Балот і ламачча спрадвеку,

І страшна было чалавеку.
Ды вось няведама навошта
Бабуля пачала ў лес той крочыць.
А людзі бабу супынялі,
Туды ісці не дазвалялі.
А баба ў лес той паплялася,
Ды доля там яе збылася.
І заблукала баба ў лесе,
На неба ўжо ўзыходзіў месяц.
І баба нема закрычала
Ды так, што лісце задрыжала.
А людзі з вёсак найбліжэйшых
Пачулі крык той найстрашнейшы
І падыходзілі да лесу,
Гукалі бабу туую месцам.
А баба ім не адзывалася
І к людзям тым не набліжалася,
А ўсё равела і крычала
Ды ночкі цёмныя не спала.
І гэта доўжылася тры ночы
Ды тры дзянькі, што людзей вочы
Спакою гэты час не зналі
І ні на ночку не змыкаліся.
І гэты лес назвалі словам
Такім, каб быў падобны рову.
Паціху лес той высякалі,
Бабакрычанкаю назвалі.
І высеклі той лес начыста
Ды так, што вецер лётаў з свістам.
Ад пакалення к пакаленню
У назву людзі ўнеслі змену:
Бабакрычанка забывалася,

Вабарачанка ўстала валася.
І зараз так завеца поле
Ды па, напэўна, Божай волі.

Гэту легенду расказаў мне мой дзядуля Батура Мікалай Мікалаевіч, 78 гадоў, жыхар в. Кромавічы, а я напісала яе ў вершаванай форме.

Вабарачанка — гэта вялікае поле, якое знаходзіцца каля вёскі Кромавічы і на якім растуць дубы.



Вольга Легастаева
(14 гадоў, г. Орша Віцебскай вобл.)

Радавод па кудзелі да пятага калена

Зіма. Звычайная вясковая хата, якіх шмат у вёсцы Зубрэвічы, што на Аршаншчыне. Заўжды ўхаце цёпла, чыста прыбрана, пахне смачнымі пірагамі. І ёсё нейкае асаблівае, незвычайнае. А колькі ў хаце вышыванак, мудрагеліста звязаных сурвэтак.

Няхай на вуліцы вялікі мароз, многа снегу, въе і скуголіць венцер, а я, як толькі падрасла і стала разумець свет, імкнулася кожную нядзелю ў госці да сваёй любай бабулі Аляксандры ў вёску Зубрэвічы.

Бабулечкі, якой ужо няма, яна, пэўна (калі гэта праўда), жыве ўжо недзе ў іншым свеце, а я жыву ўспамінамі пра цёплія зімовыя вечары ў цёплай хаце...

Узімку ў вёсцы цямнее вельмі рана. Бабуля Шура (так мы ўсе яе звалі) стараецца завідна управіцца па гаспадарцы, накарміць мяне з дзедам смачнаю вячэраю і сесці што-небудзь вязаць. Звычайна яна сядала на табурэтак каля цёплай грубкі, а я прыладжалася ля яе на ўслончыку.

Ля маіх ног заўжды сядзеў кот Цішка. У хаце ціха, толькі на сцяне мірна выбіваюць свой ходходзікі. На шыбах мароз намаляваў прыгожыя ўзоры, раз-пораз у акно паствувае сваімі галінамі вішня, якая расце побач. І ў гэтай цішыні гучыць, як ціхая песня, голас маёй бабулі. Многае я зараз аддала б за адзін такі вечар у цёплай вясковай хаце. Вечар, у які мы ізноў былі б разам, і ніхто, і нішто б нас не раз'ядноўвала. Але лёс няўмольны. Бабулечкі няма, а ёсьць толькі яе голас і ўспаміны.

Гэта яна, мая бабуля Шура, вучыла мяне помніць і ганарыща нашым родам. Гэта ад яе я даведалася пра сваіх прашчураў аж да пятага калена.

... Мой прапрапрадзед Міласердны Васіль нарадзіўся ў 1830 годзе ў в. Зарэчча Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Памёр у 1937 годзе. Яго жонка, а мая прапрапрабабуля, мела прыгожае імя Кацярына, таксама была з мясцовых. Хаты іхня былі непадалёку, а бацькі добра ладзілі між сабой. Мален'кімі, яны разам гулялі, разам хадзілі ў школу і не зауважылі, як пакахалі адзін аднаго. Цераз некоторы час нарадзілі пяцёра дзяцей: Арыну, Аўгінню, Пёклу, Агапу, Нікіпара. Мая прапрапрабабуля Кацярына вельмі добра і прыгожа ткала, вязала, вышывала. Па сённяшні дзень нельга без хвалявання глядзець на мудрагелістыя ўзоры на ручніках-набожніках. Гэта ўсё яна перадала сваім дочкам, а яны — далей па родавай лініі. Я таксама люблю рукадзельніцаў: вышываю, вяжу, люблю шыльц. Мой прапрапрадзед Васіль быў вялікі майстар па кладцы печаў. Пастаянна быў на людзіах, меў неблагі заробак. Чалавек быў цікавы, энергічны. Пражыў сто сем год. У сто пяць год клаў печ маёй пррабабулі Насці. Сям'я Міласердных была вялікая, працавітая, заможная. Іх дзецы Аўгіння і Нікіпар былі высланы ў Сібір. Адтоль і не вярнуліся.

Мая прапрабабуля Арына нарадзілася ў 1878 годзе, памерла ў 1979 годзе. Была замужам за Круцікам Васілем, які нарадзіўся ў 1881 годзе, а памёр у 1957 годзе. Жылі яны таксама ў вёсцы Зарэчча. Сям'я была заможнай, багатай. Мелі вялікі сад (тады рэдка ў каго быў сад), дзве каровы, многа свіней, каня. Каля дзед быў палоне, трymалі работніка. Пррапрадзед Васіль браў удзел у Першай сусветнай вайне. Быў шэсць гадоў у палоне ў Германіі. Жыў з немкай. Аб tym, ці быў ў яго з ёй дзецы, нічога нікому не расказваў. Пррабабуля Арына яму гэта дараўала. Яна лічыла, што так яму Бог даў — жыць з немкай. У іх было шасцёра

дзяцей: Насця — 1913 г., Маня — 1923 г., Дуня — 1920 г., Федзя — 1931 г., Валодзя і Песя, двойня, — 1928 года нараджэння. Прапрадзед Васіль быў вельмі добры, клапатлівы бацька. Каб прыгожа апранаць сваіх дзяцей, ездзіў за таварамі ў Піцер. Прывозіў адтуль шоўк, атлас. Сам вельмі добра шыў абутак: боты, лакавыя туфлі. Да вайны быў загадчыкам абутку вай майстэрні ў Оршы. Там быў прыстроіўся ў прымы, але прарабабуля Арына пайшла і забрала яго да сваёй сям'і. Жаночым сэрцам яна адчувала, што дзесяцам патрэбен бацька. Мая прарабабуля была вельмі строгая, усё трymала на замках. Асабліва даставалася старайшай дачцэ Насці, якая выконвала многа мужчынскай работы. Арына была вялікай рукадзельніцай: вышывала, шыла, ткала перабіранкі. Гэта ўсё перадалося ёй ад маёй прарабабулі Кацярыны, а яе маці.

Наступная, пра каго я хачу вам паведаць, гэта была прарабабуля Насця, дачка Арыны і Васіля. Насця нарадзілася ў 1913 г., а памерла 14 лютага 1997 г. Мой прадвед Чарнышоў Лявон Міхайлавіч, муж прарабабулі Насці, нарадзіўся ў 1910 г., а памёр ў 1957 г., яны ўжо не жылі ў в. Зарэчча, а пераехалі ў в. Зубрэвічы, таксама Аршансага раёна. Гэта зусім побач, цераз раку. У іх было чацвёра дзяцей: Шура — 1934 г., Моця — 1936 г., Валя — 1939—1993 гг., Ніна — 1944 г. Трысястры яшчэ жывыя, а маёй бабулечкі Шуры ўжо няма. У гарачы жнівенскі дзень 2001 г. бабулі стала дрэнна. Я ў той час была ў іх з дзядулем на летніх вакацыях. Пакуль дзядуля дабег да суседзяў, каб выклікаць «хуткую дапамогу», ды пакуль тая «хуткая» даехала да в. Зубрэвічы (гэта недзе каля 20 км.), сканала ў мяне на руках, пакінуўшы мне нітачку ўспамінаў пра наш вялікі род.

А вось прарабабулю Насцю я добра памятаю і сама. Яна мяне няньчыла, калі я была маленъкай. Гэта яна, мая прарабабуля, і пачала першая апавяданць пра наш слаўны і вялікі, працаўты і творчы род па лініі маёй маці.

Прабабуля Насця рана выйшла замуж, у 16 гадоў. Вельмі ўжо кахала свайго Ляўонку (так яна называла майго прадзеда, а свайго мужа). Была зусім непісменная. Замест подпісу ставіла крыжыкі.

Жыщё яе ў хаце свякрові было нялёгкае. З першых дзён неўзлюбіла яе свякроў. Не пускала жыць у хаце. Прабабуля з прадзедам жылі ў клеці. Аднойчы свякроў кінула ў маю прабабулю нажом і ледзь не трапіла ў вока. Вось якія цяжкія былі першыя гады замужжа. А калі свякроў стала старая і нямоглая, дочки яе даглядаць не захацелі. І ўсе клопаты аб ёй узяла на сябе прабабуля Насця.

Яна, як іўсе жанчыны нашага роду, прыгожа і добра шыла, прала, ткала. У нашым школьным музеі ёсць яе вышываныя рэчы.

Прабабуля Насця была ўжо вельмі правільная, сумленная. Нідзе нічога чужога не ўзяла, ні на што чужое не паквапілася. Калі ўтварыўся калгас, працавала на ферме даяркай, затым цялятніцай. Аднойчы цяжка захварэлі дзеци, а карова часова не давала малака, то яна з фермы не ўзяла нават паўлітра для хворых дзяцей ніводнага разу. Бачачы яе сумленнасць, брыгадзір сам прынёс дзецим малака.

Прабабуля была вельмі працавітай. Пасля смерці прадведа адна трymала вялікую гаспадарку. Усё жыщё марыла мець многа зямлі. Ды так яе і не атрымала.

Мой прадзед Ляўон закончыў царкоўнапрыходскую школу, чатыры класы. Пісаў дрэнна, але вельмі добра лічыў. Быў добрым матэматыкам. У школе многа і часта бедакурыў. Працаўваў на розных работах: заатэхнікам, брыгадзірам, старшынёй рэвізійнай камісіі. Быў вельмі чесны і справядлівы. У 1941 г. пайшоў на фронт, трапіў у палон, збег і вярнуўся дамоў, дзе хаваўся да 1944 г. Пасля вызвалення Беларусі пайшоў з арміяй вызываць Венгryно, Румынію, Югаславію. Быў узнагароджаны ордэнам славы III ступені і медалём за Перамогу над Германіяй у 1945 г.

Чацвёртае маё родавае калена — гэта бабуля Шура і дзед Пётр Івахненкі. Мая бабуля Шура, дачка Лявона і Насці, нарадзілася ў 1934 г. 6 студзеня ў в. Зубрэвічы. Вельмі любіла кветкі. Яны пасаджаны ў яе ўсюды: каля хаты, на вуліцы, каля агароджы, на полі.

Я часта бачыла, як людзі спыняліся каля іх хаты, любуючыся на кветкі. У агародзе, на двары, у хляве — ўсюды быў у яе парадак.

Дапамагаў, вядома, і дзядуля. Бабулечка ў калгасе працавала з 10 год. Вучылася ў Зубрэвіцкай школе ў адным класе з пісьменнікам Янкам Сіпаковым. Ёсьць нават сумесны фотаздымак. З 16 год працавала на торфабрыкетным заводзе ў п. Балбасава. Рана выйшла замуж. Мой дзядуля родам з Украіны, служыў у п. Балбасава. Там яны і пазнаёміліся. Дзядуля па 2 разы на дні бегаў да яе на спатканні. Нават аднойчы збег самавольна ў Зубрэвічы, за што і быў пакараны начальнікам.

Калі дзядуля вёз першы раз бабулю да родных, то яна чамусыцібаялася, каб не кінуў на вакзале. Але дзядуля вельмі кахаў бабулю і нідзе яе пакідаць не збіраўся. Яны заўжды жылі ў каҳанні і згодзе. І калі бабулі не стала, дзядуля вельмі горка плакаў.

У маіх родных бабулі і дзядулі двое дзяцей — прадаўжальнікаў іх роду. Гэта мая маці Валянціна, 1956 года нараджэння, і сын Аляксандр — 1958 г. Мама мая — настаўніца псіхалогіі, а дзядзька — падпалкоўнік Расійскай арміі. У іх таксама ўжо па двое дзяцей. У маёй мамы і таты Мікалая — я, Вольга, і ад першага шлюбу (тата майго брата памёр) мой брат Аляксандр. Мая мама, як і ўсе жанчыны нашага роду, добра і прыгожа шые, вяжа, прадзе, прыгожа співае і танцуе. Значыць, валодала мая працярабуля нейкім асаблівым дарам выхавання дзяцей. Гэта яна змагла ўсім жанчынам па сваёй лініі перадаць майстэрства шыць, вышываць, вязаць, умела весці гаспадарку, захоўваць у сям'і

лад і парадак. Галоўнае, усім у нашым вялікім родзе перададзена любоў да роднай спадчыны, да ўсяго беларускага. Мы ўсе шануем роднае слова, размаўляем на сваёй роднай мове. Я з задавальненнем наведваю этнографічны гурт «Заранка», які створаны ў нашай школе. І мару быць экспурсаводам у нашым школьнім музеі «Бараньская сяліба».



Святлана Гарбачонак
(14 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.)

Сафійскі сабор

Стаіць над Дзвіною Сафійскі сабор
Як велічны сведка падзей, як даюр,
Чаму ж Беларусі вы не збераглі,
Багаццяўмінульых, што продкі далі?

Як многамясцінак травой параслі,
А тут жа стаяць замкі, храмы маглі.
Знікае, знікае усё ўнебыщё,
А ў спадчыну дзеткам сваім што дасцё?

Стаіць на Дзвіною Сафійскі сабор,
Стварае з ракою ён велічны хор,
Акутанымроямі многіх вякоў,
Спявае ён нам пра сваіх землякоў.

Пра славную дзеўчыну, што тут жыла,
Як сонечны променёк, Прадслава была,
Пасля — Еўфрасіння — заступніца люду,
Крыжку знакамітаму рада, як цуду.
Яго ўжо няма, але памяць вякоў,
Навек захавала людскую любоў.

Ўзгадае сабор і Францыска Скарэйну,
Абудзіць ўспамін пра такую карціну:
Схіліўся друкар наш над кнігай сваёй,
Ён працы адданы усёю душой.

Узгадвае многае гэты сабор.
Стаіць ён як сведка стаіць як дакор,
Стаіць, нібы помнік, на нашай зямлі
І сочыць за тым, каб яе бераглі.

KAMUNKAT.org



Марына Добыш

(14 гадоў, в. Церуха
Гомельскага гарнізону Гомельскай вобл.)

«Мой родны кут, як ты мне мілы...»

Край наш — дзівосны прыстанак загадак і цудаў...

Мікола Гусоўскі

Лірычныя раздумы

8 красавіка

Вось пішуць: малая радзіма. Што гэта такое? Адкуль і дацукль яе межы? Менавіта пра гэта я падумала, даведаўшыся пра конкурс сачыненняў «Мой родны кут, як ты мне мілы...»

Па-мойму, малая радзіма — гэта абсяг нашага дзяцінства, тое, што бачаць дзіцячыя вочы, месца, дзе душа перажыла сваё першае ўзрушэнне і радасць, боль, замілаванасць.

Мой самы родны куточак — вёска Церуха, што раскінулася недалёка ад абласнога цэнтра. Вёска даволі вялікая, налічвае каля сямісот жыхароў. Гэта бліzkая і знаёмая з маленства мясціна і ёсьць часцінка таго вялікага і святога, што мы называем дарагім словам «Бацькаўшчына».

Бацькаўшчына... Гучыць горда і ўзвышана.

Беларусь... Больш цёпла. Спрадвеку белы колер уvasабляў чысціню, бязгрэшнасць, гасціннасць, свабоду. Сімвалічнай з'яўляецца назва нашай краіны Белая Русь. Беларусь захавала сваю чысціню, бо ніколі не адбірала чужой зямлі, вольнасці ў другіх народаў, мела павагу да іх.

10 красавіка

Цікавая і захапляючая кніга пад назвай «Мой родны кут». Спініюся на старонцы, якая называецца «Сустрэча з цудам».

Практычна кожны куточ Беларусі ўжо апеты пісьменнікамі і паэтамі ў апавяданнях і шчырых вершах, але я хачу далучыць да іх галасоў і свае слова, сціплыя, але шчырыя, аб прыгажосці Цярухскай зямлі.

У чалавека ёсць мясціны, асабліва любімыя, куды ён цягнеца ўсёй душой. Для мяне гэта лес каля роднай вёскі. Трапляючы туды, заўсёды звяртаю ўвагу на яго велічнасць і загадкаvasць. Мне ніколі не бывае сумна ў лесе, а кожная сцежка, якая вядзе ў глубіню, тошь радасць пазнання і новых адкрыццяў. Лес цудоўны ўлюбую пару года. Летам ён пратахлы водарам траў і спелых ягад, гръбоў, вясной — бярозавым сокам, восенню афарбаваны чырвоным колерам, зімой распісаны снежнымі ўзорамі і слядамі дзікіх звяроў.

А як супакойваюць лясная цішыня, шорахі, гукі, лёгкі ветрык, які прабягае па галінках! Дахранешся да пануючай тут гармоніі, і хочацца жыць па законах добра і прыгажосці. Што можа стварыць прырода больш цудоўнага? Сцвярджаюць, што навакольная прырода ўплывае на харкатар людзей. Думаю, што гэта так.

11 красавіка

Родны кут — гэта не толькі «матухна Зямля». Гэта ў першую чаргу людзі. Учора прачытала пра менталітэт беларусаў. Вельмі зацікавілася значэннем гэтага слова: менталітэт «праходзіць з французскай мовы і азначае «склад розуму», «лад думак», «мыслення».

У нарысе «Зямля пад белымі крыламі» У. Караткевіч вызначае элементы менталітэту беларусаў: памяркоўнасць, шчырасць, гасціннасць, шчодрасць, мяkkасць, працавігасць, паэтычнасць душы, цярплівасць, ращучасць. Людзі, якія штодзень знаходзяцца побач: родныя, суседзі, аднавяскоўцы, сябры — валодаюць гэтымі якасцямі.

У васабленем чалавечай дабрыні, высакароднасці,

працавітасці, эталонам усяго лепшага з'яўляецца для мяне бабуля. Лёс не песціў яе, аднак бабуля захавала душэўную прыгажосць.

У маёй бабулі самыя ласкавыя і добрыя рукі, яны ўсё могуць. Гады пакінулі свой след на твары. На ілбе — насечкі, «завіруха завеяла скроні», твар ужо не той, што раней, тады, калі Надзея Сцяпанайна была яшчэ маладой, але вочы, толькі вочы, захавалі той жа позірк. У іх — дабрыня, ласка, цеплыння, турботы, нейкая стомленасць. У бабулі самае вернае і чуйнае сэрца — у ім ніколі не гасне любоў, яно і да чаго не застаецца абыякавым.

Самааддана працуюць у нашай школе настаўнікі, прысвячаючы сваё жыццё нам, вучням. З іх дапамогай мы не толькі набываєм веды, але і вучымся жыццю, чалавечым узаемаадносінам, дабру.

У мяне спакойна на душы, бо побач чулья, працавітая людзі, якія заўсёды зразумеюць і падтрымаюць, я адчуваю сябе ўтульна побач з імі.

14 красавіка

Радзіма — гэта тое месца, куды чалавек можа заўсёды прыйсці ў шчасці і ў горы, якое дапаможа яму перамагчы ўсе нягоды. Але часам людзі шукаюць лёгкага жыцця, прыгажэйшай радзімы. Я лічу, што адсутнасць сувязяў з родным краем — страшная для чалавека з'ява.

На гэтую думку падштурхнуў мяне верш «Маналог вавёркі» Яўгеніі Янішчыц. Ён мяне настолькі ўзрушыў, што не магу не нагадаць яго:

Вось і мяне, як іншых, прыручылі...
А я ж сама ірвалася штосілі
З зялёнага кутка ляснога,
Шукала іншы, болей прыгажэйшы,
Мняючы пры гэтым процьму дрэў...

І вось знойшла... адно навекі кола,
Дзе ў імкручуся звыкла і нястомна...
Калі ж кручу капронавае кола
І разам з ім сама ж у ім кручуся,
Я ўспамінаю па-над лесам зоры
І, нібы ў зорах, гнуткую ляшчыну,
З якой скаціўся спелы ўжо арэх...
Грж на души, калі ў імшастых травах,
Апроч мяне, не знайдуцца нікому
Крамяныя мае баравікі...

Барані мяне Божа стаць «вавёркай у коле», для якой родны лес, крамяныя баравікі, імшастыя травы існуюць толькі ва ўспамінах.

17 красавіка

Ёсць у маёй радзімы і трагічныя старонкі. Пра гэта сведчыць брацкая магіла во інаў і ах вяр фашызму, якая знаходзіцца на паўночнай ускраіне вёскі, справа ад дарогі Гомель—Чарнігаў. Тут пахаваны 472 воіны 19-га стралковага корпуса 65-й арміі Цэнтральнага фронту, якія загінулі ў верасні 1943 года пры вызваленні вёскі ад фашыстаў, і 42 мірныя жыхары, загубленыя фашыстамі. Сярод пахаваных — Герой Савецкага Союза Аляксадр Валогін, які падавіў 2 кулямётныя крапкі і знішчыў звыш 100 фашыстаў. Саша загінуў пры фарсіраванні ракі Сож. Яму было толькі 19 гадоў.

Наша школа знаходзіцца на вуліцы, якая носіць імя А. Валогіна.

Штогод напярэдадні дня візвалення Церухі і Дня Перамогі ў школу прыходзяць сівяя ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Але з кожным годам іх становіцца ўсё менш і менш. Хутка ўспамінамі пра вайту застануцца толькі помнікі і кнігі, матэрыялы музеяў. У нашай школе таксама ёсць музей, дзе беражліва захоўваюцца матэрыялы аб часах Вялікай Айчыннай вайны, якія дапамагаюць зберагчы памяць пра

гераічныя справы землякоў.

18 красавіка

Мой народ праз стагоддзі пранёс дабрату,
Да суседзяў-народаў павагу.
Знае свет навакольны яго прамату,
І любоў да жыцця, і адвагу.

Алесь Ставер

Можа, таму і мы выжываем на нашай старой і грэшнай зямлі, што не проста існуем, а жывём, нясём праз стагоддзі мужнасць, веру ў дабро, справядлівасць, павагу да старонкі, якая засталася ад прадзедаў, беражлівия адносіны да традыцый свайго народа.



Кацярына Якіменка
(14 гадоў, г. Ваўкаўск Гродзенскай вобл.)

Чарнобыль

Чарнобыль. Гэта слова ўсім вядома,
Час лечыць, але чамусьці з часам не лягчэй.
Я ў гэты цяжкі год яшчэ не нарадзілася,
На гэты белы свет прыйшла гадком пазней.

Бяды стала маёй, як і ўсяго народа
Пакутлівай, цярплівай Беларусі.
Каб убачыць, што прынесла хваля ўзрыву, —
Параразмаўляй з людзьмі, вакол ты азірніся.

Адно імгненне рэзка раздзяліла
Жыццё, каханне, мары напалам.
Што стала апасля, а што да ўзрыву,
Та трэшчына прайшла па душах і дамах.

Ці думаў хто, баяцца будзе ў хату
Сваю зайсці, радную аж да слёз.
І, баючыся нейкіх радыяцый,
Не дакрануцца да дубоў і да бяроз.

Там стала «зона». Божа, што такое?
І слоў такіх не чулі мы раней.
Пакінуць ўсё і з'ехаць, як стаялі,
А як жа жыць? Што будзе там далей?

І там жыццё, але зусім другое:
Хоць хата новая, але б усё аддаў,
Іржа тугі каб не раз'ела душу,
Чарнобыль нас крылом не накрываў.

* * *

Раскрытая далонь, на ёй зярнятка,
Яго мне цёплы венцер веснавы прынёс,
Што вырасце з яго, якім ён будзе?
Якая у яго жыщёвая дорога, лёс?

У добрую, дагледжаную глебу
Кладу зярнятка і вадой палью,
Чакаючи расток, я пільна аглядаю,
Я заглушыць яго не дам траве, галлю.

I вось настаў чаканы дзень раджэння
Растка зялёнаага і кволага да нас,
Што вырасце з яго, якім ён будзе?
Яшчэ патрэбна пачакаць адказ.

Бо гэта дрэўца, хоць і не падобна
На волатаў, яно расце ў садах, лясах.
А колькі трэба сілы і цярпення!
Яго жыщё пакуль ў людскіх руках.

А як цікова нам гадаць, чакаючи,
Пакуль раскрыецца маленькі першы ліст,
Што вырасце з яго, якім ён будзе?
Пакуль даждjom амыты ён зялён і чыст.

Турботы, пічасце, гора — ўсё бывае,
Ціхай чародкай пралятаюць гады,
Душа і праца ўкладзенныя адгукнуцца,
I атрымаем добрыя плады.

Так з дзецьмі і бывае часта,
Калі ў душу закласці зернейка дабра,
Ён вырасце сапраўдным чалавекам
I не забудзе шлях да роднага добра.

Калі ж, не бачачы пяшчоты і турботы,
Хістаецца, як трысняг на вятру,
Душа дзіцячая счарсцвее, агрубее,
Няма там месца ні любові, ні дабру.

Скарына

Калі я лепшых ўспамінаю
Тваіх сыноў, Айчына,
Сярод вядучых ў гэтым радзе
Стайць Францыск Скарына.

Крыніца ведаў аб Радзіме,
Пачатак мовы роднай,
Ён шмат зрабіў для Беларусі,
Каб стала ты свабоднай.

Праходзяць годы, шмат падзей,
А ён такі — адзіны.
У прыродзе, дрэвах, кветках, небе
Я бачу след Скарыны.

Быць беларусам — гэта гонар,
Быць земляком Скарыны.
І лепш за нашу Беларусь
Няма нідзе краіны.

* * *

Мой папа — русский, мама — белоруска,
А кто же я? Не раз возник вопрос.
И стала Беларусь мне Родиной, судьбою,
На роднай мове гэта значыць — лёс.

Я с детства слышала рассказы моей мамы
Об этой доброй, удивительной стране,
Дремучих пущах, голубых озерах,
В дубровах солнечных бродила я во сне.

Увиденное было еще краше,
Перехвалить ее я не боюсь,
Ведь это Родина, роднее всех на свете —
Любимая родная Беларусь!

Я белоруска, даже если ныне
Не очень сытно, множество проблем,
Но мы не ропщем, верим: будет лучше,
И жить так дружно я желаю всем!

Газет страницы и телекраны
Пестрят обилием рекламных фраз:
«В Канаде жить, а отдыхать на Кипре
Спешите: там ждет счастье вас!»

На берегах молочных рек вы посидите,
Хлебнув большущей ложкой киселей,
Биг-маки, пицца, «сникерсы», ход-доги,
А щи, картошка? Там уж не до щей!

Фантазия рисует сладкие картинки,
Прочь вещи старые и старые друзья!
Внезапно наступает озаренье:
А пригожусь ли в этом мире я?

И как-то стыдно стало, неприятно
За колебания неопытной души
И захотелось мне остаться в Беларуси:
В лесу, в болоте, да в любой глухи!

Я гляжу яблоньку, растущую у дома,
Вдыхаю запахи земли, травы, берез,

И разом забываю заграницу,
А на душе светло и хорошо до слез!

От радости, что Родина прекрасна,
Шепчу тебе: «Спасибо, Беларусь!»
И у меня здесь будто вырастают крылья,
Тебя люблю, тобой горжусь!

Мой город, улица, мой дом и моя мама,
Здесь я живу, а там живет мой друг.
Подумав, понимаю, это счастье —
Вещей обычных и привычных круг.



Таццяна Бялянка
(14 гадоў, г. Магілёў)

Радзіма

Мой родны кут, як ты мне мілы!...
Забыць цябе не маю сілы!

Гэтыя неўміручыя радкі належачь нашаму вялікаму пісьменніку Якубу Коласу, які вельмі любіў нашу Радзіму — Беларусь.

Наша Беларусь — сапраўды дзіўны край. Край блакітных азёр і раб, зялёных лугоў і лясоў, дзе мноства ўсякіх ягад і грыбоў...

Я ляжу на лузе. Вакол мяне шмат кветак: люцікі, фіялкі, мята, клевер, піжма, маць-і-мачыха і іншыя.

Мой малодшы брат збірае кветкі. Па небе плывуць аблокі. Адны падобныя на розных жывёл, другія, як замкі. Я падымаясь, іду ў лес. Птушкі сваімі спевамі падымаяюць мене настрой. Дзве вавёркі скачуюць па дрэвах. Нешта прамільгнула ў паветры. Можа, зязноля? Каля дрэва сядзіць вожык і глядзіць на мяне. Дубы ў лесе магутныя і старадаунія, я не могу абхапіць іх рукамі. Хвойкі стаяць, як сяброўкі, але шумяць неяк сумна. Каля пня сямейка грыбоў. Я іду вельмі асцярожна, бо баюся трапіць у дрыгву. Раптам я чую нейкі шум. Іду на тое месца, адкуль ён раздаецца. Зпад зямлі б'е маленькая крынічка. Сёння вельмі горача, і таму я нагінаюся да вады і п'ю. Халодная! Каля крынічкі растуць суніцы. Набіраю іх поўную кішэню. Выходжу з лесу. Рэчка! Падыходжу да берага. Я чула, што рэчка мае назуву Лахва. Дзіўная назва! Я смяюся. Вада ў рацэ ўжо ўплала, але купацца я не хачу. Вяртаюся на луг. Малодшы брат

змарыўся і задрамаў. Каля яго лётаюць матылі. Шуміць працавітая пчала. Сонейка ласкава грэ зямлю, а вецер кальша дрэвы. Я чую стук сякеры. Дзядуля не можа сядзець без працы. Ён рамантue хату. Бацькі мае дапамагаюць яму. Кожнае лета мы прыяджаем у вёску Барсукі. Барсукі. Якая цікавая назва! Чаму не Суніцы, не Крыніцы, а менавіта Барсукі? Шматгадоў назад каля Лахвы жыло шмат барсукоў. Адсюль і назва. Раней на Лахве стаялі два млыны. Але іх ужо няма. О, як бы я хацела ўбачыць сапраўдны млын! Каля Лахвы пахаваны продкі майго дзеда (а значыць, і мае продкі).

«Таццяна!» — кліча мяне дзед. Я бягу да яго. Ён ужо скончыў працу. Можна адпачыць. Дзед бярэ мяне за руку. Ён добра расказвае. Мы няспешна ідзём па вёсцы. «Вёска была значна большая, людзей у Барсухах амаль не засталося», — сумна гаворыць дзядуля. Я гляджу наво кал. Адны хаты згарэлі, у другіх ніхто не жыве. Але ёсьць хаты, у якіх жывуць людзі.

І зноў лес.

— Як шмат грыбоў! А я юшык не ўзяла!

— Нельга збіраць грыбы, — гаворыць дзядуля.

— Чаму?

— Баюся я... Радыяцца...

Мой брат бегае па лузэ. Мы падыходзім да яго.

— Каля я быў такі, як ты, я ўдзень пасвіў кароў, а ноччу ехай на кані ў начное, — гаворыць дзядуля. — Я сядзеў з сябрамі каля вогнішча. Мы расказвалі розныя гісторыі.

— А дзе быў млын? — спытала я, калі мы падышлі да рэчкі.

— Адзін стаяў вось тут, а другі крыху далей.

Прыйшлі ў вёску.

— Віталій! Таццяна! Мы вяртаемся дамоў, — гаворыць мне бацька.

Садзімся ў машыну. Едзем. Вось і наш дом.

Ужо позні час. Мы кладземся спаць.

Мне сніцца сон: я прыехала ў вёску Барсуکі і хаджу па вуліщи. А потым зайшла ў сад і пачала зрывати кветкі. Раптам чую, нехта мяне кліча. Азірнулася, а гэта маямаци. Нагэтым сон скончыўся.

Праз дзень да нас прыехаў дзядуля.

— Дзядуля! Я бачыла дзіўны сон! — І расказала яго дзядулі.

— Таццяна! Гэта добры сон. Бачыць у сне вёску — на шчасце, а зрывати кветкі — радасць вялікая.

Вельмі прыемна, калі ўсё гэта ў маёй будучыні.



Ірына Жукава
(14 гадоў, г. Мінск)

Мары эмігранта

* * *

Калыска роднае прыроды...
Крынічнай чыстасе вады
Напіцца б, смагу наталіць,
Нягоды, сум забыць,
На дол прыпайшы да крыніцы.
Струмень бліскучы жывіцы
Загоіць сэрца боль неўтаймаваны
І зарубцуе ззяючыя раны.
Прылегчы б там на мяккі мох,
Стаміўшыся пасля чужых дарог,
Паганскіх узгадаць багоў,
Адчуць сябе маленкім зноў,
На Тройцу раскідаць аер у хаце
І слухаць песні жаўрукоў і маці...
Няўжо не ўбачу вас ніколі —
Радзіма, Маці, Свята Волі?!.
Пякучы боль сцінае сэрца,
Што на чужыне мне жыць доўга давядзецца,
Бо на радзіму як вярнуся, то ў няволю
Патраплю, як звера лютага мяне там зловяць.
Ды веру я ў шчаслівы дзень,
Разгоніць вецер чорны ценъ,

І сонца усміхненца Беларусі,
Пасправіць крылы горда бусел!

* * *

Хвалі бурныя вякоў
Да берага прыблі нас,
Стайм на якары мы зноў,
Далёка заду лепшы час.
Але наперад мы плывём
У думках, іх не з'якарыць,
А хутка і ланцуг парвём,
Які наш карабель дзяржыць.
Нішто не зможа ўжо стрымашь
Жадання далей плыць,
Бо кліча родная зямля,
Ці чуеш? — «Будзем жыць!»

* * *

Водар свежаспечанага хлеба,
Сінюткія вочы азёр паўнаводных
І неабсяжны блакіт неба —
Малюнкі краіны роднай.
Шолах ціхі калосся на ніве,
Стараадаўні шум-гоман лясоў,
Спей матулі ў старэнкай хаціне —
Чароўны збор галасоў,
Зёлак сухіх і духмяных траў
Пах трапяткі, салодкі,
Быщам хтось пазбіраў
Пахі роднай старонкі.

Ліецца песня жаўрукова
На непаўторны краявід,
Так наша песня-мова
Ўзлятае ў неба роднага блакіт.

KAMUNKAT.org



Андрэй Акушэвіч

(14 гадоў. Даўгіна в
Вілейскага р-на Мінскай вобл.)

Непаўторная радзіма

* * *

Глянь навокал, падзвісся
Нашаю прыродай,
Што парою кожнай года
Непаўторна, прыглядзіся,
Проста раптам супыніся
Ды з адвольнае нагоды
Зазірні ты ў гэту оду
Прыгажосці, з ёю зліся.

Замаруйся мімаволі,
Як жа не замараўца!
Колькі, колькі акружае!
Шумны лес, і луг, і поле!
Можа многае падаўца!
Тут цудоўнасць агарнае!..

* * *

Чароўны край, наш родны край!
Твае уражваюць абшары:
Стаяць бярозы, нібы мары,
Бяжыць гарэzlівы ручай,

І лесу бачны строгі ўскрай...
Душа твой водар споўна чуе!
Уладкаванасць тут пануе.
Хоць тут утопію шукай.
Зямля дзядоў святая наша!
Не можаш ты не мілаваць
І сэрца нечым напаўняць,
А гэта, ой як многа кажа.

* * *

Вечар. Зоркі з'явіліся ў небе,
Зноў каб на нас паглядзець.
Ціша (спакою патрэба),
І варушыцца ўсё ледзь.

Месяц з пагардаю выйшаў з-за хмары,
Крыху наўкол пасвяглела.
Зноў аглядзе ён, строгі, абшары,
Пільна так сочыць, умела.

Зара з паволі зямля засынае.
Мне ж, як заўсёды, не спіцца.
Зоркі і месяц, на іх пазіраю,
Аж не магу пахіцца.

* * *

Ціхім подыхам вясновым
Абудзілася ізноў
І крынічным звонам новым,
Песняй птушак-песняроў.

Травіной зялёнай ў полі
І на дрэве, глянь, лістом...

Ажыло ўсё наваколле —
Гэт прыроды дзіўны дом!

* * *

Ціха смутныя аблокі
Мкнуща праста ўдалячынь
І нясуць з пачаткам змроку
Сваю величную плынь,
Пры якой ў цішы спакойнай
Можна трохі адпачыць
І з душой такой спякотнай
Раз сам-насам ды лабыць.



Аляксей Асон
(15 гадоў, в. Карабы-2
Глыбоцкае раённае Удзельніцкай вобл.)

Ліст да сябра

«Вітаю цябе, Мішка!

Рад быў, атрымаўшы ўчора твой ліст. Такое ўражанне, што разам то палі па вуліцах твайго Лёзна. Было прыемна. Сёння ж запрашаю цябе да сябе ў Каабы.

Ніколі не думаў, што дзеесьці ёсць яшчэ вёска з такой жа назвай. Колькі разоў сустрэкаў Залесскі і Веракеі, Ваўкі і Горкі. А Навасёлкі і Сарокі — вунь колькі іх у нашай ваколіцы! А вось Каабы — не, не чуў такой назвы. Але аказалася, што такія ж Каабы, а за імі і Канстанцінаўка, ёсць у Гродзенскай вобласці, калі ехаць па трасе з Вільні ў Беласток. Выехалі мы аднойчы з Каабоў, а праз чатыры гадзіны зноў у Каабы прыехалі, толькі іншыя. Цікава!

Гэта — пра назуву, а зараз — пра самую вёску.

Месціца яна ўздоўж старога гасцінца, па якім у мінулым стагоддзі веруючы люд ішоў пакланіцца щудадзейнаму абразу Маці Божай Вастрабрамскай у Вільню. Туды яны ішлі босыя, неслі з сабой боты, перакінутыя цераз плячо, у палатняных торбачках — хлеб і ваду, а ў сэрцах — шчырыя малітвы і гарачыя просьбы. Кажуць, што па гэтай самай дарозе ў 1812 годзе ішоў са сваім войскам Напалеон. Бо калі дарожныя службы право дзілі рамонт дарогі калія калгаснай канторы, то ў зямлі, ссунутай у кучы магутнымі бульдозерамі, малышня знайшла некалькі невялікіх

металічных імператараў. Гэта такія фігуркі Напалеона, якія ўмацоўваліся на ружжах яго салдат. А яшчэ ёсць у нас поле, што завуць Французскім, а ў суседній вёсцы захавалася прозвішча Памэ, якое мае яўна французскае паходжанне.

Старэйшыя хаты, што знаходзяцца на вуліцы Азёрнай, носяць назыву «вёска». У пасляваенныя гады гаспадары з хутароў сцягвалі сюды свае забудаванні: хаты і хаткі, пуні і хлявы. Так вёска разрасталася. Іншыя вуліцы — гэта ўжо «пасёлак». Стальня кабеты так і гавораць: «Пайду ў вёску да Анюты» або «Пайду ў пасёлак у лаўку».

Ці памятаеш ты, Мішка, Пётру Станіслававіча? Былы калгасны прараб, зараз пенсіянер, у вольны час ён займаецца краязнаўчай работай, супрацоўнічае з Глыбоцкім музеем, шмат выступае перад школьнікамі, расказваючы пра гісторыю нашых мясцін. Неяк ён мне расказваў паданне пра наша возерка. Быццам бы жыў у нашых мясцінах пан, які быў чарадзеем. Дык ён загаварыў воды возера так, што сто год у іх ніхто не ўтопіцца. І сапраўды, баба Ніна — старэйшая наша жыхарка, якая мае 92 гады, не памятае на сваім вяку такога выпадку. Але ці то тыя сто гадоў закончыліся, ці то гэта ўсё — байка, але мінульым летам усё ж такі адбыўся трагічны выпадак.

Не памятаю, ці пісаў я табе пра падзею, якая мела месца ў нас колькі месяцаў таму назад. Жыхары нашай ды і суседніх вёсак сабраліся на ўскрайку Карабоў, дзе высока ўзноўся ўгару крыж. Быў ён усталіваны тут два гады таму па Боскай волі і блаславенню біскупа Палацкага і Глыбоцкага Феадосія. Дзякуючы намаганням маіх землякоў на нашай зямлі з'явілася яшчэ адно месца, дзе кожны чалавек, незалежна ад таго, хто ён, можа прыпыніцца, памаліцца і падумашць. Калі ён чалавек веруючы, то

здыме шапку і перахрысціца, узносячы хвалу Пану Богу. А калі ж у яго іншы светапогляд, то ўсё роўна штосьці варухнечца ў сэрцы, і супакой, і палёгку адчуе яно. На месцы ўсталявання крыжа адбыўся малебен з удзелам святароў праваслаўнай царквы з Глыбокага. З дзіцячых вуснаў шчыра гучалі слова малітвы і ўдзячнасці, пранікнёна маліліся дарослыя.

Якраз тады ў нас гасцявалі знаёмыя з Віцебска, то дзядзька Іван адзначыў, «што ў вас усюды ўздоўж дарог, у кожнай вёсцы — крыжы. Мо і жывуць вашы людзі інакш, чым у Дуброўна або Бешанковічах». А яго жонка і дзеци былі вельмі ўражаны, пабываўшы ў Масары (не блытай з Мазыром). Тую прыгажосць, яку ю стварыў за доўгія гады ксёндз-прэлат Юзэф Булька, пробашч касцёла святой Ганны, яны назвалі маленькай Швейцарыяй. Цудоўныя клемацісы, ружовыя лілеі, фантан — зараз ніхто і не ўспомніць, што тут была пустэча, пасвіліся вяскоўя авечкі і козы. Дарэчы, Мішка, як ты прыедзеш да нас летам, мы аваязкова пабываем там.

А зараз у нас вясна. Сонца сваімі прамянямі песьціць зямлю, густа блішчыць азіміна, знікаюць апошнія лапікі шэрага снегу, у небе спявяюць жаўранкі. Раніцай на галінках спрачаюцца вераб’і, а рупныя шпакі збіраюць сухія травінкі і носяць у свае домікі. У паветры пахне свежасцю. Каторага дня разам са Стасем схадзілі паглядзець, ці прыжыліся тыя сасонкі, што ён пасадзіў увесенні. Яны яшчэ кволыя і зусім не калочыя. Нават і не верыщца, што праз нейкіх 20—30 гадоў гэта будуць высокія прыгожыя дрэвы. Тады я і брат будзем дарослымі людзьмі, а сосны будуць памятаць наша дзяцінства.

Ведаеш, Мішка, вярнуўся Буська. Так-так, гэта той самы бусел, які восенню адстаў ад сваіх братоў, бо быў крыху слабейшы за іх і не змог ляцець разам з астатнімі.

Ён, як дбайны гаспадар, хадзіў па апусцелым полі, аглядаючы, ці ўсё добра падрыхтавана да зімы. Вечарамі ён, самотны, стаяў у гняздзе, а потым знік. І вось яго вяртанне — вялікая радасць. Значыць, ён з іншымі бусламі далацеў да Афрыкі, але не спакусіўся на заморскае жыццё і вярнуўся на радзіму, дамоў. Вось і птушка мае свой дом. А чалавек? Што значыць дом для яго?

Летам да нас прыязджалі родзічы з Польшчы. Я табе дасылаў здымкі пра іх побыт у нас. Цётка Ганя, сястра маёй бабулі, прыехала для таго, каб сустрэцца праз 45 гадоў з тымі, з кім яна ў далёкім 1956 годзе скончыла Глыбоцкае педагогічнае вучылішча. Разам з ёй прыехалі яе дачка і ўнукі-двойнікі Аня і Пётрэк. Щымліварадаснай была сустрэча пажылых людзей са сваёй маладосцю. Успаміны, расказы пра сваю працу, пра дзяцей, унукаў, малады бляск у вачах. І толькі фотаздымкі паказвалі, што мінуў час. Пётрэк з Аней з цікавасцю пазіралі на сваю бабулю і дзівіліся, што тая ніколі так шчыра не смяялася і не была такой вясёлай. Усе разам яны наведалі Пунішча — зараз гэта поле, а калісьці была вёска, якую іх сям'я пакінула ў 1958 годзе. Цётка Ганя плакала, збіраючы кветкі для букеціка, які яна забрала з сабой у Польшчу... «Гэта — кветкі з Радзімы, у іх асаблівы пах, такі, якія памятаю з дзяцінства. І хоць там, у Ольштыне, работа, у тульная кватэра, сям'я, досьць заможнае жыццё, — дом застаўся тут». У кожным пісьме яна успамінае два летнія тыдні на Беларусі, і яе мара — паспесь яшчэ раз прыехаць на радзіму, бо час — імклівы і няўмольны.

Мішка, а між іншым, тваё пісьмо мне прынесла Марыся (!). У той дзень яна замест маці разносіла пошту. Мы з ёй доўга аб тым-сім гаварылі, успаміналі, якты ў летніку на Купалле згубіў сваю шапку, якую мы так і не змаглі знайсці. Марысяка, крыху чырванеючы, запісала твой

адрас, так што чакай...

Ну вось і ўсё. Напісаў я табе шмат аб сваім жыщці-быцці. Чакаем цябе летам.

Алёша».

P. S. Мішка сапраўды мой сябар. Ён жыве ў Лёзна, выдатнік вучобы, захапляеца, як і я, матэматыкай і мовай. Я запісаў нашы гутаркі з ім, тэлефонныя размовы, то е, што я хацеў бы яму расказаць, — і атрымаўся «Ліст да сябра».



Таццяна Гурская
(15 гадоў; в. Зарубіна
Глыбоцкае гар-на Віцебскай вобл.)

Глыбоцкі край

Край Глыбоцкі лясны,
Край духмяных суніц,
Край блакітных азёр, —
Як цябе не любіць!

A. Шымко

Любыя сэрцу мясціны, поўныя незвычайнай прыгажосці і харства. Як мала пра цябе сказалі паэты і пісьменнікі, і гэта, напэуна, таму, што ў іх не хапіла слоў апісаць тваю незвычайнасць, тваю самабытнасць. Цябе называюць «маленькай Швейцарыяй». Ты сапраўды размісцілася ў глыбінцы. Магчыма, гэта і лепш. Едзеш па шашы з Полацка, і адкрываеца цудоўны малюнак, асабліва ўначы: ты ўся заліта агнямі, і глядзіш на цябе зверху, а агні адбіваюцца ў тваіх азёрах. А цудоўныя будынкі — помнікі мінулага — царквы і касцёла, прыгожая цэнтральная плошча. А прырода Глыбоцкага краю...

Мой родны кут. Мая маленькая Глыбоччына. Мая радзімая вёсачка. Мая сінявокая радзіма. Мая Айчына.

Вёсачка, у якой я жыву, называеца Зарубіна. Яна размешчана ў чатырох кіламетрах на захад ад Глыбокага па Стараўленскай дарозе, на беразе ракі Аржаніца. Недалёка на поўнач ад вёскі, за маstryком цераз р. Аржаніцу, на яе левым забалочаным беразе

размешчана Гарадзішча. Яно займае пагорак даўжынёю 80 м і шырынёю 35—40 м. Вышыня над поймай 7 м. Валы не прасочваюцца. Гарадзішча выяўлена ў канцы мінулага веку Ф. В. Пакроўскім.

Цёплы вецер шуміць над палямі,
Ледзь калыша рачулачкі плыні,
Абуджаецца дзесь галасамі
Над зарубінскім сэрцам маім.

Гэты ранкам туман шызакрылы,
Пакрывае нібы дываном,
І лугі, і палі, і гарышча,
І бярозку за нашым акном.

Ад яго вее сумам, трывогай,
Заміраннем жывога ўсяго.
У твайго, Гарадзішча, парога,
Ад зялёнаага лугу твайго.

Жыві тысячагодзі, Гарадзішча,
Табе не пагражае небыццё,
Бо ў буру на вяршыні вецер свішча
Аб тым, што будзе доўжыцца жыццё.

Мая вёсачка вельмі прыгожая. Я нарадзілася ў ёй і вельмі ганаруся гэтым. Жыву я ціха, непрыкметна, як тая кветка ў глушы, як тая птушка над загонам, я чую песні ў душы. Усе песні пра цябе, мая маленъкая радзіма. Я вельмі часта параўноўвала маю вёсачку ў кожную пару года. Якая яна? Люблю вёсачку вясною, калі абуджаецца яна ад зімовага сну, калі красуе белай цішынёю пад ліхтарамі дрэў зялёных. Паблізу маёй вёскі ёсьць невялічкі лясок, і толькі тады, калі зойдзеш у яго ў красавіку або сакавіку, ты адчуеш сапраўдную вясну. Галінкі дрэў схаваюцца пад зялёной лістотай, зашугае траўка на лугах і збажына ў палях. Усё гэта так прыгожа! Асабліва калі ўвечары спяваюць свае

песні шпакі і салаўі. Люблю вясну за тое, што яна прыносіць у нашыя дамы Веру, Надзею і Любоў.

Калі надых одзіць лета, то вёска становіцца зусім іншай. Яна напаўняецца вясёлымі дзіцячымі галасамі, шумам дубровы, пахам сена, спевамі птушак... Мне вельмі падабаецца лета, і гэта не толькі таму, што надых одзіць канікулы, а яшчэ і за тое, што ты можаш больш часу праводзіць на прыродзе. Улетку я вельмі люблю са сваёй бабуляй і дзядулем паехаць па сена. І толькі тады, калі ты аддаляешся ад вёскі і пад'язджаеш да лесу, ты адчуваеш сябе другім чалавекам. Думкі ў цябе зусім іншыя, ты марыш пра будучыню. І толькі тады, калі я ляжу на гэтым сене, раскінуўшы рукі і ногі, і гляджу ў неба, то адразу ўспамінаю штосьці прыемнае, мару аб светлай будучыні, гляджу ў неба і думаю, якой з гэтых хмарак некалі буду я. Гэта так прыгожа, так прыемна, што ты маеш магчымасць хадзіць па сваёй роднай зямлі, не чуць на ёй пахаў вайны. І за ўсё гэта мы павінны дзякаваць Богу і прасіць Яго абласцы. Пра маю вёску можна расказваць вельмі многае, але самае галоўнае тое, што ў ёй жывуць добрыя, чулья, спагадлівыя людзі. Тыя людзі, якія дапамогуць табе ў цяжкую хвіліну твойго жыцця. Нашы зарубінскія людзі вельмі любяць чысціню і парадак, справядлівасць і праўду. Таму кожную вясну і восень мы дружна ідзём на суботнік, каб жыць і працаўць у чысціні і парадку. Усе мы ў вёсцы як адна сям'я. Я часта задумвалася над тым, што збліжае нас усіх. Мабыць, Божая ласка і міласэрнасць спадае на нас і становімся мы як адна вялікая сям'я. А можа, у кожнага жыхара маёй вёсачкі чулае і добрае сэрца, якое заўсёды гатова дапамагчы кожнаму з нас. У кожнага чалавека ёсць свой любімы куточак, сваё месца, дзе ён можа забыцца пра ўсе свае клопаты

і задумацца: «Хто ты ў гэтым жыщі, ці робіш ты што-небудзь для таго, каб акружаючыя цябе людзі паважалі цябе як чалавека?»

Ёсць і ў мяне гэты маленькі непаўторны прыгожы куток. Гэта маленъкая палянка, якая размяшчаецца за маёй хатай, але яна так удалі ад усіх. Калі я прыходжу туды, то хочацца заплакаць, заплакаць таму, што ты можаш гэта бачыць і aberагаць усё гэта. На маёй палянцы расце толькі адна бярозка, а вакол яе вялікае мноства васількоў. І ўсё гэта надае мне вялікую радасць, яно становіцца для мяне такім родным, адзіным. Мая бярозка... Колькі пра яе можна гаварыць, колькі разоў яна мне дапамагала, колькі падтрымлівала. Аднойчы, калі я збіралася ехаць на канікулы ў Навагрудак, я пайшла да сваёй адзінай бярозкі і развітвалася з ёй усяго толькі на некалькі тыдняў. Я гаварыла з ёй, што кожны дзень буду думаць пра яе. Я разумею, што яна не можа са мною гаварыць, і гэта вельмі шкада. І раптам я адчула, што яна разумее мяне, і гаворыць, што будзе чакаць мяне кожны дзень. Калі я паехала, то думкі ў мяне былі толькі пра яе. Як там мая адзіная бярозка? Я кожны дзень званіла маме, каб яна схадзіла і паглядзела на яе. Маці гаварыла, што яна такая самотная ў гэтым свеце, і яна сумуе па табе. Часта люблю паразважаць аб прыродзе. Мару, каб усе мае родныя рабілі дабро іншым і любілі іх, як саміх сябе.

Яшчэ ў май жыщі быў вельмі хвалюочы і запамінальны момант. Гэта было летам, у ліпені, якраз помню светлы ранак, сонейка толькі пачынае свяціць. Я на вуліцы. Па дарозе бяжыць хлопчык, поўны радасці, з усмешкай на твары. У яго руках вялікі букет васількоў. І ўсё гэта ён прынёс мне, каб я магла парадавацца разам з ім. Я не памятаю, што ён гаварыў, але толькі

адно ведаю, ён сказаў: «Гэта твае любімая кветкі». Гэта сімвал нашай Бацькаўшчыны, нашай радзімай сінявокай Беларусі. Потым я паставіла гэтых кветкі ў ваду і доўга ўглядалаася ў іх прыгажосць і таямнічасць. Вось два асноўныя моманты майго жыцця, калі я зразумела, што я і прырода — адзінае цэлае, і другі выпадак тое, што людзі паважаюць адзін аднаго. І я стараюся рабіць людзям дабро. Усё гэта адбываецца на маёй радзіме — Глыбоччыне. Я вельмі рада, што нарадзілася менавіта тут. Часта сустракаем людзей з-за мяжы — з Польшчы, Італіі, Германіі і чуем ад іх: «Як вы тут жывіце, тут жа немагчыма жыць. У вас тут вельмі цяжкае паветра, цяжкія людзі». Я лічу, што ўсе людзі на Зямлі павінны любіць і шанаваць сваю Бацькаўшчыну, якой бы яна ні была. А што людзі гавораць, што мы бедна жывём, што ў нас цяжкое паветра, цяжкія людзі, дык гэта ўсё — няпраўда.

У нас столькі хараства, столькі прыгажосці, а сярод гэтай прыгажосці чуеш людскую ласку і павагу. Увогуле, Глыбоччына — гэта:

Ёсць на карце маёй Беларусі
Непрыкметны, маленькі кружок —
Гэтым месцам заўжды ганаруся,
Гэта — мілы з дзяцінства куток.

Усю прыгажосць нашага краю нельга апісаць словамі. Трэба прыехаць і пабачыць нашу Глыбоччыну, яе маленъкія вёсачкі і сёлы і ўпэўніца ў тым, што людзі, якія жывуць тут, вельмі щаслівыя і ганарацца гэтым. Мы з радасцю вітаем гасцей з-за мяжы, але, хоць самі туды не ездзім, ведаем, што на сваёй Глыбоччыне, у сваёй маленъкай вёсачцы не горш. Я хачу пажадаць усім беларусам, усім глыбачанам любіць і шанаваць свой родны кут. Нездарма Якуб Колас пісаў: «Мой

родны кут, як ты мне мілы...»

Шануйце і з замілаваннем глядзіце на ўсё. Людзі, зрабіце ўсё, каб наша краіна была лепшай! Я вельмі люблю свой родны кут, сваю Беларусь, сваю Глыбочыну, і таму стараюся рабіць для яе як мага больш. Людзі, рабіце дабро, і вам стане лягчэй жыць у жыщі! Ніколі не адракайцеся ад сваёй радзімы. Яна ў вас адна, маленъкая і непаўторная. І толькі тады, калі ў жыщі вам стане вельмі цяжка, завітайце ў свой родны горад, родную вёсачку. Яна з чыстым сэрцам прыме вас. Людзі, любіце свой край! Беражыце і ўслаяйце яго!

KAMUNKAI



Тамара Пяхота
(14 гадоў, г. Мінск)

Мае мясціны

О, край родны, край прыгожы!
Не шукай сабе, мой братку,
З ветрам Баць каўш чыну-матку...

Янка Купала

У гэтым аповедзе я хачу расказаць аб мястэчку Радашковічы і яго наваколлі. Калі пачынаецца дачны сезон, я з бацькамі што суботы выязджаю на лецішча, якое знаходзіцца паміж станцыяй Радашковічы і мястэчкам Радашкавічы (местачкоўцы называюць Радашкавічы). З самага пачатку я зварнула ўвагу на прыгажосць і славутасць гэтага краю.

Па-першае, калі мы едзем на лецішча на цягніку, дык выходзім на станцыі Вязынка. У гэтих мясцінах нарадзіўся пясняр беларускага народа Янка Купала. Зараз тут знаходзіцца філіял музея Я. Купалы «Вязынка». Першы раз была я там на эксперсіі, калі вучылася ў трэцім класе. Рэдка які шлях у Беларусі не мае прыдарожных камянёў. Яны прыдаюць непаўторнасць прыдарожным пейзажам. Вось і тут, у наваколлі Вязынкі, ляжаць замшэлыя валуни. На Беларусі ёсьць традыцый: высякаць на буйных камянях бессмяротныя паэтычныя радкі. Адным з першых гэтак быў ушанаваны народны пясняр Янка Купала. Купалаўскія строфы на валуне ў Вязынцы — своеасаблівы гімн вольнаму жыццю:

Грай, грай, жалеека!

Грай, грай, вясёлая!
Выграй з вясною
Ідолечку мне:
З пушчаю, з птушкамі,
З вольнымі ветрамі
Грай мне аб шчасці,
Грай аб вясне!

Якія цудоўныя краявіды ў наваколлі Вязынкі, якія старадаўнія дубы, я мяркую, ведаюць усе. Дрэвы вельмі высокія, а пад імі летам рассцілаецца кветкавы дыван. Пад дубамі ўвосьень зямля ўсыпана жалудамі. Я іх збирала — з надзеяй, што змагу вырасціць каля свайго дома ў Мінску цуда-дрэва, сімвал магутнага дару вялікага песняра.

Калі ехаць на машыне на лецішча, то мы едзем па вельмі славутай шашы — старадаўній дарозе з Мінска ў Вільню, Віленскім шляху. Гэты шлях пабачыў столькі славутых людзей, што з іх біяграфій можна было стварыць цэлую серыю кніг цыкла «Жыццё выдатных людзей». Па ім праезджалі або спыняліся ў прыдарожных гарадках і сёлах знакамітая пісьменнікі, паэты, мастакі і музыкі, асветнікі і вучоныя не толькі Беларусі, але і іншых краін. Менавіта пра гэтую дарогу пісаў Янка Купала:

Мінск, Маладзечна, Вільня...
Як жа знаёмы шлях гэты!
Змерый яго я калісьці,
Як шукаў шчасці па светах.

У адной з кніг я прачытала, што на прыдарожным валуне, які ляжыць узбоч Віленскага тракту, напісаны імёны: Міхал Агінскі, Сымон Будны, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Францішак Багушэвіч, Браніслаў Тарашкевіч, Максім Гарэцкі, Міхась Чарот. Побач з імёнамі пазначаны гады, у якія лёс прывёў іх на

гэты тракт. У восьмі кіламетрах ад лецішча знах одзіцца мястэчка Радашковічы, і бацькі некалькі разоў вазіў мяне туды. Гэта вельмі прыгожае, утульнае, чыстае мястэчка.

Абапал дарогі месцяцца ладненкія аднапавярховыя дамы. Усе, з аднаго боку, вельмі падобныя, але ж розных колераў, з рознымі ўпрыго жаннямі, аканіцамі, разъбою. У мястэчку захавалася хата, дзе калісьці ў XIX стагоддзі нарадзіўся, жыв і працаў вядомы краязнаўца Браніслаў Тарашкевіч. У Радашковічах жыв і славуты грамадскі дзеяч Сымон Рак-Міхайлоўскі. Першы ўрок першага верасня штогод у нашай школе прысвечаны Беларусі, яе славутым сынам. У гэтым годзе я папрасіла нашу настаўніцу беларускай мовы і літаратуры на гэтым уроку расказаць аб Радашковічах. З яе слоў мы даведаліся, што гэты край можна назваць калыскай беларускага Адраджэння. Даведаліся, што ў той час, калі Заходняя Беларусь знаходзілася пад Польшчай, Радашковічы былі адным з цэнтраў беларускага незалежніцкага руху. Настаўніца сказала, каб зараз на нашай зямлі панавалі ідэі дух тых людзей, дык Беларусь сталася б сапраўды незалежнай і заможнай дзяржавай. І над Домам урада ў Мінску лунаўбы беларускі нацыянальны сцяг.

У цэнтры мястэчка находзіцца керамічны завод. Аказваецца, што большасць гліняных кубкаў, місак, усялякіх глечыкаў, якія прадаюцца ў мінскіх крамах, робіцца на гэтым заводзе.

Радашковічы вядомы з XV стагоддзя. Яны належалі каралеве Боне, Агінскім, Радзівілам. У мястэчку знаходзіцца помнік архітэктуры XIX стагоддзя — касцёл. Местачкоўцы гавораць, што ў ім быў ахрышчаны Янка Купала! Зараз яго рэстаўруюць.

У цэнтры Радашковіч стаіць камень, на які прымацаваны каляровы герб.

Край мой родны!
Дзе ж у свеце
Край другі такі знайсці?

Дзіўны наш народ. Мае такія прыгожыя мясціны,
стварыў багацце культуры — і сам гэтага не ведае.

Аднак не ўсё яшчэ страчана. Ёсьць пакуль што шанц
усвядоміць сябе народам з вялікай гісторыяй і культурай.
Таму раю ўсім, хто яшчэ не быў у Радашковічах,
абавязко ва з'ездіць туды.



Іван Падка выраў
(14 гадоў, г. Мінск)

«Сівых стагодзяў рэха: Беларусь!»

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына,
Паміж сваіх і чужакоў
Я на мне ласкай матчынай.

Янка Купала

Кожны чалавек жадае, каб краіна, у якой ён жыве, была вялікай і магутнай дзяржавай. Я жыву ў Беларусі і таксама жадаю бачыць вялікай сваю краіну. Гэтага немагчыма дабіцца, не ведаючы гісторыю сваёй краіны, яе мовы, культуры, традыцый. Усё гэта мы вывучаем у школе, але мне заўсёды хацелася ведаць больш аб гісторыі майго краю. Мае бацькі стараюцца паказаць нам з братам найболыш значныя гістарычныя месцы нашай краіны. Найбольшае ўражанне аказала на мяне наведванне мястэчка Крэва, што на Гродзеншчыне.

Пасля гэтага падарожжа я пачаў шукаць звесткі аб гісторыі гэтага краю, асабліва аб гісторыі Крэўскага замка. Крэўскі замак быў адным з першымі абаронных збудаванняў, зробленых з каменю. У 1338 годзе вялікі князь літоўскі Гедымін падараў яго свайму сыну Альгерду. Гэты год гісторыкі лічаць датай заснавання цвярдзіні. Старадауні замак прадстаўляў сабой прамавугольнік з дзвюма вежамі па дыяганалі. Адна з вежаў служыла дзеля абароны і дзеля пражывання князёў і чэладзі. Княжацкая пакоі былі ўпрыгожаны фрэскамі. У падзямеллі размяшчалася

турма. У свой час крэпасць была непрыступнай. Яе ніжня частка была пабудавана з каменю, а верхняя ablіцавана цэглай. Т аўшчыня сцен у некоторых месцах даходзіла да 2,5 метраў, а вышыня да 13 метраў. Мабыць, таму замак не аднойчы вызначаў лёс дзяржавы.

Напрыклад, князь Ягайла запрасіў для пераговораў у замак свайго сваяка Кейстута. Але замест стала са стравамі Кейстуту была ўгатавана страшэнная смерць у падзямеллі замка. Потым вежу-сведку разыгранай драмы пачалі называць Кейстутавай.

І сёння ў руінах вежы ёсць сляды старадаўняга хода ў падзямелле.

У 1443 годзе замкам завалодаў князь Свідрыгайла. Ён спаліў цыгадэль, а яго абаронцаў знішчыў.

У XVI стагоддзі вялікія разбурэнні прынеслі асады перакопскіх татар і маскюўскага войска. А вялікую славу замку прынеслі падзеі 1385 года. У гэтым годзе ў Крэве была заключана Крэўская унія — саюз паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Польшчай, якая на многія стагоддзі вызначыла лёс вялікіх дзяржаў. У 1410 годзе пад Грунвальдам польска-літоўскае войска разбіла тэўтонцаў.

Далей замак стаціў сваё стратэгічнае значэнне і ў XIX стагоддзі быў знішчаны. Мясцовыя жыхары пачалі разбіраць яго па каменю. У руіны ператварыла яго Першая сусветная вайна. Тры гады каля замка прах одзіла лінія абароны. Немцы выкарыстоўвалі замак як абаронны будынак, вежы былі назіральнымі пунктамі, а пад сценамі было сковішча боепрыпасаў.

Рэшткі дзейнасці кайзераўскіх войск — бетонны бліндаж — мы ўбачылі ў адной з замковых веж.

Сёння старадаўні замак варты жалю. Ад яго не засталося нават каменя на камені. Вятры і дажджы

вымылі раствор паміж камянямі, і яны ледзь-ледзь не рушацца. Некалі магутныя і грозныя сцены замка сталі бяссільнымі і празрыстымі. На жаль, беларускія археолагі лічаць, што замак адбудаваць немагчыма.

Але я лічу, што замак павінен існаваць, ён адыграў такую велізарную ролю ў гісторыі нашай дзяржавы. Я веру, што калісьці зноў падымуцца магутныя сцены вялікага Крэўскага замка.

ЗМЕСТ

Уступ. Алена Макоўская	3
Чылікін-Садрльскі Сержык	
Як я пішу	5
Балада пра мову	5
Мае думкі	6
Кулячок	6
Адамовіч Ганна	
Балада пра Лебедзева	8
Ганаруся	9
Край, дзе я нарадзілася	10
Чарнобыль	11
Міхасёва Марына	
«Мой родны кут, як ты мне мілы...»	12
Пешчур Яўген	
Мойродны кут	16
Маханько Марыя	
Мой чароўны край!	17
Додрыкаў Арцём	
Мойродны кут	20
Філіпава Наталля	
«Мой родны кут, як ты мне мілы...»	23
Радкі, навяяныя «Казкамі жыцця» Якуба Коласа ...	25
Мойродны Прыдруцкі край	26
Беларусь мая	27
Броўка Алеся	
Ніому	28
Манкевіч Іван	
Міргара	30
Гуцаў Іван	
Мая пррабака Юзя	34
Юрэвіч Марына	
Тры гады ў маёй вёсцы	
Восень	37
Зіма	38

Вясна	39
Лета	40
Аскаленка Сабіна	
Родныя мясціны	42
Добрай раніцы!	42
Грыневіч Яўген	
Наваградскія ўспаміны	44
Паляк Дарья, Ковель Вераніка, Кляўзер Юлія, Пахомчык	
Наталля, Скамарошчанка Міхайл, Юхнавец Дзмітрый	
Легенды і паданні	
Акулініна сасна	58
Сцёп-камень	59
Святы калодзеж	61
Певень-камень	62
Легенда пра Залуцкі камень	64
Курган Булка	65
Камень, які знік	67
Лепшая Ірына	
Край мой беларускі...	68
Ількевіч Наталля	
* * * Дзе мой край?..	70
З Радзімай у сэрцы	70
Посах Вольга	
Лебедзе ва	75
* * * Мне чужой зямлі не трэба...	76
Успаміны аб быlyм...	77
Асон Станіслаў	
Уваскрашэнне	
Вербніца	79
Вялікдзень	80
З птушынага жыцця	80
Надзяя	81
Кубека Вольга	
Якубу Коласу прысвячаецца	83
* * * Калі ад мовы ты адрокся...	84
* * * Родны кут, мілы край Беларусь!...	84
* * * Якое шчасце...	84
* * * О Беларусь мая, старонка родная...	85

Карпейчык Надзея	
Ганаруся, што наша зямля ўзгадавала яе	86
Рэйкін Максім	
Мая радзіма.....	91
Мая вёска	92
Любы край	93
Ярмоленка Ася	
«Мой родны кут...»: Абрацкі	
Развітанне і сустрэча	95
Хоцімскі вечар	96
На ўсходзе сонца	98
Небо	102
Шаламіцкая Вольга	
Люблю свою краіну	104
Віхрэнка Дзяніс	
«Мой родны кут, як ты мне мілы...»	105
Гарбар Тайса	
Мой родны кут	108
Падкавыраў Алесь	
«Мой родны кут, як ты мне мілы!..»	111
Паляк Дар'я	
Легенды роднага краю	
Легенда пра Гвалдоўшчыну	113
Адкуль пайшла назва вёскі Кромавічы	114
Адкуль пайшла назва вёскі Гвалдоўшчына	115
Легенда пра Вабарачанку	115
Легастаева Вольга	
Радавод па кудзелі да пятага калена	118
Гарбачонак Святлана	
Сафійскі сабор	124
Марына Добыш	
«Мой родны кут, як ты мне мілы...»:	
Лірычныя раздумы	118
Якіменка Кацярына	
Чарнобыль	126

* * * Раскрытая далонь, на ёй зярнятка...	132
Скарына	133
* * * Мой папа — русский, мама — белоруска....	133
Бялянка Ташцяна	
Радзіма	136
Жукава Ірына	
Мары эмігранта	
* * * Калыска роднае прыроды...	139
* * * Хвалі бурныя вякоў...	140
* * * Водар свежаспечанага хлеба...	140
Акушэвіч Андрэй	
Непаўторная радзіма	
* * * Глянь навокал, падзвісся...	142
* * * Чароўныя край, наш родны край!..	142
* * * Вечар...	143
* * * Ціхім подыхам вясновым...	143
* * * Ціха смутныя аблокі...	144
Асон Аляксей	
Ліст да сябра	145
Гурская Ташцяна	
Глыбоцкі край	150
Пяхота Тамара	
Мае мясціны	156
Падкавыр аў Іван	
«Сівых стагоддзяў рэха: Беларусь!»	160

Спіс малюнкаў лаўрэатаў конкурсу, якія не ўйшлі ў кнігу

Барэйка Віталь. «Раніца», «Шчара» (13 гадоў, в. Быцень Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл.).

Васіленка Уладзімір. «Гродзенскі замак», «Слуцкая брама» (выцінанкі) (11 гадоў, г. Мінск).

Гарбар Тайса. «Краявід» (13 гадоў, г. Мінск).

Гембіцкая Кацярына. «Успенская царква ў Браславе» (14 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.).

Грушко Наталля. «Палескія прасторы» (13 гаоду, в. Колкі Петрыкаўскага р-на Гомельскай вобл.).

Іванчык Вольга. «Белавежская пушча» (14 гадоў, г. Ваўкавыск Гродзенскай вобл.).

Істомін Аляксандар. «Зямля пад белымі крыламі» (14 гадоў, в. Паўлавічы Клімавіцкага р-на Магілёўскай вобл.).

Казлоўская Алена «Зямля пад белымі крыламі» (12 гадоў, г. Мінск).

Кубека Вольга. «Чырвоны касцёл» (12 гадоў, в. Елькаўшчына Магілёўскай вобл.).

Кургановіч Аляксандар. «Чырвоны касцёл» (выцінанка) (10 гадоў, г. Мінск).

Лукша Юрый. «Помнік угонар заснавання Браслава на Замкавай гары» (12 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.).

Мухіна Алена. «Мая вёска» (11 гадоў, в. Паўлавічы Магілёўскай вобл.).

Навіцкая Алеся. «Браслаў. Помнік на брацкай магіле воінаў і партызан» (12 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.).

Навумэнка Васіль. «Курганы» (13 гадоў, в. Паўлавічы Магілёўскай вобл.).

Пакольчык Вадзім. «Вечарэ» (13 гадоў, в. Быцень Брэсцкай вобл.).

Пішчулёнак Зміцер. «Шацёр над калодзежам ў Браславе» (14 гадоў, г. Браслаў Віцебскай вобл.).

Слаута Марына. «Мае краявіды» (13 гадоў, в. Кукава Брэсцкай вобл.).

Шаламіцкая Вольга. «Сынкавіцкая царква» (13 гадоў, г. Мінск).

Шкваркована Наталля. «Белавежская пушча», «Бусёл над Палессем», «Лебедзі», «На каньках» (13 гадоў, в. Прыборава Брэсцкай вобл.).

Літаратурна-мастаўка ў выданні
«Мой родны кут, як ты мне мілы...»
Сачыненні пераможцаў дзіцячага конкурсу

Рэдактар *Н.Давыдзенка*
Карэктар *Н.Аляксеева*
Камп'ютэрны набор і вёрстка *Л.Ваўчок*
Адказны за выпуск *Г.Вінтарскі*

Для афармлення першай старонкі вокладкі выкарыстаны малюнак
Д. Паляк «Дуб на Вабарацанцы», на апошній — малюнак Г.
Канецкай «Бярозка».

Падпісана да друку 26.11.2002 г. Фармат 84x108 $\frac{1}{32}$.
Друк афсетны. Папера афсетная.
Ум. друк. 8,82 арк. Наклад 500 паас. Зак. 2243.

МГА «Беларускі кнігазбор». .
220034, Мінск, вул. Фрунзе, 5.
Тэл./факс (017) 220-70-27.
Ліцензія ЛВ № 105 ад 31.12.97 г.

Надрукавана здыяпазітываў заказчыка
ў друкарні УП «Ходр» БелТІЗ.
220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 9.
ЛП № 91 ад 15.08.2000 г.